



ДЫСТАНЦЫЙНАЕ
НАВУЧАННЕ:
НОВЫЯ
РАСПРАЦОЎКІ

3

ПАЖЫЛЫМ
ЛЮДЗЯМ –
ВАЛАНЦЁРСКАЯ
ЎВАГА

МС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

10 КРАСАВІКА 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 70 (29184)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫПАРЫЧКАК І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВАЎ СВАТКАў

ЦЫТАТА ДНЯ



**Віктар КАРАНКЕВІЧ,
міністр энергетыкі:**

«У цяперашні час прасочваецца ярка выяўленая дынаміка зніжэння сусветных цэн на энергарэсурсы, у тым ліку на прыродны газ. У такіх абставінах беларускі бок ініцыяваў перад «Газпрамам» пытанне аб пераглядзе ў бок зніжэння кошту прыроднага газу, які настаўляецца ў 2020 годзе ў Беларусь. У якасці аднаго з механізмаў перагляду прапанавана магчымасць пакупкі пэўных аб'ёмаў газу на біржавых пляцоўках па канкурэнтных цэнах. Умовы рэалізацыі гэтага механізма будуць прадметам маючых адбыцца перагавораў з расійскім бокам».

Пашыта ў Доме рамёстваў



Лагойскі Дом рамёстваў, які створаны для адраджэння і захавання мясцовых промыслаў, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва — ганчарства, саломалляцтва, лепкі з гліны і ткацтва паясоў, гэтымі днямі «перакваліфікаваўся» на выраб засцерагальных масак для ўстаноў культуры горада.

— І наш Дом рамёстваў, і іншыя ўстановы культуры працягваюць працаваць, прымаюць і дарослых наведвальнікаў, і дзяцей — чытачоў, глядачоў, удзельнікаў майстар-класаў. Каб засцерагчыся ад непажаданага віруса, мы прапа- ноўваем жыхарам выкарыстоўваць маскі, — тлумачыць дырэктар установы Кацярына МАРОЗ

(на фота злева). — Гэта наш сціплы, але важны ўнёсак у агульную справу ў няпросты час.

Метадыст-майстар па ручной народнай вышыўцы Наталля МАРЦІНКЕВІЧ з задавальненнем пераклучылася на электрычную швейную машынку, каб прыняць удзел у карыснай справе.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



КОРАТКА

• Дзяржатамнагляд рыхтуе рашэнне аб завозе ядзернага паліва на БелАЭС.

• Місія СААЗ зробіць папярэдняе заключэнне пра сітуацыю з каранавірусам у Беларусі 11 красавіка.

• Экспарт прадукцыі МТЗ у краіны Афрыкі вырас на 70 %.



• Ранняя яравыя пасеялі ў Беларусі амаль на 70 % плошчаў.

• Забарона на наведванне лясоў дзейнічае ў 38 раёнах Беларусі.

• ЕС мае намер выдзеліць Беларусі 60 млн еўра на мэты аховы здароўя і эканомікі.

• У Віцебскай вобласці больш за 3,8 тыс. чалавек атрымала матэрыяльную дапамогу да 75-годдзя Перамогі.

На слыху

ТОЛЬКІ Ў КРАМУ ЦІ АПТЭКУ

Урад устанавіў патрабаванні пры самаізаляцыі і вызначыў, каму яна патрэбна

Згодна з пастановай Савета Міністраў, якая афіцыйна апублікавана на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, у самаізаляцыі мусяць знаходзіцца грамадзяне Беларусі і замежныя грамадзяне, у якіх дыягнаставаны COVID-19, а таксама кантакты першага і другога ўзроўня. Кантакты першага ўзроўню павінны знаходзіцца ў самаізаляцыі 14 дзён з даты апошняга кантакту з хворым, другога ўзроўню (калі ёсць кашаль, боль у горле, задышка, павышэнне тэмпературы) — на час наяўнасці сімптомаў. Тэрміны самаізаляцыі могуць быць прадоўжаны па рашэнні ўрачоў.

СТАР. 2



фота нosisць ілюстрацыйны характар.

Тэндэнцыі

МЕТРЫ ЎЖО ПАТАННЕЛІ?

Рынак нерухомаści ўвайшоў у стан доўгачасовай спячкі

Змяненне курса беларускага рубля і сітуацыя з каранавірусам адбіліся на многіх сферах нашага жыцця. Пацярпеў і рынак жылля. Практычна ўсе ўдзельнікі рынку цяпер у стане нявызначанасці. Разам з нашымі экспертамі мы паспрабуем прадбачыць, чаго чакаць у гэтым сегменце ў сувязі з новымі выклікамі і калі сітуацыя можа стабілізавацца.

Здзелкі проста «завіслі»

Прыблізна з 20-х чыслаў сакавіка адбылася дэвальвацыя беларускага рубля. Больш за тое, Нацбанк дазволіў банкам павышаць працэнтныя стаўкі па крэдытах фізічным асобам. У выніку выраслі таксама крэдыты на нерухомасць, якія большасць банкаў у лютым прапаноўвала пад 12 % з нечым гадавых: цяпер сістэмныя банкі прапануюць аформіць крэдыт на фінансаванне нерухомаści пад 14,19 %, а некаторыя банкі павысілі працэнтную стаўку на жыллё да 20 %.

І тут адбыўся калапс непаразумення — пакупнікоў і прадаўцоў. Ён выклікаў масавыя адмовы ад здзелак. Дык у чым справа?

Звычайна перад здзелкай куплі-продажу жылля паміж бакамі падпісваецца папярэдні дагавор — умоўная гарантыя таго, што кватэра нікуды не сыдзе, пакуль пакупнік, напрыклад, будзе афармляць крэдыт, а прадавец дачакаецца і не будзе шукаць новага кліента. Цяпер на фоне ўзрослага курса долара і агульнай нявызначанасці гэтыя дагаворы сталі скасоўвацца. На думку нашага эксперта, ганаровага старшыні Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць», дырэктара агенцтва нерухомаści «БЕЛЦТН» Мікалая ПРАСТАЛУПАВА, у сітуацыі, калі аплата за тавар вялася ў рублях, паўстала сутыкненне сфер інтарэсаў.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X

20070>



9 771990 763008



«ЗА ГЭТЫМІ РАЗВАГАМІ, ПРАВІЛЬНЫМІ І НЯПРАВІЛЬНЫМІ, МЫ ЗАБЫВАЕМ, ШТО ЁСЦЬ І ІНШЫЯ ПРАБЛЕМЫ!»

Менавіта ім — праблемам, якія існуюць незалежна ад эпідэміялагічнай абстаноўкі, была прысвечана ўчарашняя сустрэча Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі з міністрам па надзвычайных сітуацыях Уладзімірам Вашчанкам.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ўвага людзей цяпер сканцэнтравана на каранавірусе. Але людзі, па яго словах, не ўнікаюць у сутнасць таго, што адбываецца, не параўноўваюць сітуацыю з мінулымі перыядамі.

«А ў гэтым страшным годзе сітуацыя лепшая, чым у мінулым, тое самае і па пэўманях. Я ўжо пра гэта казаў, але ўсе мы сканцэнтраваліся на гэтай праблеме, — паўтарыў Прэзідэнт. — **Я ўвесь час падкрэсліваю, што для нас найважнейшы элемент — гэта эканоміка. Усё гэта сьвідзе, яно ўжо сыходзіць, вы бачыце па Еўропе, што адбываецца. А эканоміка будзе заўсёды, бо гэта жыццё людзей!**»

Сярод праблем, якія існуюць незалежна ад аб'яўленай пандэміі, — надзвычай сухая вясна. «За гэтымі развагамі мы забываем, што ёсць і іншыя праблемы. Цяпер на тэрыторыі Беларусі стаіць вельмі сухое надвор'е. Ноччу мароз, раніцай — сонца і вецер. Высокая тэмпература глебу вельмі моцна такіх кліматычных ўмовы», — выказаў заклапочанасць беларускі лідар.

Пры гэтым каля 40 % тэрыторыі Беларусі — лясы, а значыць, узрасце небяспека пажараў у масівах.



Фота БелТА

«Потым, мы ж «разумныя» — заўсёды пачынаем паліць траву ўвесну, — дадаў Аляксандр Лукашэнка. — Усе, і біёлагі ў тым ліку, кажуць, што гэта вельмі шкодна для самой глебы, для яе складу, для тых, хто ў ёй жыве. Але, тым не менш, паліць! Пажары — наша рэчаіснасць, няхай не ў такіх аб'ёмах, як у суседзяў, няхай не так страшна, але яны ёсць і іх шмат. А тушэнне — гэта вялікія выдаткі».

Аляксандр Лукашэнка дадаў, што з хваробамі трэба змагацца, і з віруснымі — таксама, але надзвычайнага становішча ў сувязі з гэтым у краіне няма. Таму Міністэрства па надзвычайных сітуацыях у вырашэнні дадзенай праблемы пакуль у поўнай меры не задзейнічана.

Міністр канстатаваў, што сітуацыя з пажарамі і гібеллю на іх людзей складваецца прыблізна на ўзроўні мінулага года. Пры гэтым леташні год быў найбольш удачны. «Мы па гібелі людзей на пажарах выйшлі на паказчыкі 1990—1991 гадоў, — сказаў Уладзімір Вашчанка, заўважыўшы, што ў пачатку 90-х колькасць гібелі на пажарах знізілася істотна. — Вядома, дзякуючы вашай увазе, дзякуючы цеснаму ўзаемадзеянню на месцах: кіраўнікі ўсіх рэгіёнаў цікавяцца, разглядаюць гэтыя пытанні, унікаюць у іх. Нашы кіраўнікі рэгулярна дакладваюць абстаноўку, і, натуральна, адбываецца рэакцыя».

Дарэчы, другая частка даклада Прэзідэнту была прысвечана менавіта формам і метадам навучання насельніцтва дзеяннем пры ўзнік-

ненні надзвычайнай сітуацыі прыроднага і тэхнагеннага характару. Размова, у прыватнасці, ішла пра стварэнне ў краіне адукацыйных цэнтраў бяспекі.

«Спадзяёмся, што сёлета завершым будаўніцтва такога цэнтра ў Мінску, — сказаў Уладзімір Вашчанка. — Наша прапанова — праводзіць навучанне ў такіх установах супрацоўнікамі МНС. У планах — адкрыць адукацыйных цэнтраў ва ўсіх раёнах. Тады дзяцей будуць навучаць бяспецы прафесіяналы, і прафілактыка не абмяжуецца толькі размовамі. Наведвальнікі такіх цэнтраў убачыць рэальныя пагрозы, якія нас акружаюць. Мы вучым, як не трапіць у небяспечную сітуацыю, а калі трапіць — як з яе выйсці. Пры гэтым не абмяжоўваемся пажарнай бяспекай, але кажам аб правілах паводзін на вадзе, у лесе, аказанні першай дапамогі».

Вельмі актуальнае зараз пытанне (яму была ўдзелена асабліва ўвага падчас даклада кіраўніку дзяржавы) — прыродныя пажары (абсалютная большасць з іх узнікае таксама па віне чалавека).

«Ужо аскому набіла паўтараць, што нельга гэтага рабіць (паліць траву. — «Зв.»). Гэта для жывёл дрэнна, для ўсіх дрэнна, тым не менш ніяк, не можам прывучыць (людзей не рабіць гэтага. — «Зв.»), — падзяліўся міністр. — Вядома, тут трэба больш настойліва працаваць і прымаць меры. Сёння

мы працуем разам з МУС, каб знаходзіць падпальшчыкаў і прыцягваць іх да адказнасці».

Уладзімір Вашчанка запэўніў, што сістэма рэагавання на ўзнікненне экалагічных пажараў у краіне — на дастаткова высокім узроўні. Яна ўключае не толькі пажарныя вышкі, але і відэаназіранне, фотапасткі, і гэтая сістэма, па словах міністра, дазваляе спраўляцца і ліквідаваць пажар нават на вялікай плошчы ў кароткі час.

Што датычыцца месца МНС у справе барацьбы з каранавірусам, то ўжо зараз ратавальнікі, па словах Уладзіміра Вашчанкі, цесна ўзаемадзейнічаюць з медыкамі.

«Па магчымасці дапамагаем урачам, асабліва калі ёсць неабходнасць недзе з верхніх паверхаў вынесці людзей, асабліва грузных, там, дзе ліфта няма, — расказаў міністр. — Вядома, мы сёння далі ўвесь пералік нашых магчымасцяў, нашых урачоў, нашай тэхніцы медыцынскай, нашага абсталявання, нашых сродкаў абароны, і пры неабходнасці сістэма аховы здароўя можа ўсім гэтым скарыстацца. Мы можам сёння выкарыстоўваць санітарную авіяцыю, дзе абсталяваны модулі для перавозкі хворых з любога пункта. Мы даўно працуем разам з Міністэрствам аховы здароўя, практычна штодня здзяйсняем рэйсы па перавозцы донарскіх органаў. Гэтая сістэма адладжана».

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Парламенцкі дзённік

ЖЫЦЬ І ПРАЦАВАЦЬ

На пік захваральнасці па каранавірусе Беларусь выйдзе ў канцы красавіка — пачатку мая

Пра эпідэміялагічную абстаноўку у Беларусі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў учора расказаў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. На пасяджэнні другой сесіі ніжняй палаты парламента ён прадстаўляў унесены Саветам Міністраў праект змяненняў у Закон «Аб ахове здароўя». Дакумент быў учора прыняты ў першым чытанні.

Калі выйдзем на «плато»?

Па словах міністра, у большасці краін эпідэмія ідзе па шляху павелічэння колькасці захварэлых. Толькі Італія выйшла на «плато». У Беларусі, згодна з прагнозамі спецыялістаў, мяркуюць выйсці па пік захваральнасці ў канцы красавіка — пачатку мая.

Прынятае рашэнне, што кантакты першага ўзроўню ў Мінску і Віцебскай вобласці пры магчымасці асобнага пражывання будуць ізалявацца ў хатніх умовах.

«Спачатку самаізаляцыі падлягалі асобы, якія вярнуліся з-за мяжы. Цяпер гэты пералік пашырылі да кантактаў першага, другога ўзроўня. Тут ёсць пэўныя праблемы. Выбарачная праверка паказала, што каля 15 працэнтаў нашых грамадзян па месцы пражывання падчас праверкі не знаходзіліся», — удакладніў Уладзімір Каранік.

Ён упэўнены: беларусы яшчэ вяртаюцца з-за мяжы, таму выпадкі завозу захворвання яшчэ будуць.

Прамысловасць Беларусі асвоіла пашыў камбінезонаў біяховы, але ёсць пытанні з забяспечанасцю рэспіратарамі. «Яны неабходны супрацоўнікам, якія працуюць з інфіцыраванымі пацыентамі. На сёння запасы большыя за 170 тысяч, але мы разумеем, што расход рэспіратараў складае 5-6 тысяч у суткі. Таму прымаюцца меры па папаўненні запасаў», — паведаміў міністр.

Пракаменціраваў ён і прапанову аб павелічэнні заробкаў медыкаў. «Цяпер вырашаецца пытанне аб павелічэнні надбавак. Размова ідзе пра сумы ад паловы да паўтара акладу, якія будуць штотымся выплачвацца тым, хто кантактуе з хворымі на каранавірус пацыентамі», — патлумачыў Уладзімір Каранік.

Міністр аховы здароўя адзначыў, што не супраць дыстанцыйнай формы навучання або канікулаў для студэнтаў пры адной умо-

ве: адукацыйныя ўстановы і ведамствы гарантуюць, што студэнты не раз'едуцца па краіне, тым самым ствараючы яшчэ большую пагрозу. «Схадзіце вечарам на Зыбіцкую. Там што, вечарам ціха і спакойна? Я разумю, што, калі мы закроем Зыбіцкую, гэтыя людзі не перастаюць тусавацца, а проста зменяць месца», — акцэнтаваў увагу Уладзімір Каранік.

Акрамя таго, адказваючы на пытанні дэпутатаў, кіраўнік ведамства расказаў, што чатыры лікёра-гарэлачныя заводы краіны перапрафіляваны пад вытворчасць антысептыкаў. Яшчэ адна навіна: плазму вылечаных ад каранавіруса пацыентаў плануецца выкарыстоўваць для лячэння.

«Кіраўнік краіны таксама кажа, што ўсе мерапрыемствы трэба ўводзіць па меры неабходнасці. Калі будуць прыкметы перагрузкі сістэмы аховы здароўя, то паставім пытанне аб больш жорсткім раз'яднанні людзей», — заявіў ён.

Выступаючы ў Авальнай зале, прадстаўнік СААЗ у нашай краіне Батыр Бердыкльчаў адзначыў, што рост захворванняў на каранавірус назіраецца (пасля выяўлення першага выпадку) з чацвёртага-пятага тыдня ва ўсіх краінах, а пачынаючы з васьмага тыдня дзяржавы падыходзяць да так звананага піку.

«Былі пытанні аб прагнозе. Тут дастаткова заканамерны і чаканы далейшы рост. Я згодны з Уладзімірам Сцяпанавічам (Каранікам. — «Зв.») пра красавік-май. Тое, калі настане пік эпідэміі тут, наколькі ён акажацца вялікі, колькі выпадкаў і якая колькасць пацыентаў будзе, асабліва тых, хто будзе мець патрэбу ў рэанімацыйнай дапамозе, будзе залежаць ад таго, якія меры будуць прымацца цяпер», — сказаў прадстаўнік СААЗ.

Ён таксама паведаміў, што экспертная місія арганізацыі, якая цяпер працуе ў Беларусі, дасць папярэдняе заключэнне ў суботу.

○ ДАРЭЧЫ

Каля трох тысяч тэстаў у суткі

У Беларусі з моманту выяўлення першага выпадку зафіксавана 1486 выпадкаў інфіцыравання COVID-19. У цяперашні час, паводле інфармацыі

Міністэрства аховы здароўя, на стацыянарным лячэнні знаходзіцца 1331 чалавек, з іх 55 маюць патрэбу ў штучнай вентыляцыі лёгкіх, 139 пацыентаў паправіліся і выпісаны, 16 памерлі.

У краіне праведзена ўжо больш за 49 тысяч тэстаў на каранавірусную інфекцыю. У суткі цяпер іх робіцца каля трох тысяч. Трэба адзначыць, што? па меркаванні спецыялістаў інстытута Роберта Коха (Федэральны інстытут Германіі па вывучэнні інфекцыйных захворванняў і непэраносных хвароб), колькасць станючых вынікаў павялічваецца прапарцыянальна агульнай колькасці тэстаў, якія праводзяцца. У Беларусі колькасць лабараторый, якія выконваюць тэсты на COVID-19, вырасла да 14.

Надвор'е — у закон

Пасля справаздачы міністра дэпутаты працягнулі звычайны парадак працы і разгледзелі яшчэ некалькі законапраектаў. Сярод іх — змяненні ў законы «Аб лекавых сродках», «Аб племянной справе і жывёлагадоўлі», «Аб ветэрынарнай дзейнасці», «Аб гідраметэаралагічнай дзейнасці» і іншыя.

Змяненні ў Закон «Аб ветэрынарнай дзейнасці» патрэбны, каб прывесці яго ў адпаведнасць з Указам Прэзідэнта № 252. Дакумент прадугледжвае ўдакладненне формы кантрольных мерапрыемстваў па дзяржаўным наглядае згодна з патрабаваннямі Мылтанага і Еўразійскага эканамічнага саюзаў. Таксама яго навацыі карэкціруюць паняцце «ветэрынарны дабрабыт», уводзяць паняцце «інфармацыйная сістэма ў галіне ветэрынарыі».

Законапраектам «Аб гідраметэаралагічнай дзейнасці» замацоўваецца права юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрыемальнікаў на ажыццяўленне адпаведнай дзейнасці ў цэлым і ў яе пэўных відах, работах і паслугах. Уводзіцца Адзіны дзяржаўны рэестр вытворцаў гідраметэаралагічнай інфармацыі. Яна, у сваю чаргу, цяпер будзе падзяляцца на дзве групы — першасныя гідраметэаралагічныя даныя і прагноз надвор'я.

Марыя ДАДАЛКА.

ТОЛЬКІ Ў КРАМУ ЦІ АПТЭКУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Грамадзяніну, якому патрэбна быць у самаізаляцыі, уручаецца патрабаванне аб выкананні правіл паводзін у самаізаляцыі. Хворым і кантактам першага і другога ўзроўню выдаецца бальнічны на час знаходжання ў самаізаляцыі. Пры парушэнні патрабаванняў аб самаізаляцыі дапамога па часовай непрацаздольнасці назначаецца ў памеры 50 працэнтаў ад дапамогі, прадугледжанай заканадаўствам.

Грамадзяне, якія знаходзяцца ў самаізаляцыі, абавязаны не пакідаць месцы пражывання, у тым ліку не наведваць месцы работы і вучобы, аб'екты гандлю і грамадскага харчавання, спартыўныя мерапрыемствы, выстаўкі і канцэрты, кінаатэатры, вакзалы і іншыя месцы масавага знаходжання людзей. Выключэнне складаюць выпадкікрайняй неабходнасці: наведванне найбліжэйшага прадуктовага магазіна або аптэкі, вынас смецця. Пры выхадзе з дома ў гэтых выпадках трэба выкарыстоўваць маску, не дапускаць кантактаў з іншымі людзьмі.

Грамадзяне таксама абавязаны паведаміць наймальніку аб прычыне адсутнасці на рабоце, не карыстацца паслугамі, якія прадугледжваюць кантакты з іншымі асобамі, акрамя выпадкаў, калі такія паслугі патрэбны для бяспекі жыццядзейнасці. Пры пагаршэнні стану здароўя (павышэнне тэмпературы да 37 градусаў і вышэй, з'яўленне кашлю, задышкі) трэба звярнуцца ў хуткую дапамогу па тэлефоне 103 або адправіць SMS, паведаміўшы пры гэтым аб знаходжанні ў самаізаляцыі.

За парушэнне патрабаванняў самаізаляцыі прадугледжана адказнасць. У прыватнасці, у патрабаванні аб выкананні правілаў паводзін у самаізаляцыі растлумачана, што непарадакванне пагражае адміністрацыйнай (штраф да 50 базавых велічынь ці адміністрацыйны арышт) альбо крмінальнай (аж да пазбаўлення свабоды) адказнасцю.

Міністэрству аховы здароўя даручана на працягу трох дзён прыняць меры па рэалізацыі пастановаў.

Дакумент будзе дзейнічаць да асобага рашэння ўрада.

Барвара МАРОЗАВА.



Пра гэта гавораць

ЗАМЕСТ ВЯРТАННЯ ГРОШАЙ — ПЕРАНОС ТУРАЎ

Што раяць турыстам, якія аплацілі ранняе броніраванне, і як выжыць туріндустрый?

Турыстычная галіна разам з авіяперавозчыкамі цяпер адчуваюць, бадай, наймацнейшы ўдар з-за крызісу ў час пандэміі каранавіруса. Свае страты прадстаўнікі туріндустрый ўжо ацэньваюць у адзін мільярд рублёў. А патрабаванні, што прад'яўляюць спажыўцы па вяртанні грошай за туры, якія, па зразумелых прычынах, не адбыліся, ацэньваюцца ў 400 мільёнаў. Што рабіць тым, хто заплаціў за пуцёўкі ці ранняе броніраванне і нікуды не паехаў, і як выжыць турыстычнай галіне, а таксама калі з'явіцца магчымасць падарожнічаць, як раней, расказалі прадстаўнікі Дэпартамента па турызме і кіраўніцтва найбуйнейшых турыстычных аб'яднанняў.

Па пераадоленні наступстваў пандэміі каранавіруса Міністэрства спорту і турызму працуе на працягу апошніх 1,5 месяца. Сумеснымі намаганнямі з МЗС, Дэпартаментам па авіяцыі і авіякампаніяй «Белавія» ў краіну ўдалося вярнуць 5026 арганізаваных турыстаў. Яшчэ некалькі соцень беларусаў, якія адправіліся на адпачынак самастойна, застаюцца ў розных краінах свету. Работа па іх вяртанні таксама вядзецца.

— Мы арганізавалі апэратыўны штаб, які працаваў 24 гадзіны ў суткі. За гэты час атрымалі больш за 1150 тэлефанаванняў, а таксама больш за 350 пісьмовых зваротаў. Усе яны пераважна датычацца вяртання грошай, — расказвае дырэктар Дэпартамента

па турызме Міністэрства спорту і турызму Ірына ВАРАНОВІЧ.

Пры гэтым спецыялісты тлумачаць, што турыстычныя арганізацыі аказаліся ў складанай сітуацыі. Сродкаў па прычыне адсутнасці турыстаў яны цяпер не зарабляюць. Грошы, атрыманыя за ранняе броніраванне і туры раней, былі накіраваны пастаўшчыкам паслуг за мяжу. Тыя, у сваю чаргу, закрыты на каранцін і перажываюць падобныя праблемы.

— Вярнуць грошы адразу мы не можам. Мы разумеем, што на адпачынак людзі адкладвалі сродкі месяцамі. Але мы аказаліся ў абставінах непераадавольнай сілы і не можам пакуль выканаць свае абавязальствы, — тлумачыць старшыня савета Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Аксана БІЧУН.

Па раннім броніраванні першыя ўзносы складаюць 10—30 % кошту пуцёўкі — гэта прыкладна 150 долараў на аднаго чалавека. Спецыялісты раяць не патрабаваць вяртання гэтых сродкаў, а пагадзіцца на перанос тура на больш спрыяльны час. Тым больш што заплачаная ў рублях сума залічваецца ў доларавым эквіваленце, гэта значыць, спажывец не губляе на розніцы курса долара і еўра.

— Больш выгадна перанесці тур, да таго ж мы ідзем на саступкі: магчымы перанос не толькі на іншыя даты, але і ў іншыя краіны, — кажа старшыня Рэспубліканскай асацыяцыі турыстычных агенцтваў Алена КУДЛАКОВА.

Ці хутка надыйдзе той час, калі ўжо можна будзе падумаць пра мора і цёп-

лыя краіны? Пакуль дакладнага адказу няма. Бягучы год прадстаўнікі туріндустрый ўжо называюць цалкам прывалным. Выходзіць з крызісу галіна пачне толькі ў 2021-м, а зарабляць — у 2022—2023-м.

— Міжнародныя арганізацыі лічаць, што аднаўленне турызму магчыма да лета гэтага года. Мы ў сваіх прагнозах не такія аптымістычныя, — адзначае Аксана Бічун.

Сама турыстычная галіна з-за адсутнасці турызму ўжо сутыкнулася з шэрагам праблем. Гэта і неабходнасць аптымізацыі персаналу, зніжэнне арэндных плошчаў і мінімізацыя іншых выдаткаў. Для захавання туріндустрый ва ўрад краіны накіраваны шэраг прапановаў. Сярод іх — аблягчэнне падатковай нагрукі.

— З сярэдзіны сакавіка вырочкі ў прадпрыемстваў няма. Галоўная задача — не абанкруціцца і выжыць у найбліжэйшыя месяцы, — падкрэслівае старшыня праўлення Рэспубліканскага саюза туріндустрый Філіп ГУЛЫ. — Калі ўрад пойдзе нам насустрэчу і аблегчыць падатковую нагрукі — часткова ці цалкам, — будзе добра. Многія нашы аб'екты ўжо закрыліся. Адна з нашых гасцініц бязвыплатна перададзена для прахывання ўрачам.

Дапамагаюць медыкам і прадстаўнікі аграбизнесу. Па інфармацыі старшыні праўлення грамадскай арганізацыі «Адпачынак у вёсцы» Валерыі КЛІЦУНОВАЙ, гаспадары аграбизнесу таксама не маюць наведвальнікаў. Многія дапамагаюць раённым балніцам: гатуюць абеда для персаналу.

Алена КРАВЕЦ.

У звычайным рэжыме

Традыцыйна, па суботах, аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам праводзяцца прамыя лініі ў мэтах павышэння эфектыўнасці работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму і цяганіны, паператворчасці, а таксама для апэратыўнага вырашэння праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей.

Тэлефонныя лініі ў суботу, 11 красавіка, з 9.00 да 12.00 правядуць:

- намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Дзмітрый Мікалаевіч ГАРАДЗЕЦКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;
- кіраўнік спраў Віцебскага аблвыканкама Аляксандр Уладзіміравіч СЫСОЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
- намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Аляксандравіч ПРЫВАЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;
- намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар Францавіч ПРАНЮК. Тэл. 8 015 273 56 44;
- намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерыі Анатолевіч МАЛАШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;
- першы намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама Сяргей Віктаравіч ЛЯЎКОВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;
- першы намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама Фёдар Віктаравіч РЫМАШЭЎСКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Класныя навіны

ГАТОЎНАСЦЬ № 1

Беларускім настаўнікам прапануюць падзяліцца сваімі напрацоўкамі

Як вядома, пандэмія каранавіруса зачыніла дзверы школ у многіх краінах свету і прымусіла педагогаў звярнуцца да дыстанцыйнага навучання. Але працаваць у новых абставінах аказаліся гатовыя не ўсе. Да таго ж, як высветлілася, дома ў настаўнікаў і дзяцей не заўсёды ёсць якасны доступ да інтэрнэту, з-за чаго не ўсе маюць магчымасць вучыць і вучыцца на адлегласці. Пасля завяршэння каранціну і аднаўлення навучальнага працэсу ўкраінскім школам будзе дадзены час для дыягностыкі таго, як вучні засвоілі матэрыял пры дыстанцыйным навучанні.

У Расіі, якая пайшла на каранцін да канца красавіка, усе рэгіёны самастойна вырашаюць, як будзе арганізаванае навучальнае працэс. У Падмаскоўі, напрыклад, з 6 красавіка да 1 мая дыстанцыйна навуца будзе ўсё школьнікі, студэнты каледжаў і ВНУ.

Беларускіх школьнікаў на каранцін не адпраўляюць, але па просьбах бацькоў вясеннія канікулы былі падоўжаны на адзін тыдзень. Таварыства беларускай школы прапанавала настаўнікам скарыстаць час дадатковых канікул для збору і стварэння матэрыялаў для дыстанцыйнага навучання.

— Калі яно не спатрэбіцца праз тыдзень і пандэмія адступіць — у нас будзе банк урокаў на будучыню, які можна будзе скарыстаць для перакуленага класа, змяшанага навучання і іншых інавацый, якія пакуль што ў нашай школе прысутнічаюць часцей за ўсё на паперы, — тлумачыць сэнс ініцыятывы намесніца старшыні Таварыства беларускай школы Тамара МАЦКЕВІЧ. — Шмат у каго ёсць уласныя напрацоўкі. Настаўнікі стварылі на «Фэйсбуку» групу «Перакулены клас. Матэрыялы для навучання». Калі ласка, далучайцеся і шліце спасылкі на свае ролікі, тэксты і прэзентацыі, якія вы ўжо маеце. Дарэчы, усяго за першыя два дні існавання групы там набралася ўжо некалькі дзясяткаў матэрыялаў. Вялікі дзякуй усім педагогам, хто падзяліўся. Матэрыялы можна дасылаць і на адрас nastaunik.info@gmail.com. Яны з'явяцца як на сайце, так і ў групе ў «Фэйсбуку».

А яшчэ мы атрымалі першы водгук, які прыйшоў з Украіны як рэакцыя на створаную беларускімі настаўнікамі суполку. Ліст даслала Ганна Коршунава з горада Сумы — настаўніца географіі і мама дзевяцікласніцы. Яна апісала першыя крокі і першыя праблемы, з якімі сутыкнуліся ўкраінцы пры арганізацыі дыстанцыйнага навучання школьнікаў. Жанчына расказала, што сістэма адукацыі, як і чакалася, не была гатовая да дыстанцыйнага навучання і цяпер, як заўсёды, усё на сабе «выцягваюць» настаўнікі. Таму найважнейшымі і надалей застаюцца абмен вопытам з калегамі, самаадукацыя, пошук аптымальных рэсурсаў і здольнасць адміністрацыі арганізаваць адукацыйны працэс.

Што датычыцца работы настаўніка... Яе стала ў два разы больш. «Дыстанцыйка» — зусім іншая справа: іншыя метады, формы работы, іншы кантроль. І вельмі дзіўна чуць скаргі ад бацькоў на тое, што яны не ведаюць, што рабіць з дзіцем, як уплываць, як матываваць, як элементарна паразумецца з уласным сынам ці дачкой. «Так, гэта складана, але адукацыя — гэта не толькі справа школы, але нават у большай ступені клопат сям'і. Менавіта таму вытрымка і цярдненне патрэбныя ўсім — і бацькам, і настаўнікам. Варта супрацоўнічаць, не вінавацячы і не ківаючы адно на аднаго. І ўсё будзе добра!» — раіць Ганна Коршунава. А напрыканцы трохі пазітыву: украінскія дзеці ўжо засумавалі па сапраўдным навучанні і жывых стасунках, таму чакаюць, калі ім можна будзе вярнуцца ў школу.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Спорт

УЛЮБЁНЦЫ АЎСТРАЛІІ

«Слуцк» стаў самым папулярным беларускім футбольным клубам за мяжой

Балельшчыкі з усяго свету глядзяць чэмпіянат Беларусі па футболе. Фаварытам у замежніках стала каманда з невялікага раённага цэнтра нашай краіны. У канцы сакавіка аўстралец стварыў сусветны фан-клуб «Слуцк». Усяго за некалькі дзён у групе сабралася больш за тысячу чалавек. Цяпер гэтыя лічбы ўжо значна большыя. Учора расійская служба ВВС выпусціла відэаролік пра беларускую каманду, у якой расказала пра цікавасць да клуба.

Нагадаем, што апошнім часам «Слуцк» аказаўся на мяжы выжывання, бо страціў свайго галоўнага спонсара. Цяпер горад можа згубіць сваю асноўную каманду і футбольную школу, дзе навучаецца каля 250 дзяцей. Гульцы, балельшчыкі і кіраўнікі клуба спадзяюцца, што цяперашняя папулярнасць дапаможа знайсці новых спонсараў. Замежныя балельшчыкі вырашылі сур'езна падтрымаць «Слуцк» і запусцілі кампанію па зборы сродкаў на дапамогу. Некалькі тысяч долараў ужо сабрана. «Мы хварэем за «Слуцк» усім светам. Каранавірус моцна ўдарыў па футбольных фанатах. Мы дзякуем Беларусі і ФК «Слуцк» за тое, што яны захавалі футбол для балельшчыкаў, мы любім «Слуцк!», гаворыцца ў апісанні групы. Шэйн Робінсан, заснавальнік фан-клуба ў Facebook, адзначае, што ён і яго сябры

першапачаткова нічога не ведалі пра клуб з Беларусі, бо ў інтэрнэце пра яго было вельмі мала інфармацыі на англійскай мове. «Мы разумеем, што гэта сціплы клуб, магчыма, таму мы так яго любім. Мы хварэем за слабых. І гэта ўсё яшчэ дазваляе глядзець футбол. Спадзяюся, што чэмпіянат Беларусі не спыніцца, але, калі гэта адбудзецца, наш інтарэс абавязкова застанецца. Мы ўлюбіліся ў каманду і сур'езна настроены дапамагчы «Слуцку» стаць адным з галоўных клубаў у Беларусі!» — пракаменціраваў Робінсан.

Нагадаем, што з-за пандэміі ўсе еўрапейскія краіны, акрамя Беларусі, у сакавіку прыпынілі спартыўныя чэмпіянаты. Застаўшыся без прамоў трансляцый, замежныя тэлекампаніі звярнулі ўвагу на беларускую прэм'ер-лігу. Упершыню ў гісторыі




m.ua.tribuna.com

правы на паказ беларускага футбола былі прададзены за мяжу. З першага тура чэмпіянат Беларусі транслюе ўкраінскі «Спорт 1» і расійскі «Матч ТБ», а таксама балканскі канал «Спорт Клуб 1», які вяртае ў шасці краінах — Сербіі, Босніі і Герцагавіне, Чарнагорыі, Славеніі, Харватыі і Паўночнай Македоніі. Затым да яго далучыліся Ізраіль, Літва, Балгарыя, Турцыя і нават Індыя, а таксама брытанцы са SkySports.

Варта адзначыць, што 34 375 чалавек глядзелі першы тур толькі на сайце Асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола», 32 338 назіралі за другім, 29 229 сталі глядачамі трэцяга тура.

Прэс-служба Parimatch паведамляе, што колькасць ставак на беларускі спорт у сакавіку 2020 года ў параўнанні з сакавіком 2019 года павялічылася на 187 працэнтаў. У той жа час аб'ём ставак павялічыўся на 232 працэнты. Цікавасць да вышэйшай футбольнай лігі ў першы месяц вясны не саступае прадукцыйнасці топ-чэмпіянатаў Еўропы перадавымі годамі. Беларускі футбол у сакавіку апыраўдзіў цікавасць да нямецкай Бундэслігі ў студзені ў 2,2 раза і французскай Лігі 1 у 1,5 раза, саступіўшы толькі 4 % іспанскаму «прэм'еру» і 5 % італьянскай серыі «А».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.



МЕТРЫ ЎЖО ПАТАННЕЛІ?

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Першапачаткова кватэры былі выстаўлены на продаж у рублях па пэўнай цане, а паколькі мы ўсё ж працуем на такім рынку, дзе кошт нерухомасці прывязваецца да долара, то прадаўцы пералічваюць цэны па новым курсе і прапануюць пакупнікам плаціць ужо іншыя грошы. Пакупнікі ж адмаўляюцца, бо бралі крэдыт у банку ў рублях, а на курсавай розніцы даводзіцца накідаваць яшчэ ад двух да чатырох тысяч долараў. З другога боку, прадаўцы нецікава губляць вялікія грошы на канверсіі.

І справа не толькі ў незгаворлівасці кліентаў. У нас у Мінску прыблізна 90% прадаўцоў купляе нешта наўзамен — гэта ланцужковыя здзелкі, а ў такой сітуацыі досыць цяжка дамовіцца такім чынам, каб ніхто не страціў на курсавай розніцы.

Крыху пазней на рынак абрынуліся ўсе форс-мажоры адначасова. У адным флаконе апынуліся негатывныя фактары як унутраныя, так і знешнія. І гэта не толькі рэальны вірус, але і інфармацыйны, і падзенне сусветных фінансавых рынкаў, нафтавыя і гандлёвыя войны, закрыццё меж паміж дзяржавамі...

Кліенты ў такой сітуацыі становяцца занадта эмацыянальнымі і скрытнымі, нават падазронныя. Адны не гатовыя пусцаць у сваё жыллё іншых людзей, а іншыя не хочуць заходзіць у чужое памяшканне на прагляд, не жадаюць проста дыхаць спёртым паветрам невядомай кватэры. На фоне ўсяго гэтага ўнікае нявызначанасць. Яна выклікае трывогу, страх, хваляванні за заўтрашні дзень — усё гэта вельмі дыскамфортна. І трэба час, каб прывыкнуць да новай рэальнасці і зразумець, як у ёй жыць і працаваць, лічыць Мікалай Прасталупаў.

Голая статыстыка, і не больш

Аналітык рынку нерухомасці Арцём САХАРЭВІЧ заўважыў у першым тыдні красавіка знакавую падзею для рынку: рэзкі разварот дынамікі цэн на кватэры. Курсавыя ваганні і навіны аб каранавірусе прымусілі многіх прадаўцоў кватэр перагледзець лічбы ў сваіх аб'явах, лічыць эксперт.

На яго думку, кожны тыдзень расце колькасць тых, хто жадае прадаць кватэру ў сталіцы. З пачатку сакавіка агульная прапанова на другасным рынку павялічылася амаль на 1,5 тысячы кватэр. І гэта сапраўды шмат — у сярэднім за месяц купляюць менш. Аж да апошніх тыдняў навааспечаных прадаўцоў выстаўлялі цану ў аб'явах з аглядак на ўжо размешчаныя ў продажы кватэры-аналагі, не спрабуючы прапанаваць менш. Але бліжэй да канца месяца стала відавочна, што з такім падыходам наўрад ці ўдасца прыцягнуць увагу пакупнікоў. У вы-



ніку сярэдні ўзровень цэн у аб'явах, якія размясцілі пасля першых чыслаў красавіка, ужо быў ніжэйшы на 50 долараў за квадратны метр.

Не дрэмлюць і тыя, хто прадае кватэру даўно. Трэба зразумець, што цэны карэкціруюць заўсёды — і на стабільным рынку, і калі ён расце. Распаўсюджана сярэд прадаўцоў тактыка — размясціць аб'яву з завышанай цаной і паступова зніжаць яе да тых часоў, пакуль не атрымаецца намацаць попыт. Так было і сёлета. У студзені і лютым штотыдзень у трох сотнях аб'яў карэкціравалі цану ў бок зніжэння. У першай палове сакавіка гэты паказчык вырас да 400 аб'яў, а ў другой палове месяца адбыўся сапраўдны абвал. На мінулым тыдні цэны ў 900 аб'явах зазналі змяненні.

Сталічныя прадаўцы, як правіла, раней за сваіх «калег» з рэгіёнаў пачынаюць карэкціраваць цэны, а таксама робяць больш істотныя зніжкі ў пачатку крызісу. Зрэшты, нават іх на мінулым тыдні абышлі прадаўцы кватэр у прыгарадах Мінска. У Заслаўі, Копішчы, Дзяржынску і Калодзішчах цана была зніжана ў 12—15% аб'яў. У Мачулішчах гэты паказчык дасягаў 16%. Абсалютным лідарам тут з'яўляецца Фаніпаль, дзе цана зменшана ў кожнай чацвёртай аб'яве. Можа здацца, што ў першую чаргу зніжаюць цану на меней ліквідныя кватэры з вялікай колькасцю пакояў, але гэта не так. Самы высокі працэнт зніжак назіраецца цяпер у сегменце аднапакёвых кватэр. Таксама на агульным фоне вылучаюцца кватэры, пабудаваныя ў 2019 годзе. Многія з іх набываліся яшчэ на стадыі будаўніцтва з мэтай далейшага перапродажу, і цяперашнія ўладальнікі імкнуцца хутчэй зафіксаваць прыбытак пасля іх рэалізацыі.

Сустрэнемся праз месяц

Пасля доўгага перыяду росту цэн сталічны рынак жылля сыходзіць «у спячку». Мінулы тыдзень паказаў рашучасць часткі прадаўцоў, якія спяшаюцца максімальна хутка прадаць

сваю нерухомасць. Але... Прымаць рацыянальныя рашэнні ў такой сітуацыі, кажуць эксперты, заўсёды становіцца складана. Таму не выключана, што многія вырашаць адкласці куплю нерухомасці. Большасць пакуль чакае, але па вопыце мінулых крызісаў можна меркаваць, што асноўная хваля цэнавай карэкцыі яшчэ наперадзе.

Мікалай Прасталупаў не ўпэўнены ў тым, што жыллё ўжо патанне — рэальна яшчэ не патанне. У Мінску на рынку нерухомасці сёння прысутнічае каля 8 тысяч аб'ектаў жылля. З іх дзесьці 4 тысячы кватэр выстаўлены на рынак па завышанай цане і прадаюцца ўжо досыць доўгі час — ад паўгода і больш. Менавіта па гэтых аб'ектах цяпер і назіраецца карэкціроўка цэннікаў у бок паніжэння (а дакладней, у бок набліжэння да сярэднярыначнай цаны). Самі ж сярэднярыначныя цэны пакуль пад значную карэкціроўку не трапілі і ў найбліжэйшы час не трапяць.

Па самых аптымістычных прагнозах, дзесьці да канца красавіка каранавірусная істэрыя ў нашай краіне скончыцца і рынак пачне ажываць, лічыць спадар Прасталупаў. Затым два тыдні пойдзе на прагляд кватэр і падрыхтоўку пакета дакументаў для продажу. Рэальныя здзелкі па куплі нерухомасці пачнуцца не раней за сярэдзіну мая. Менавіта тады і будзе відаць, наколькі сапраўды патанне жыллё. Пакуль прагноз нашага эксперта такі.

Забудоўшыкі першаснага жылля нязначна зніжаюць кошт сваіх «квадратаў». Услед за імі патанне (прыкладна на 3—5%) і жыллё на другасным рынку. Гэта добры сцэнарый развіцця падзей на рынку, калі будучы бесперамна выдавацца крэдыты пад невялікія працэнт (14—15% у такой сітуацыі цалкам падыходзіць), да таго ж не крытычна ўпадуць зарплаты насельніцтва. Дрэнны сцэнарый уключае глабальнае зніжэнне цэн на кватэры (прыкладна на 20—30%), але пра гэта лепш і не думаць, лічыць Мікалай Прасталупаў.

Сяргей КУРКАЧ.

Зноў без дажджоў

Але паўночныя вятры прынясуць нам замарзкі ўначы і свежы парывісты вецер удзень

Красавік ніколі не адрозніваўся пастаянствам. Толькі прывыклі да цёплых дзянькоў, а тут на змену ім чарговая хваля холаду. Вось і цяпер халодны атмасферны фронт ужо падышоў да нашых паўночна-заходніх меж. Аднак фронтальны падзел не прынёс шмат дажджоў, а стаў прычынай змены паветраных мас, калі зона холаду з поўначы распаўсюджваецца на тэрыторыю краіны, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтру гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Невялікія дажджы чакаюцца толькі месцамі па Віцебскай вобласці. А ў суботу Беларусь у асноўным будзе знаходзіцца ў вобласці павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер прагназуецца паўночна-заходні, заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы будзе ад мінус 3 градусаў да 2 цяпла. Дзённая тэмпература паветра прагназуецца ад плюс 6 градусаў да плюс 13 градусаў.

На жаль, і ў нядзелю на нашай тэрыторыі будзе пераважаць сухое надвор'е. Толькі ўдзень па поўначы краіны магчымы кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёвы ўмераны. Тэмпература паветра ўначы будзе вагацца ад нуля да мінус 5 градусаў, месцамі на захадзе крыху цяплей — ад плюс 1 градуса да 2 цяпла. Удзень паветра прагрэецца да плюс 8—15 градусаў, па паўднёвым захадзе — на пару градусаў цяплей.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у першай палове наступнага тыдня праз тэрыторыю нашай краіны будуць перамяшчацца больш актыўныя атмасферныя франты, якія прынясуць ападкаў і выглядзе дажджу і мокрага снегу. У сонечныя дні да нас вернецца цяпло, але ў непагадзь чакаецца няўстойлівы тэмпературны рэжым.

Увага! У сувязі з доўгім перыядам дэфіцыту ападкаў у краіне захоўваецца пагроза лясных пажараў. Знаходзячыся ў лясной зоне, трэба быць вельмі асцярожнымі з агнём. Памятайце гэта.

Сяргей КУРКАЧ.

ПАД ЗНАКАМ АГНЮ

Сухая вясна 2020-га праходзіць пад дым пажараў у эксістэмах. І з кожным днём іх колькасць павялічваецца вельмі істотна. Па звестках афіцыйнага прадстаўніка Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вітала НАВІЦКАГА, сёлета ратавальнікі адпраўляліся тушыць узгаранні ў прыродных аб'ектах 2460 разоў. Гэтая лічба выглядае асабліва страшна, калі ўлічыць тое, што за ўвесь мінулы год такіх пажараў было 2688.

Толькі за сераду, 8 красавіка, іх зарэгістравана 166. Як і раней, амаль усе прыродныя пажары, за рэдкім выключэннем, ляжаць на сумленні людзей.

Магутны лясны пажар на плошчы 200 гектараў адбыўся каля вёскі Запясочнае Лельчыцкага раёна, што на Гомельшчыне. Як паведамілі ў прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі, яго ўбачылі а чацвёртай гадзіне раніцы. Мясоцы лясгас даць рады не здолеў, і на дапамогу прыйшла авіяцыя МНС. Тры верталёты правялі ў паветры амаль 15 гадзін, скідаючы тоны вады. І толькі а дзвятай гадзіне раніцы ў чацвер пажар быў ліквідаваны. Яшчэ адно магутнае ўзгаранне тушылі ўсю ноч з серады на чацвер каля вёскі Мальцы Нараўлянскага раёна. А ў сераду да нас «зайшоў» лясны пажар з тэрыторыі Расіі — гэта адбылося ў Чачэрскім раёне.

Пры ўсім гэтым, па папярэдніх прагнозах, працяглых моцных дажджоў на большай частцы тэрыторыі Беларусі, якія маглі б крыху паправіць сітуацыю, пакуль не чакаецца — прынамсі, да канца выхадных. А вось парывісты вецер, які спрыяе распаўсюджванню агню, у бліжэйшы час якраз захаваецца. Да чаго гэта прыводзіць, відаць на прыкладзе вёскі Нарчы Шчучынскага раёна. Згарэла больш за 20 дамоў, у двух з якіх жылі людзі. Следчы камітэт агучыў папярэднюю версію, што пажар пачаўся з прысядзібнага падворку мясцовага 70-гадовага жыхара, які паліў засохлую траву і сышоў дадому, калі палічыў, што ўсё патухла.

Дык ці каштуе чалавечая неахайнасць такіх наступстваў? Валяр'ян ШКЛЕННІК.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Саудаўская Аравія актыўна скупляе акцыі еўрапейскіх нафтакампаній

Суверэнны фонд Саудаўскай Аравіі Public Investment Fund (PIF) у апошнія тыдні актыўна скупляў акцыі чатырох буйных еўрапейскіх нафтакампаній — Equinor, Royal Dutch Shell, Total і Eni, лічачы іх паперы недаацэненымі ва ўмовах спаду на нафтавым рынку. Аб гэтым паведаміла The Wall Street Journal са спасылкай на ўласныя крыніцы. Па іх звестках, фонд набыў гэтыя паперы на агульную суму прыкладна 1 мільярд долараў і можа працягнуць іх купляць. Інвестыцы ў нафтакампаніі сведчаць аб змене тактыкі PIF, які павінен быў садзейнічаць намаганням прынца Махамеда бін Салмана па дыверсіфікацыі эканомікі Саудаўскай Аравіі і зніжэння яе залежнасці ад нафтавага сектара. Гэта прадугледжвала ўкладанні фонду ў сферы, якія не маюць дачынення да энерганосьбітаў, адзначыла The Wall Street Journal.



Прэзідэнт Ірака даручыў сфарміраваць новы ўрад начальніку разведкі

Пра гэта паведаміў іракскі тэлеканал Al Sumaria. Паводле яго інфармацыі, Прэзідэнт Ірака Бархім Салех даў Мустафе аль-Казымі адпаведныя паўнамоцтвы пасля таго, як цяперашні прызначаны прэм'ер Аднан аз-Зурфі самаўхіліўся ад фарміравання іракскага ўрада. 53-гадовы Аль-Казымі, які лічыцца незалежным палітыкам, быў прызначаны начальнікам разведкі Ірака ў чэрвені 2016 года. Пасля месяцаў антыўрадавых выступаў, якія прывялі да ўнутрыпалітычнага крызісу, у лютым Салех зацвердзіў прапанаваную яму парламентарыямі ад шыіцкіх фракцый кандыдатуру былога міністра камунікацый Мухамеда Таўфіка Алаўі на пост прэм'ера і даручыў яму сфарміраваць ўрад. Аднак прызначаны кіраўнік кабміна праз месяц адклікаў сваю кандыдатуру. Тады Салех даручыў фарміраваць кабмін аз-Зурфі, якому было адведзена на гэта 30 дзён. Пакуль працэс фарміравання ўрада не завершаны, абавязкі кіраўніка ўрада працягвае выконваць Адэль Абдэль Махдзі, які падаў у адстаўку летась напрыканцы лістапада.

Ракета з новым экіпажам МКС стартвала з Байканура

Ракета-носьбіт «Саюз-2.1а» з транспартным пілатаваным караблём «Саюз MS-16» стартвала з касмадрома Байканур. На борце знаходзіцца новы экіпаж Міжнароднай касмічнай станцыі (МКС) — касманаўты «Раскосмаса» Анатоль Іванішын (камандзір карабля) і Іван Вагнер, а таксама астранаўт НАСА Крыстафер Кэсідзі. Згодна з праграмай палёту, Іванішын, Вагнер і Кэсідзі правядуць у космасе 196 сутак. Расійскія касманаўты на борце МКС зробіць некалькі навуковых даследаванняў і эксперыментаў, а таксама выканаюць работы па даабсталяванні расійскага сегмента станцыі. Іх вяртанне на Зямлю запланавана на кастрычнік 2020 года. На борце МКС рыхтуюцца да сустрэчы сваіх калег касманаўт «Раскосмосу» Алег Скрыпачка, а таксама астранаўты НАСА Эндру Морган і Джэсіка Мэйр. Цяперашні экіпаж павінен прыземліцца 17 красавіка пасля працяглай экспедыцыі.





УДАЛАЕ ПАЛЯВАННЕ

«У кожнага мужчыны павінен быць свой «гараж», — любіць паўтараць мой муж.

У дзядзькі Міці (бацькі маёй сяброўкі) такім «гаражом» даўно стаў лес: як толькі вольная часіна, ён бярэ стрэльбу — і гайда на паляванні. З пустымі рукамі рэдка вяртаецца: хоць невялічкім зайцам, але жонку сваю парадзе...

Праўда, адзін раз усё ж засмуціў, ды так... На ўсё жыццё запомніць.

Было гэта ў выхадны, і якраз на пачатку вясны. Я прыехала з горада праводаць бацькоў, нечым дапамагчы. Самы час быў сеяць памідоры, таму ўвечары мама

ганула ў кустах: «Вось дык удача, — падумаў яшчэ. — Такого дзіка падстрэліў! Усю маразілку зараз мясам заб'ю, каўбас з маёй Маняй накруцім...»

Дзядзька, здаецца, нават пах іх знохаў, калі праз кусты ішоў да здабычы. А ўбачыў яе і яшчэ раз... сеў: замест дзіка на траве ляжала рабая пародзістая свінаматка, тая самая, якой не мог нацешыцца дзядзькаў сусед. Ён хваліўся яшчэ, што не сёння, дык заўтра Хруня апаросіцца, спаў і бачыў, як тады павязе на кірмаш прадаваць парасят, як на выручаных грошы купіць, нарэшце, трымер, бо, казаў, здароўя няма касою махаць...

І гэта ж, мусіць, трэба было, каб Хруня, на якую ўскладалася столькі надзей, якраз у той вечар паламала загарадку і ўцякла



падбіла мяне схадзіць за вёску на балота, набраць торфу.

Мы пайшлі, напоўнілі вёдры — і тут жа пачулі з кустоў трывожнае роханне.

На роздум часу не было: кінулі ўвесь свой рыштунак і далі таго драпака, што аж пяты заблішчэлі!

Спужаліся. Думалі, дзік да вёскі прыбіўся. Тым больш, напярэдадні толькі і гутаркі было, што пра трагедыю ў расійскай вёсцы. Сям'я там, на машыне едучы дадому, вырашыла спыніцца — нарваць пачаткаў. А ў курузе, як на ліха, — самка дзіка са сваім патомствам. Звычайна яны ўцякаюць, пачуўшы людзей, але гэты падыхлі, мусіць, вельмі знянацку. Таму дзічыха, як любая маці, кінулася бараніць сваіх дзяцей. Не шкадуючы пры гэтым чужых...

Факт, што памідоры ў той вечар мы не пасеялі. Затое назаўтра ўся вёска ўжо гула пра паляўнічы трафей дзядзькі Міці.

У нядзелю ён, як звычайна, прачнуўся з пёўнямі і падаўся на паляванні. Яно ў той дзень, відавочна, не задалося: дзядзька ішоў дадому (і якраз праз тыя ж кусты, з якіх мы толькі што ўцяклі) з пустымі рукамі і цяжкімі пытанямі. Маўляў, што зараз жонцы сказаць? Цэлы ж дзень прабадзяўся — без толку змарнаваў. Лепш бы дома нешта зрабіў...

У такім васьмі роздуме дзядзька прысеў на пняк, дастаў рэшткі ссабойкі, якую зранку сабрала жонка, біклажку з недапітым каньяком. Прылажыўся раз, запіваючы сваю непрыемнасць, потым другі, трэці і раптам...

Што гэта? З кустоў пачулася роханне.

У адрозненне ад нас дзядзька не спужаўся. Як вокам маргнуць ён падняў з зямлі стрэльбу і бабахнуў у жывёліну, што міль-

з хлява, а гаспадары, прымаючы гарадскіх гасцей, не адразу гэта і згледзелі.

...Карацей, замест таго, каб адпачыць пасля палявання, дзядзьку Міцю давалася ладзіць так званую пагалоўшчыну.

Мяса Хруні ён, вядома ж, аддаў яе гаспадарам. А васьмь за парасят, якія на паспелі нарадзіцца, давалося заплаціць — кампенсаваць матэрыяльны ўрон.

Сума, відаць, была не маленькая. Ва ўсякім разе, трымер той сусед купіў.

Што да дзядзькі Міці, то на паляванні пасля гэтага ён як хадзіў, так і ходзіць. Адзінае — біклажку з сабой больш ніколі не бярэ і іншым не раіць.

Таццяна Маркава, г. Віцебск.

«ТРЭБА ГЛЯДЗЕЦЬ ДЭТЭКТЫВЫ»

Гадоў з пяцьдзесят на кароткай гарадской вуліцы жывуць два дзяды — Сямёнавіч і Антонавіч. Абодвум добра за восемдзесят, у абодвух падобныя лёсы. І адзін, і другі, — дзеці вайны: шмат гаравалі, шмат працавалі, пахавалі жонак... У абодвух, дзякаваць богу, добрыя сыны і ўнукі — часцяком тэлефануюць, наезджаюць, але...

Адзінота ёсць адзінота, якую ў абедзвюх кватэрах разоў колькі на тыдзень парушаюць хіба сацыяльныя работніцы ды размовы старых паміж сабой.

Сазвоньваюцца дзяды штотдзень па абедзе — а палова другой. Час абраны зусім невыпадкова: Сямёнавіч — класічны «жаўрук» — спаць кладзецца рана, устае таксама, снедае, глядзіць першыя навіны і цярпліва чакае, калі прачнецца Антонавіч. А васьмь той...

Той нават не «сава» — проста ўвогуле спіць вельмі дрэнна (гэта за шчасце яшчэ, калі сон прыхо-

дзіць гадзіны ў тры ночы. Іншы раз і да пяці можа правалацца, бо яно ж і гады, і ўспаміны, і ціск, і суставы...).

А яшчэ — як мяркуе Сямёнавіч, — тэлевізар, дакладней — бясконцыя дэтэктывы, якія сябар глядзіць да глыбокай ночы то па адным, то па другім канале...

У Антонавіча на гэты конт свая тэорыя: маўляў, ад падобных фільмаў толькі карысць, бо любы дэтэктыў прымушае думаць — варушыць мазгамі, што ў іхнім узросце проста жах як патрэбна!

Пацвярджэнне гэтай тэорыі знайшлося зусім нечакана.

Неяк раз а дзевятай раніцы Антонавіча падняў доўгі трывожны званок. У слухаўцы быў голас сябра:

— Прабач, што патрывожыў, — ледзь не плачучы, казаў той. — Але ў мяне — бяда: сківіца прапала, а я без яе як без рук — нават тварог праглынуць не магу!

— Ну дык што? — не разумеючы адчаю (бо даўно ні ўласных зубоў, ні той сківіцы), пытаўся Антонавіч. — Звары геркулесу.

— Ты што — здэкуешся?! Ежу знайшоў для мужчыны! Я гэтыя кашы з маленства не выношу! — ледзь не на крык перайшоў сябар і кінуў слухаўку.

Недзе праз гадзінку, са смакам паснедаўшы маннай кашай, Антонавіч пазваніў яму сам. На званок адгукнулася сапраўтная жанчынка з гумарам, сказала:

— У нас катастрофа — не менш! Сківіца як скрозь зямлю правалілася! Мы, здаецца, усё перагледзелі!.. Гаспадар, — панізіла голас жанчына, — падазрае, што можа, я тую рэч прысвоіла. Сын на выхадныя прыедзе — хай ён пашукае. А я пакуль на блендар і курыцу, і капусту змялю.

У суботу, і праўда, слухаўку зняў сын, са шкадобай паведаміў, што пошукі, на жаль, нічога не далі.

— Слухай, я тут днямі дэтэктыў глядзёў, — успомніў раптам Антонавіч. — Там таксама нешта шукалі. І ведаеш, як? Разбілі плошчу кватэры на квадраты — ну там метр на метр ці два на два — і абмацвалі — ну жожны куток, літаральна ад столі да падлогі. Паспрабуйце, а раптам?

Да вечара нядзелі сківіца не знайшла. Сыну трэба было з'яжджаць. Перад гэтым ён пазваніў Антонавічу і шчыра падзякаваў: маўляў, па яго парадзе адзін пакой сапраўды «абмацалі»... І столькі ўсяго знайшлі! Нават прыхаваныя савецкія грошы!

— У наступны выхадны пошук прадоўжым, — паабяцаў сын. — А сківіцу, калі што, замовім новую.

...На шчасце, да гэтага не дайшло, бо прапажа знайшлася! Шчаслівы Сямёнавіч паведаміў пра гэта назаўтра, і зноў жа з самай раніцы:

— Яна — не паверыш — у халадзільніку была! І ведаеш, дзе? За каструляй з тушанымі скабкамі!

Як высветлілася, дзень пры дні «седзячы» на молатай ежы, гаспадар той рондаль не чапаў — не выцягваў з халадзільніка. А потым падумаў: калі яшчэ тая новая сківіца... Хай хоць знаёмы сабака скабкі згрызе. Дастаў каструлю...

На пытанне, з якога перапуду сківіца трапіла ў халадзільнік, сябар адказаць не змог — не помніў.

— Вось я і кажу, — падвёў тады рысу Антонавіч, — дэтэктывы трэба глядзець, мозг трэніраваць!

...Хто б спрачаўся — я не буду.

С. В.,

г. Барысаў.

Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.

Неасабісты суб'ектыў

Асноўныя сімптомы

Адзін дзень у эпоху лічбавізаваанай эпідэміі

ПЕРШАЕ, што выхопліваеш позіркам, прачнуўшыся за некалькі хвілін да будзільніка, — блакітнае чысцюткае неба ў акне. У пакоі разліваецца мяккае ружаватае святло сонечнай красавіцкай раніцы. Пухнатае мякка-ўтульнае стварэнне, пачуўшы, што варушыцца, бязгучна скача да цябе на ложак і мокрай пыскай «цалуе» ў твар: «Уставай». Некалькі секунд доўжыцца прыемнае няведанне і шчасце (хто б падумаў, што за шчасце будзеш лічыць проста бесклапотна будзённа прачнуцца ў сваёй хаце і пачаць збірацца на працу, думаючы аб тым, што належыць зрабіць за дзень?). Усяго некалькі секунд. Пасля пазлы ў галаве складваюцца — і спакой, і бесклапотнасць адтуль вылятаюць проста ў момант. «Каранавірус. Эпідэмія». Пачынаецца твой уласны, асабісты тэатр абсурду, і з кожнай хвілінай знікае надзея на тое, што ўсё гэта сон, што зараз ты прачнешся па-сапраўднаму, і ўсё будзе, як раней, зусім нядаўна і недасягальна даўно.

І ўсё, здаецца, як заўсёды: варыш каву, корміш кошку, збіраешся на працу. Але ў галаве надакучлівым цвыркуном ціўкае гэтае слова, аб існаванні якога яшчэ год назад ты нават і не ведаў. Як заўсёды, уключаеш на кухні тэлевізар: у ранішняй інфармацыйна-забаўляльнай праграме пяць разоў за паўгадзіны раскажуць, як правільна мыць рукі, надзяваць маску, што піць, што есці, каб не захварэць. Пераключаеш на канал еўрапейскіх навін — хочацца зноў заснуць і не прачынацца доўга-доўга — сучэльныя лічбы: памерлых, захварэлых, выпісаных... (Ніхто нават ні словам за гэтыя вар'яцкія дні не сказаў, колькі ў той жа Італіі ў той жа час нарадзілася, — нібы жыццё спынілася і ідзе толькі ў адным напрамку — да свайго завяршэння.) Уключаеш у пакой радыё — дыджэй не вельмі ўдала жартуюць усё на тую ж тэму. Добра, што пра каранавірус яшчэ не напісалі песень, якія можна круціць у эфіры (хаця ў інтэрнэце ўжо хапае, з разраду народнай творчасці)... Карацей, выходзіш з кватэры з нафаршыраванай каранавірусам галавой. Прычым зусім не спецыяльна — так атрымліваецца.

Далей — болей. Садзішы ў тралейбус, па прывычцы дастаеш смартфон. Спачатку — сайты, якія праглядаеш з раніцы заўсёды. Галоўная тэма там... угадайце якая. Прычым ты ведаеш, што менавіта так і будзе, але з нейкай хваравітай цікаўнасцю ўсё роўна цінеш на прывычны старонкі. У метро прымаешся за сацыяльныя сеткі. Вось тут можна завязнуць на доўга і не тое што праехаць патрэбную станцыю, але і заехаць у дэпо. Асабліва калі ў цябе ў «сябрах» людзі адуюць: з Расіі, Украіны, ЗША, Германіі, Італіі. Сапраўдны кірмаш вар'яцтва ў розных варыяцыях: хтосьці жартуе, хтосьці посціць смешныя карцінкі «па тэме», хтосьці абураецца прымаемымі (ці недастаткова прымаемымі, ці непрымаемымі мерамі). І ты на гэтым кірмашы не назіральнік, штосьці «лайкаеш», штосьці рэпосціш, некаторыя асабліва смешныя карцінкі перасылаеш камусьці з сяброў ці калег. Так незаўважна пралятаюць тыя сорака хвілін, што патрэбны, каб дабрацца да месца працы...

ПАКУЛЬ ідзеш ад метро, усю патрыманую інфармацыю пераварваеш. Ні пра што іншае думаць ужо не можаш, як ні стараешся (дый ужо асабліва і не стараешся). Ідзеш сам у сабе, не засяроджваешся на тварах мінакоў, што рухаюцца насустрач. Часам толькі сустракаешся з нечымі вачыма і здэкліва сам у

сябе пытаешся: «Няўжо і ў мяне такі ағаломшана-дурнаваты выгляд...» На такім васьмі «высокаінтэлектуальным» аўтапілоце ў апошні момант успамінаеш, што трэба падысці да санітаўзера на ўваходзе і апрацаваць рукі.

На працы нейкі час займаешся чым табе, уласна, і належыць займацца — працуеш. Праўда, роўна да таго часу, пакуль на камп'ютары, акрамя патрэбных па рабоце файлаў і сайтаў, не націснуеш на іншую старонку (хваравітая цікаўнасць цягне да яе, як магніт, і супраціўляцца не можаш, дый не асабліва хочаш). Працы яна нібыта і не перашкаджае, але ж усё роўна разоў дваццаць за дзень яе абновіш, зазірнеш: мо што новенькае выскачыла? У абед тэлефануеш родным, стараешся трымацца, удавана-нейтральна пытаешся, як справы, гэтак жа нейтральна адказваеш, што ў цябе ўсё нармальна. Пратрымацца ўдаецца хвіліны гэтак са дзве. Потым хтосьці з суразмоўнікаў не вытрымлівае — і панеслася: «А ты бачыла новыя лічбы?», «А што ў Амерыцы робіцца?», «А я сабе маскі новыя купіла»... Самыя блізкія, самыя родныя людзі, з якімі заўсёды, хай сабе і некалькі разоў на дзень, было пра што пагаварыць, з чаго пажартаваць, цяпер ператварыліся ў рэтранслятары навін ці чутак, якія ты ўжо з самай раніцы ведаеш...

ЗА дзень стамляешся як ніколі. Бо, акрамя непасрэдных абавязкаў, якія патрабуюць і дзённаў, і рашэнняў (і так на кожнай працы), ты яшчэ марнуеш шмат імпэту на папаўненне ўласнай «інфармацыйнай ленты», на яе абмеркаванне. Стомленасць, праўда, не перашкаджае ехаць дадому, зноў унурыўшыся ў смартфон. Прыезджаеш дамоў, корміш кошку, гатуеш сякую-такую вячэру (як правіла, што першае трапіцца пад руку ў халадзільніку, бо думаць жа пра гэта не было калі), уключаеш тэлевізар. Ціскаеш з канала на канал у пошуках чагосьці новага, за дзень не чытанага і не чутага. У працэсе пошуку трапляеш на цікавыя перадачы, любімыя фільмы, але дзе там — не да іх. Урэшце на канале засынаеш прама з пультам у руках, праз гадзіну прахопліваешся, сцелеш ложак, чысціш зубы. Перад тым, як патушыць святло, яшчэ раз зазіраеш у смартфон — ці няма чаго новенькага? Правальваешся ў глыбокі сон, нібы сыходзячы з рэчаіснасці...

Першае, што выхопліваеш позіркам, прачнуўшыся за некалькі хвілін да будзільніка, — блакітнае чысцюткае неба ў акне. У пакоі разліваецца мяккае ружаватае святло сонечнай красавіцкай раніцы. Пухнатае мякка-ўтульнае стварэнне, пачуўшы, што варушыцца, бязгучна скача да цябе на ложак і мокрай пыскай «цалуе» ў твар: «Уставай»...

СЕННЯ ранкам я не ўключыла ні тэлевізар, ні радыё. З задавальненнем у цішыні выпіла кавы. Кошку не толькі пакарміла — хапіла часу з ёй нават трохи пагуляць. Агледзела расаду — трэба вечарам падкарміць. У тралейбусе паглядзела пошту, у метро адкрыла на смартфоне цікавую кніжку, якую чытала з захапленнем, але тыдні са два як закінула. Прыйшла на працу, паглядзела стужку навін — бо работа такая. З сястрой па тэлефоне пагаварылі пра агарод: дзе і што будзем сёлета садзіць. У абед выйшла на вуліцу. Злавіла сябе на тым, што дыхаецца неяк нашмат лягчэй, чым у апошнія дні. Вельмі важная і абнадзейлівая для сённяшняга часу прыкмета.

Алена ЛЯЎКОВІЧ.



Совместное белорусско-российское ОАО «Белгазпромбанк»
220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. Телефон для справок: 120

Данная отчетность опубликована на сайте ОАО «Белгазпромбанк»
www.belgazprombank.by

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2020 г.

ОАО «Белгазпромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2020 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101		84 150	68 398
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		393	511
4	Средства в Национальном банке	1103		334 130	492 551
5	Средства в банках	1104		166 872	167 338
6	Ценные бумаги	1105		1 481 589	1 261 340
7	Кредиты клиентам	1106		3 154 788	2 714 455
8	Производные финансовые активы	1107		603	700
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		682	682
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		190 572	196 168
11	Доходные вложения в материальные активы	1110		13 645	7 145
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111		805	933
13	Отложенные налоговые активы	1112		-	-
14	Прочие активы	1113		88 164	63 102
15	ИТОГО активы	11		5 516 393	4 973 323
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
17	Средства Национального банка	1201		-	12
18	Средства банков	1202		1 202 203	912 933
19	Средства клиентов	1203		3 292 261	3 105 413
20	Ценные бумаги банка	1204		256 100	174 852
21	Производные финансовые обязательства	1205		-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	-
23	Прочие обязательства	1207		78 616	29 741
24	ВСЕГО обязательства	120		4 829 180	4 222 951
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ					
26	Уставный фонд	1211		348 161	348 161
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213		81 682	72 024
29	Фонды переоценки статей баланса	1214		33 727	43 879
30	Накопленная прибыль	1215		223 643	286 308
31	ВСЕГО собственный капитал	121		687 213	750 372
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12		5 516 393	4 973 323

Форма 2

Отчет о прибылях и убытках на 1 апреля 2020 г.

ОАО «Белгазпромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2020 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		85 633	73 602
2	Процентные расходы	2012		42 746	32 357
3	<i>Чистые процентные доходы</i>	201		42 887	41 245
4	Комиссионные доходы	2021		30 524	24 027
5	Комиссионные расходы	2022		6 347	6 884
6	<i>Чистые комиссионные доходы</i>	202		24 177	17 143
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		(2 322)	(1 614)
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		6 329	2 101
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		17 562	8 365
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		2 202	1 067
11	Чистые отчисления в резервы	207		49 866	12 210
12	Прочие доходы	208		7 203	7 387
13	Операционные расходы	209		41 130	53 021
14	Прочие расходы	210		2 444	2 079
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		4 598	8 384
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212		-	3 707
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		4 598	4 677

Председатель правления В.Д. Бабарико

Главный бухгалтер Н.М. Дылевская

Дата подписания: 1 апреля 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 8 выдана Национальным банком Республики Беларусь 24.05.2013. УНП 100429079

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов в д. Батурино, д. Лужки, ул. Молодежная, д. Прилепская Усяжка, д. Рудня, д. Вишня, Озерицко-Слободского сельсовета, Смолевичского района, Минской области

1	Форма проведения аукциона	Открытый
2	Дата, время и место проведения аукциона	14 мая 2020 года, в 15.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-Слободской сельисполком, зал заседаний
3	Продавец и его адрес	Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27
4	Земельный участок, его кадастровый номер и адрес	Лот № 1 – площадь 0,1200 га, № 624883001101000238, д. Батурино. Лот № 2 – площадь 0,1382 га, № 624883005601000185, д. Лужки, ул. Молодежная. Лот № 3 – площадь 0,1470 га, № 624883008201000125, д. Прилепская Усяжка. Лот № 4 – площадь 0,0746 га, № 624883008501000102, д. Рудня. Лот № 5 – площадь 0,1500 га, № 624883001801000044, д. Вишня
5	Условия продажи	Без изменения целевого назначения
6	Целевое назначение земельного участка	Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (10904 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
7	Начальная (стартовая) цена продажи	Лот № 1 – 30000 рубля; Лот № 2 – 20000 рубля; Лот № 3 – 12 000 рубля; Лот № 4 – 8000 рубля; Лот № 5 – 10000 рубля
8	Условия аукциона	а) продажа по цене не ниже начальной; б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики; в) без права предоставления рассрочки; г) возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» в размерах, определенных решением Смолевичского райисполкома. д) при подаче заявления на определенный лот только одним участником, земельный участок продается по начальной цене, увеличенной на 5 %; е) наличие не менее двух участников

9	Наличие инженерной инфраструктуры	д. Батурино – электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение; д. Лужки, ул. Молодежная – подъездные пути, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение; д. Прилепская Усяжка – подъездные пути, электроснабжение, газоснабжение; д. Рудня – подъездные пути, электроснабжение, газоснабжение; д. Вишня – подъездные пути, электроснабжение
10	Ограничения в использовании	Лот 1 – водоохранная зона реки, водоема (площадь 0,1200 га); Лот 2 – охранный зона линий связи и радиодифракции (площадь 0,0035 га); Лот 3 – охранный зона электрических сетей (площадь 0,0012 га); Лот 4 – водоохранная зона рек, водоемов (площадь 0,0746 га)
11	Условия оплаты	за безналичный расчет в течение 10 рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона
12	Сумма задатка и реквизиты продавца	10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка р/с BY50AKBB3641000006146200000 БИК АКВВВY2X ОАО АСБ «Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, УНП 600046563 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
13	Порядок предварит. ознак. в натуре с земельным уч.	среда, в 10.00
14	Начало приема документов	с 14 апреля 2020 г. в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
14	Окончательный срок приема документов	8 мая 2020 года в 17.00
15	Контактный телефон	8 (01776) 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1849,46 руб., лот 2 – 2001,83 руб., лот 3 – 1905,27 руб., лот 4 – 1605,80 руб., лот 5 – 1944,90 руб. и публикация информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

- Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
- Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет продавца.
- Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копия паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет это лицо).
- Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОАО «Амкодор-КЭЗ»

211060, г. п. Коханово, ул. Промышленная, 3,
Промышленная зона, Толочинский район, Витебская область.
УНП 300028841

Организация	ОАО «Амкодор-КЭЗ»
Учетный номер плательщика	300028841
Вид экономической деятельности	Производство машин и оборудования
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	211060, ул. Промышленная, 3, г. п. Коханово, Толочинский район, Витебская область

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2019 г.

АКТИВЫ	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	6 155	5 335
Нематериальные активы	120	8	10
Вложения в долгосрочные активы	140	928	532
Долгосрочные финансовые вложения	150	107	614
ИТОГО по разделу I	190	7 198	6 491
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы: в том числе	210	7 069	13 736
материалы	211	3 749	3 706
незавершенное производство	213	130	9
готовая продукция и товары	214	3 190	10 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	151	820
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 979	2 262
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	109	1
ИТОГО по разделу II	290	11 308	16 819
БАЛАНС	300	18 506	23 310
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	9 760	9 760
Добавочный капитал	450	1 347	916
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 469	1 459
ИТОГО по разделу III	490	12 576	12 135
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	778	221
Доходы будущих периодов	540	1	-
ИТОГО по разделу IV	590	779	221
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 900	1 500
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	630	3 251	9 454
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 833	9 069
по авансам полученным	632	929	176
по налогам и сборам	633	252	17
по социальному страхованию и обеспечению	634	33	39
по оплате труда	635	93	112
по лизинговым платежам	636	107	34
прочим кредиторам	638	4	7
ИТОГО по разделу V	690	5 151	10 954
БАЛАНС	700	18 506	23 310

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь – декабрь 2019 г.

Наименование показателей	Код строки	За январь – декабрь 2019 г.	За январь – декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	14 677	15 852
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(14 066)	(14 902)
Валовая прибыль	030	611	950
Управленческие расходы	040	(508)	(514)
Расходы на реализацию	050	(106)	(163)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(3)	273
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 524	523
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 536)	(605)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(15)	191
Доходы по инвестиционной деятельности, в т.ч.	100	301	84
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	281	45
проценты к получению	103	14	39
расходы по инвестиционной деятельности, в т.ч.	110	(31)	(9)
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(18)	(9)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(13)	-
Доходы по финансовой деятельности, в т.ч.	120	-	1
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	1
Расходы по финансовой деятельности, в т.ч.	130	(235)	(180)
проценты к уплате	131	(175)	(176)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1)	(1)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(59)	(3)
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой деятельности	140	35	(104)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	20	87
Налог на прибыль	160	(13)	(34)
Чистая прибыль (убыток)	210	7	53
Исчисленные дивиденды	211	1	1
Сумма прибыли	212	7	53
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	434	513
Совокупная прибыль (убыток)	240	441	566

Информация об открытом акционерном обществе «Амкодор-КЭЗ»

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Доля государства в уставном фонде эмитента	%	0	0
Количество акционеров, всего	лиц	187	187
в том числе: юридических лиц	лиц	4	4
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	0	0
в том числе: физических лиц	лиц	183	183
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	1	1
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	8,92	8,60
Среднечисленная численность работающих чел.	чел.	132	148

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (28309) – 27,5 %, производство машин для строительных, общественных и аналогичных работ (28922) – 70,7 %.

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 30 марта 2020 года.

Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год – 11 марта 2020 года.

Наименование аудиторской организации, местонахождение, дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: ООО «АСБ Консалт», 22030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, к. 301, зарегистрировано Минским горисполкомом 27.05.2015 г. В ЕГР с регистрационным номером 192482938.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Амкодор-КЭЗ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения: приняты к сведению (частично применяются).

Директор ОАО «Амкодор-КЭЗ»

Главный бухгалтер ОАО «Амкодор-КЭЗ»

А.В. Яроцкий

Л.Е. Барановская



Уважаемые Владельцы (физические лица)

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием банковской платежной карточки, благотворительных счетов (далее – Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), по которым отсутствуют операции в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной карточки, будут прекращены Банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возратить по требованию Владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подразделении Банка, а также в системе «Сбербанк Онлайн».

Информацию о режиме работы подразделений можно получить по телефону:
148 – в стационарной и мобильных сетях
(+375 25/ 29/ 44) 5-148-148 – для международных звонков

УНП 100219673

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в деревне Двор Поречье Каменского сельсовета Лепельского района Витебской области
ОРГАНИЗАТОР: КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Лот	Месторасположение земельного участка, его площадь и кадастровый номер	Целевое назначение земельного участка	Условия и ограничения	Расходы по подготовке и изготовлению документации, рублей	Начальная цена, рублей	Сумма задатка, рублей (10 %)
1	Витебская область, Лепельский район, Каменский с/с, д. Двор Поречье, ул. Садовая, У-9, площадь 0,1649 га, кадастровый номер 222781704101000055	Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (код 1 09 02, земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, квартиры в блокированном жилом доме)), без изменения целевого назначения	Земельные участки, расположенные: на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки, водоема), озеро Чересово, площадь – 0,1649 га	-	1600,00	160,00

1. Аукцион состоится 15 мая 2020 года в 15.00 по адресу: Витебская область, Лепельский район, агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, аг. Камень, ул. Ленинградская, 25а, Каменский сельский исполнительный комитет. Последний день приема заявлений – 11 мая 2020 года до 17.00.

4. Для участия в аукционе гражданину необходимо предоставить копию документа, содержащего его идентификационные сведения (без нотариального засвидетельствования); представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и копии платежных документов, подтверждающих уплату задатка.

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет BY89AKBB36003190600650000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,

БИК банка АКВВВУ2Х, УНП 300594330 (УНП 300039758), код платежа 04901. Получатель – Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь (Каменский сельский исполнительный комитет).

5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по начальной цене.

6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату за земельный участок, возместить расходы на публикацию в средствах массовой информации, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельно-кадастровой документацией и земельным участком на местности.

9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соответствии с проектно-сметной документацией.

Контактные телефоны: 8 (02132) 6-99-62; 8 (029) 713-99-41.

УНП 807000255



Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», составленная в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности за 2019 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме, а также аудиторское заключение, составленное по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, опубликована на веб-сайте www.incass-expert.by.

Годовая консолидированная отчетность и консолидированная отчетность о деятельности банковского холдинга, в состав которого входит ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», размещается на веб-сайте www.bps-sberbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2020 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	
			2019 год	2018 год
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	5.1	97 536 65 888
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	5.2	7 -
5	Средства в банках	1104	5.3	2 595 264
6	Ценные бумаги	1105	-	-
7	Кредиты клиентам	1106	5.4	1 -
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	5.5	3 787 2 695
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	-	-
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	-	-
13	Отложенные налоговые активы	1112	-	-
14	Прочие активы	1113	5.6	5 118 3 593
15	ИТОГО активы	11	-	109 044 72 440
16	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	5.7	96 985 64 609
19	Средства клиентов	1203	5.8	971 240
20	Ценные бумаги банка	1204	-	-
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	5.9	1 932 1 540
24	ВСЕГО обязательства	120	-	99 888 66 389
25	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
26	Уставный фонд	1211	6.1	3 711 3 711
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	6.2	249 192
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	-	-
30	Накопленная прибыль	1215	6.3	5 196 2 148
31	ВСЕГО собственный капитал	121	-	9 156 6 051
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	-	109 044 72 440

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2019 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	
			2019 год	2018 год
1	Процентные доходы	2011	-	279 104
2	Процентные расходы	2012	-	384 61
3	Чистые процентные доходы	201	4.1	(105) 43
4	Коммиссионные доходы	2021	-	4 397 906
5	Коммиссионные расходы	2022	-	1 846 1 164
6	Чистые коммиссионные доходы	202	4.2	2 551 (258)
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4.3	(6) 3
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-	-
11	Чистые отчисления в резервы	207	4.4	12 2
12	Прочие доходы	208	4.5	34 891 29 222
13	Операционные расходы	209	4.6	31 905 26 519
14	Прочие расходы	210	4.7	621 510
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	-	4 793 1 979
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	4.8	1 688 827
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	-	3 105 1 152
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях	7	-	-
19	Базовая прибыль на простую акцию	-	-	310,5061 115,1856
20	Разводненная прибыль на простую акцию	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Наименование статей собственного капитала					
			уставный фонд	эмиссионный доход	резервный фонд	накопленная прибыль (убыток)	фонды переоценки статей баланса	всего собственный капитал
1	Остаток на 1 января 2018 г.	3011	3711	-	142	1 546	-	5 399
1.1.	результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей собственного капитала	3012	-	-	50	602	-	652
2.1.	в том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	1 152	-	1 152
2.2.	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	50	(50)	x	-
2.3.	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(500)	x	(500)
2.4.	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
2.5.	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(500)	x	(500)
2.6.	операции с выкупленными акциями собственной эмиссии	301233	-	x	x	x	x	-
2.7.	внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	301234	-	x	x	x	x	-
2.8.	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	-	-	-
2.9.	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2019 г.	3013	3 711	-	192	2 148	-	6 051
4	Остаток на 1 января 2019 г.	3011	3 711	-	192	2 148	-	6 051
5	Изменения статей собственного капитала	3012	-	-	57	3 048	-	3 105
5.1.	в том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	3 105	-	3 105
5.2.	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	57	(57)	x	-
5.3.	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	-	x	-
5.4.	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-
5.5.	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	x	-
5.6.	операции с выкупленными акциями собственной эмиссии	301233	-	x	x	x	x	-
5.7.	внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	301234	-	x	x	x	x	-
5.8.	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	-	-	-
5.9.	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-
6	Остаток на 1 января 2020 г.	3013	3 711	-	249	5 196	-	9 156

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2019 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	
			2019 год	2018 год
1	Прибыль (убыток)	301211	-	3 105 1 152
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	-	-
2.1	переоценка основных средств и прочего имущества	3012121	-	-
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	-	-
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	-	-
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121	-	3 105 1 152

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2019 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	
			2019 год	2018 год
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
2	Полученные процентные доходы	70100	-	278 104
3	Уплаченные процентные расходы	70101	-	(388) (61)
4	Полученные коммиссионные доходы	70102	-	4 376 906
5	Уплаченные коммиссионные расходы	70103	-	(1 833) (1 155)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104	-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	-	-
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	-	(1) 5
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107	-	-
10	Прочие полученные доходы	70108	-	33 549 28 428
11	Прочие уплаченные расходы	70109	-	(31 091) (26 259)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110	-	(1 463) (690)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итог	701	-	3 427 1 278
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	-	-
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	-	(2 345) (219)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	-	-
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	-	-
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204	-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205	-	(649) (230)
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итог	702	-	(2 994) (449)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300	-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301	-	18 321 509
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	-	-
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка	70303	-	-
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304	-	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305	-	15 098 6 139
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итог	703	-	33 419 6 648
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	-	33 852 7 477
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100	-	(2 014) (1 423)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101	-	-
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102	-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103	-	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104	-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105	-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	-	(2 014) (1 423)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
38	Эмиссия акций	72100	-	-
39	Выкуп акций собственной эмиссии	72101	-	-
40	Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии	72102	-	-
41	Выплата дивидендов	72103	-	(500)
42	Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	72104	-	-
43	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72	-	(500)

Песню бярыце з сабою...

РАЗЛІСЯ
ТУМАНЫРубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.
evgenyksenevich@gmail.com

Уладзімір Дубоўка (15.07.1900 — 20.03.1975) — выбітны беларускі паэт, прызавік, перакладчык, крытык. Аўтар зборнікаў вершаў «Строма», «Трысцё», «Credo», «Наля», «Палеская рапсодыя», а таксама паэм, аповесцяў, кніжак вершаваных казак для дзяцей і інш. Браў актыўны ўдзел у беларускім літаратурным руху. Быў членам літаб'яднанняў «Маладняк», «Узвышша». У 1930-я — 1950-я гады быў неаднаразова арыштаваны за грамадскую і літаратурную дзейнасць і абвешчаны ворагам народа. Правёў каля 27 гадоў у турмах і выгнанні. Канчаткова рэабілітаваны ў 1957 годзе. Сёлета адзначаецца 120-гадовы юбілей з дня нараджэння Уладзіміра Дубоўкі.

Вершы — Уладзімір ДУБОЎКА,
музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

1. Ноч наплакалі бярозы,
нашумей чарот.
Надышла ліловай крозай,
стала над гарой.

Прыпеў 2 разы:
Разліліся, развіліся
вокал туманы.
І на кветках, і на лісці
ўсё яны, яны...

2. Струн крапае ціхі вецер,
доля ў іх мая.

Ты пра вошта сніш у вецці,
кветка любая?

Прыпеў 2 разы.

3. Ані слова, ані гуку
не чуто ў адказ.
Шле зязюля — «Ку-ку, ку-ку»
ў засмучоны час...

Прыпеў 2 разы.

4. Не магу расказаць я пра тое,
што ля сэрца і ў сэрцы маім.
Я не знаю даўно супакою,
А ці варта каго маліць.

Прыпеў 2 разы.

Лірычна, павольна ♩=60

Ноч на-пла-ка-лі бя-ро-зы,
на-шу-меў ча-рот. На-ды-шла лі-
ло-вай кро-зай, ста-ла над га-рой.
Прыпеў: G
Раз-лі-лі-ся, раз-ві-лі-ся
во-кал ту-ма-ны. І на квет-ках
і на ліс-цях ўсё я-ны, я-ны.
Для 4 куплета:
Gm
(ны...) Не ма-гу рас-ка-заць я пра
то-е, што для сэр-ца і ў сэр-цы ма-
ім. Я не зна-ю даў-но су-па-
ко-ю, а ці вар-та ка-го ма-ліць.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	6.20	20.03	13.43
Віцебск —	6.07	19.55	13.48
Магілёў —	6.10	19.53	13.43
Гомель —	6.09	19.47	13.38
Гродна —	6.35	20.17	13.42
Брэст —	6.39	20.15	13.36

Месяц

Поўня 8 красавіка.
Месяц у сузор'і Стральца.


Імяніны

Пр. Іларыёна, Сцяпана,
Яўстрата.
К. Малгажаты, Міхаліны,
Барыса, Генрыха,
Макара, Міхала.



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ЗАЎТРА



Прыёмная кампанія — 2020

3 акцэнтам на сферу ІТ

У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны з'явіцца новыя спецыяльнасці. Сёлета адрозніваюць тры факультэты збіраюцца прапанаваць абітурыентам новыя кірункі падрыхтоўкі.

Так, на факультэце матэматыкі і тэхналогій праграмавання з'явіцца спецыяльнасць «Прыкладная інфарматыка (праграманае забеспячэнне камп'ютарных сістэм) са спецыялізацыяй «Мультимедыйныя сістэмы і інтэрнэт-праграмаванне». Патрэба рэгіянальнага рынку працы ў высокакваліфікаваных спецыялістах па сучасных інфармацыйных тэхналогіях застаецца вельмі высокай. Кампаніям патрабуюцца супрацоўнікі, якія дасканалы ведаюць аперацыйныя сістэмы, падрыхтаваны да распрацоўкі праграмаў забеспячэння з выкарыстаннем моў праграмавання розных узроўняў. Выпускнікі ў перспектыве змогуць заявіць пра сябе як праекціроўшчыкі інфармацыйных сістэм, менеджары праграмных праектаў, спецыялісты па тэсціраванні праграмных прадуктаў, выкладчыкі ў сферы інфармацыйных тэхналогій.

На гістарычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта сёлета абвешчаць першы набор на спецыяльнасць «Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый (міжнародны турызм)». У працэсе навучання будучыя спецыялісты атрымаюць глыбокія веды ў галіне турызму і замежных моў (англійскай, нямецкай), ім прысвоюць кваліфікацыю «Спецыяліст па міжкультурных камунікацыях. Перакладчык-рэферэнт (англійская і нямецкая мовы)». Набытыя веды і навыкі дазваляць ім прасоўваць інтарэсы айчыннага бізнесу на замежным рынку.

Філалагічны факультэт адкрые набор на спецыяльнасць «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)». Асноўнай задачай гэтага кірунку з'яўляецца падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць гуманітарнымі тэхналогіямі ў сферы камунікацыі і выкладання, фарміраванне ў іх камунікатыўных ведаў і ўменняў у галіне міжасобнага і сацыяльнага ўзаемадзеяння. Важны для абітурыентаў нюанс: пры паступленні на гэту спецыяльнасць захоўваюцца льготы, якія дзейнічаюць пры паступленні на педагагічныя спецыяльнасці.

Па ўсіх новых спецыяльнасцях прадугледжана дзённая форма навучання.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Даты

Падзеі

Людзі

10 КРАСАВІКА



Україне

1900 год — нарадзіўся Гаўрыіл Іванавіч Гарэцкі, беларускі вучоны-геолаг, географ, эканаміст, статыстык, дэмограф, грамадскі дзеяч, заснавальнік



савецкай школы палеапаталогіі і беларускай школы даследчыкаў антрапагену, акадэмік НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1971) і Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986).

1940 год — нарадзіўся Барыс Аляксеевіч Крэпак, беларускі мастацтвазнаўца, мастацкі крытык, журналіст, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» (1998, 1999).

1980 год — нарадзілася Ірына Валер'еўна Ільянкова, беларуская спартсменка (гімнастыка мастацкая, групова практыкаванні), майстар спорту Беларусі (1995), майстар спорту Беларусі міжнароднага класа (1997), заслужаны майстар спорту Беларусі (1998).

2000 год — Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ «Аб адабрэнні Рамачнай канвенцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аб змяненні клімату».

1710 год — у Англіі ўступіў у сілу першы ў свеце закон аб аўтарскім праве.
1895 год — нарадзіўся Усевалад Аляксандравіч Раждзественскі, рускі паэт, перакладчык.

1915 год — барон П'ер дэ Кубертэн падпісаў з муніцыпалітэтам горада Лазаны (Швейцарыя) пагадненне, якое прадугледжвае стварэнне ў гэтым горадзе рэзідэнцыі Міжнароднага алімпійскага камітэта (МАК).

1935 год — нарадзіўся Мікалай Андрэевіч Касьян, мануальны тэрапеўт, які праславіўся ўласнай унікальнай метадыкай. Народны ўрач СССР (1990), заслужаны ўрач Украіны.

2010 год — прэзідэнцкі авіялайнер Ту-154М Паветраных сіл Польшчы пры заходзе на пасадку на аэрадром Смаленск-Паўночны пацярпеў крушэнне. Загінулі ўсе 96 чалавек, якія былі на яго борце. Сярод іх — прэзідэнт Польшчы Лех Качыньскі і яго жонка, а таксама вядомыя польскія палітыкі, амаль усё вышэйшае ваеннае камандаванне, грамадскія і рэлігійныя дзеячы.



АРТУР ШАПЭНГАЎЭР:

«Сярэдні чалавек заклапочаны тым, як бы яму забавіць час, чалавек жа таленавіты — імкнецца яго скарыстаць».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выданае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс);
адрэдакцыі — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі — 287 18 81.

прым. рэкламы
тэл./факс: 287 17 79,
e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 1281.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
9 красавіка 2020 года.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

10 красавіка 2020 г. № 14 (550)

ШТОТЫДНЬВЫ ДАДАТАК ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ І ДЭПУТАТАЎ МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

ТЭМА ТЫДНЯ



СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Профільныя класы



Як павысіць прывабнасць аграрных прафесій.

стар. 2

Дапамога – побач



Тавары першай неабходнасці і лекі даставяць адзінокім пажылым.

стар. 4

Гэта трэба жывым



Праз выпрабаванне нямецкім палонам.

стар. 14

Жыццё па хвілінах



Карэспандэнт «МС» правяла адзін дзень са старшынёй сельскага Савета.

стар. 15

ПАДТРЫМКА НАБІРАЕ АБАРОТЫ

Сацслужбы і грамадскія арганізацыі аб'ядналіся, каб дайсці да кожнага

У гэты няпросты перыяд сацыяльныя службы звяртаюць асаблівую ўвагу на людзей старэйшага ўзросту і людзей з інваліднасцю, каб мінімізаваць для іх рызыку захворвання на каранавірусную інфекцыю. Дапамога ўжо аказана больш чым 20,5 тысячы чалавек. Пра гэта паведаміў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Аляксандр РУМАК.

Сацыяльная служба разам са сваімі партнёрамі выканала ўжо больш за 20,5 тысячы заявак пажылых людзей і людзей з інваліднасцю па дастаўцы на дом прадуктаў харчавання і сродкаў першай неабходнасці. У цэлым жа, як заявіў намеснік міністра, гаворка ідзе пра дапамогу вельмі вялікай колькасці людзей: у краіне налічваецца 830 тысяч пажылых і інвалідаў, якія жывуць адны, з іх у 167 тысяч наогул няма блізкіх сваякоў.

стар. 4

НА ПАРАДКУ ДНЯ

ДАСТУПНАСЦЬ І ЯКАСЦЬ

Менавіта ў гэтых кірунках улады працягваюць удасканальваць сістэму аховы здароўя. З гэтай прычыны распрацаваны чарговыя змены ў адпаведны закон («Аб ахове здароўя»), якія былі прыняты ўчора на другой сесіі Палаты прадстаўнікоў. Агучваў навацыі міністр аховы здароўя Уладзімір КАРАНІК, які пасля ўзгаднення дакумента амаль дзве гадзіны расказваў аб стане з каранавірусам у краіне і адказваў на пытанні дэпутатаў (падрабязней чытайце ў сённяшнім нумары «Звязды»).

Змяніўся закон як з тэхнічнага боку (паняццёвы апарат, гарманізацыя з іншымі актамі), так і з канцэптуальнага. На гэтай частцы навацыі асабліва спыніўся Уладзімір Каранік.

«У законе прадугледжана стварэнне сістэмы кіравання якасцю аказання медыцынскай дапамогі. Адпаведна з ёй ствараецца вертыкаль якасці, якая напрамую падпарадкоўваецца Міністэрству аховы

здароўя Рэспублікі Беларусь, каб забяспечыць бесстароннасць і аб'ектыўнасць пры правядзенні экспертызы якасці», — расказваў ён.

Галоўныя ўрачы медыка-рэабілітацыйных экспертных камісій (на іх аддзелы пакладзена задача сачыць за якасцю дапамогі) будуць назначацца і здымацца з пасадаў міністрам аховы здароўя па ўзгадненні з мясцовымі ўладамі.

Пры змяшчэнні ў аддзяленнях дзённага знаходжання грамадзяне будуць забяспечаны лекавымі сродкамі і медыцынскімі вырабамі за кошт сродкаў рэспубліканскага і мясцовага бюджэтаў. Гэта аналагічна выпадку, калі б яны знаходзіліся ў стацыянары, але пры гэтым аптымізуецца нагрузка на ложкавы фонд медыцынскіх устаноў краіны.

Паказала эфектыўнасць і кантралюемае лячэнне хворых на ВІЧ і туберкулёз. «У сувязі з рэжымам працы ці злоўжываннем алкаголем, ці па іншых прычынах не ўсе пацыенты могуць самастойна забяспечыць прытрымліванне прадпісанняў урача на працягу ўсяго курса лячэння, а шпіталізацыя на ўвесь перыяд лячэння неэфектыўная.

стар. 2

Сітуацыя



Калі гарыць «як у кіно».

стар. 16

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9



Прыклад, варты пераймання

Член Прэзідыума, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар ЛІСКОВІЧ узяў удзел у выстаўцы дасягненняў у сферы гістарычнай асветы і краязнаўства ў рамках запланаванай прэзентацыі «Кніжны свет Беларусі: Гродзенская вобласць».

Парламентарый наведаў фотавыстаўку члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіслава Цыдзіка, выстаўку старадаўніх паштовак лаўрэата прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзіміра Ліхадзедава, а таксама кніжную выстаўку.

«Кніга спрыяе не толькі духоўнаму развіццю чалавека, але і яго актыўнаму ўдзелу ў сацыяльна-эканамічным жыцці краіны, — перакананы Віктар Лісковіч. — Мы шмат зрабілі ў Гродзенскай вобласці, каб паказаць з дапамогай кнігі як гісторыю нашага краю, так і яго багаты турыстычны патэнцыял, з дапамогай якога эканоміка рэгіёна павінна развівацца як мага больш актыўна. Спадзяюся, што вопыт Гродзенскай вобласці ў сферы сучаснага кнігавыдання будзе распаўсюджаны па ўсёй краіне», — сказаў сенатар.

Сустрэчы ў Бабруйску

Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Сяргей АНЮХОЎСКІ сустрэўся з жыхарамі Бабруйска. Пяцёра жыхароў горада звярнуліся з рознымі па змесце пытаннямі. Прадстаўнік прыватнага бізнесу прасіў аказаць садзейнічанне ў адтэрміноўцы банкаўскага плацяжу па крэдыце, былі просьбы паскорыць тэрміны пераразліку працэнтнай стаўкі крэдыту для шматдзетнай сям'і вайскоўца, дапамагчы з працаўладкаваннем і іншае.

На большасць пытанняў заяўнікі атрымалі адказы ў час прыёму. Звароты, якія патрабуюць дадатковай прапрацоўкі, узятыя на кантроль.

— Звароты грамадзян — гэта не толькі пасыл і адпраўны пункт для нас, сенатараў, для прыняцця канкрэтных мер, — сказаў пасля прыёму Сяргей Анюхоўскі. — Часам чалавеку проста неабходна перавесці тую ці іншую нават бытавую сітуацыю ў заканадаўчую плоскасць і растлумачыць зразумелай мовай яго далейшыя дзеянні. Нязменна адно: зваротная сувязь з насельніцтвам вельмі важная для кожнага парламентарыя. Дарэчы, у заканатворчым партфелі сенатараў нямаю ініцыятыў, накіраваных на вырашэнне паўсядзённых праблем людзей.

У падтрымку медыкаў

Днямі ў Гродне па ініцыятыве і пры падтрымцы кампаніі «Контэ», намеснікам дырэктара якой з'яўляецца член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Валянцін БАЙКО, праведзена незвычайная акцыя ў падтрымку медыкаў.

На фасадзе аднаго з буйных гандлёвых цэнтраў горада высвечваліся выявы сцягоў краін, закранутых COVID-19, а таксама тэкст з удзячнасцю лекарам на адпаведных мовах. Тысячы гродзенцаў, якія сталі сведкамі гэтай акцыі, услед за зменлівымі малюнкамі на будынку паўтаралі: «Дзякуй вам, МЕДЫКІ! Дзякуй вам, ДАКТАРЫ!»

Па словах Валянціна Байко, каранавірус не толькі стварыў эпідэміялагічныя, санітарныя і эканамічныя цяжкасці, але і абудзіў у мільёнах людзей найлепшыя чалавечыя якасці, якія праз хуткасць жыцця ў XXI стагоддзі часта застаюцца незаўважанымі. Спагада, узаемадапамога, бескарысліваць сталі новым трендам, які, спадзяёмся, не сыдзе з нашага жыцця разам з спыненнем эпідэміі COVID-19.

Узята на кантроль

Член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Аляксей НЯВЕРАЎ правёў прамую тэлефонную лінію для грамадзян горада Гомеля і рэгіёна Гомельскай вобласці.

Асноўныя тэмы званкоў, якія паступілі, — медыцынскае абслугоўванне, працаўладкаванне, паляпшэнне жыллёвых умоў шматдзетных сем'яў, выдзяленне зямельных участкаў, добраўпарадкаванне тэрыторый і іншыя.

Усе пытанні ўзятыя на кантроль.

Парламенцкая дыпламатыя

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей РАЧКОЎ узяў удзел у пасяджэнні Пастаяннай камісіі Парламенцкай асамблеі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы па палітычных пытаннях і міжнародным супрацоўніцтве, якое прайшло ў рэжыме відэаканферэнцыі.

Было разгледжана 12 пытанняў, у тым ліку вынікі лістападаўскай сесіі Савета калектыўнай бяспекі АДКБ у 2019 годзе, абстаноўка ў зоне адказнасці АДКБ, ход ратыфікацыі міжнародных дагавораў, заключаных у рамках АДКБ, вынікі дзейнасці парламенцкіх дэлегацый дзяржаў — членаў АДКБ на зімовай сустрэчы ПА АБСЕ (20—21 лютага 2020 года ў Вене).

Парламентарый дзяржаў — членаў АДКБ таксама адобрылі праект Зварота ПА АДКБ да парламентаў дзяржаў — членаў Савета Еўропы ў сувязі з 75-й гадавінай Перамогі над гітлераўскім фашызмам у Другой сусветнай вайне.

ДАСТУПНАСЦЬ І ЯКАСЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Падыход кантралюемага лячэння заключаецца ў рэгулярнай выдачы лекавых сродкаў у стацыянарных або амбулаторных умовах з пастаянным наглядом за іх прымяненнем», — паведаміў міністр.

Сістэма акрэдытацыі, апісаная ў новым законе, ацэніць магчымасці аказання спецыялізаванай медыкаўскай дапамогай адпаведнымі ўстановамі.



«Калі ўпершыню такі пасыл абмяркоўваўся, была выказана боязь, што гэта прывядзе да закрыцця медыцынскіх устаноў і зніжэння даступнасці медыкаўскай дапамогі. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, што мэта гэтага — павышэнне якасці і бяспекі пацыентаў. Не плануецца закрыццё ні адной установы лячэння, — адзначыў кіраўнік міністэрства і прывёў прыклад: — Пацыент, які мае прыкметы паражэння нервовай сістэмы, не павінен шпіталізавацца ў тыя бальніцы, дзе няма магчымасці нейравізуалізацыі. То-бок фактычна мы вызначаем узровень аказання дапамогі і аснашчанаць бальніц для аказання тых ці іншых відаў дапамогі».

Прадугледжаны змены ў раздзеле, які змяшчае інфармацыйныя навацыі ў медыцыне. Задача тут — у найбліжэйшыя гады сістэмна перайсці да электроннай аховы здароўя.

Звярнуў увагу Уладзімір Каранік на прынцыповы для супрацоўнікаў момант: права на абгрунтаваную прафесійную рызыку. У выпадку выкарыстання прафесійнага медыцынскага страхавання норма павысіць абароненасць медыцынскага работніка і пацыента.

Размаўляючы з журналістамі, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы Валянціна КУРСЕВІЧ падкрэсліла, што асноўны пасыл закона — павышэнне якасці і даступнасці аказання медыцынскай дапамогі насельніцтву нашай краіны.

Праект «Універсітэцкая клініка», які апрабуецца на базе Гродзенскай абласной клінічнай бальніцы сумесна з Гродзенскім дзяржаўным медыцынскім універсітэтам, дазволіць павысіць якасць адукацыі будучых спецыялістаў.

«Атрымліваецца практыкаарыентаваная адукацыя. Гэта дазваляе будучым медыцынскім работнікам на свае вочы ўбачыць, што ажыццяўляецца на практыцы, а клінічныя ўрачы будуць удзельнічаць у працэсе навучання, — канстатавала Валянціна Курсевіч. — «Універсітэцкай клініцы» дадуць паўнамоцтвы па падрыхтоўцы спецыялістаў у клінічнай ардынатуры, па перападрыхтоўцы і павышэнні кваліфікацыі медыцынскіх і фармацэўтычных работнікаў».

Расказала дэпутат пра ўвядзенне паняцця рэзідэнтуры. Яе адрозненне ад клінічнай ардынатуры ў тым, што адукацыя будзе толькі ў вочнай форме два ці тры гады са зменай профілю спецыяльнасці.

Учора для другога чытання дэпутацкаму корпусу прадставілі яшчэ адзін законапраект, звязаны з аховай здароўя, — «Аб лекавых сродках».

Праект прапануе абнавіць і дапоўніць паняццёвы апарат, вызначыць асноўныя прынцыпы дзяржаўнай палітыкі ў сферы звароту лекавых сродкаў.

«Асаблівае месца ў праекце закона адводзіцца вызначэнню паняцця дзяржаўнай фармакапеі Рэспублікі Беларусь і належных фармацэўтычных практык, таксама раскрыццю іх зместу», — расказала Людміла МАКАРЫНА-КІБАК, старшыня Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыкі.

Законам прадугледжваецца, што да рэалізацыі і медыцынскага прымянення на тэрыторыі краіны дапускаюцца лекавыя сродкі толькі пасля іх дзяржаўнай рэгістрацыі ці рэгістрацыі ў рамках ЕАЭС.

«Упершыню ў нацыянальнае заканадаўства ўводзіцца паняцце ўмоўнай дзяржаўнай рэгістрацыі лекавых сродкаў. Дадзеная працэдура можа прымяняцца ў дачыненні да арыгінальных лекавых прэпаратаў для лячэння, медыцынскай прафілактыкі ці дыягностыкі захворванняў, якія пагражаюць жыццю ці цяжка інвалідызуюць, рэдкіх захворванняў пры адсутнасці эфектыўных метадаў аказання медыцынскай дапамогі. Рэалізацыя гэтай нормы спросціць парадак атрымання грамадзянамі найноўшых лекавых сродкаў», — дадала дэпутат.

Акрамя таго, законапраект устанаўлівае парадак прамысловай вытворчасці, аптэчнага вырабу, аптэчнай, рознічнай рэалізацыі, захавання, транспарціроўкі, знішчэння, увозу і вывазу лекавых сродкаў.

Марыя ДАДАЛКА.

АКТУАЛЬНА

Агракласам — зялёную вуліцу

Агульнавядома, якая апошнім часам вялікая ўвага звяртаецца ў дзяржаве на развіццё ўсіх галін сельскай гаспадаркі, павышэнне яе экспертнага патэнцыялу, падрыхтоўку кадраў для вёскі. Невыпадкова актуальныя пытанні аграрнага сектара знаходзяцца ў цэнтры ўвагі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

З гэтай нагоды член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Алег ДЗЯЧЭНКА ўзяў актыўны ўдзел у семінары-нарадзе «Профільныя класы аграрнай накіраванасці: вопыт, праблемы, перспектывы». Семінар прайшоў на базе Магілёўскага дзяржаўнага абласнога інстытута развіцця адукацыі. На яго пляцоўцы сабраліся навукоўцы, дырэктары школ і прадстаўнікі мясцовых органаў улады з розных куткоў рэгіёна. У прыватнасці, былі грунтоўна абмеркаваны пытанні спецыялізаванай адукацыі ў 88 профільных класах аграрнай накіраванасці, якія створаны ў агульнаадукацыйных школах вобласці. Сёння амаль пяцьсот навучэнцаў наведваюць факультатывыя заняткі «Уводзіны ў аграрныя прафесіі», таксама вывучаюць два навучальныя прадметы на павышаным узроўні.



У сваім выступленні падчас семінара, як паведамляе прэс-служба Савета Рэспублікі, Алег Дзячэнка засяродзіў увагу аўдыторыі на пытанні падтрымкі развіцця аграпрамысловага комплексу. Так, па яго словах, вельмі важна забяспечыць рост інвестыцый, укараняць новыя сельскагаспадарчыя тэхналогіі, удасканалваць вытворчасць якаснай і экалагічна чыстай сельскагаспадарчай прадукцыі. Але, на думку сенатара, сёння не менш актуальным з'яўляецца павышэнне прывабнасці аграрных прафесій сярод навучэнцаў школ, прыцягненне ў галіну маладых кадраў і іх замацаванне ў сельскай мясцовасці.

Вырашэнню гэтай задачы спрыяюць створаныя дзяржавай умовы для забеспячэння занятасці і адпачынку маладых спецыялістаў, удасканалення сацыяльна-эканамічнай і транспартнай інфраструктуры, зазначыў Алег Дзячэнка.

У ходзе абмеркавання праблем развіцця аграрнай адукацыі ўдзельнікі семінара агучылі прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай сферы. Яны будуць разгледжаны ў Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці, паведамляе прэс-служба Савета Рэспублікі.

Леанід ТУГАРЫН.

МАЛАЯ РАДЗІМА

Тэрыторыя неабыякавых людзей

Глыбінка Чачэршчыны, побач біялагічны заказнік, пойма рэчкі Покаць, бяскрайнія лясны... Вераніцай узгоркаў і лашчын вітае вёска Нісімкавічы — цяпер аграгарадок, цэнтр Нісімкавіцкага сельсавета.

Мала хто ведае, аднак менавіта адсюль пайшлі на фронт славытыя Героі Савецкага Саюза — браты Аляксандр і Пётр Лізюковы. Старэйшы брат Яўген нарадзіўся ў Нісімкавічах — тут жыла сям'я вясковых настаўнікаў Лізюковых. Потым яны пераехалі ў Гомель. Вярнуліся ў Нісімкавічы на пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пётр Лізюкоў вучыўся ў мясцовай школе.

У Нісімкавічах герояў шануюць, ганарацца тым, што гэты сціплы куточак Чачэршчыны — іх малая радзіма. У мясцовай школе дзейнічае музей памяці братоў Лізюковых, іх імя носіць адна з вуліц аграгарадка, на будынку Нісімкавіцкага сельсавета Савета мемурыяльная дошка з іх імёнамі. Але галоўнае месца памяці выдатных герояў і ўсіх воінаў, якія адсюль пайшлі на фронт, — мемурыяльны знак у самым цэнтры аграгарадка.

— У час Вялікай Айчыннай вайны непадалёк ад Нісімкавічаў знаходзіліся Чачэрскі падпольны райкам КП(б)Б і 1-я Гомельская партызанская брыгада, — расказвае **старшыня Нісімкавіцкага сельсавета Жанна МАЛІНАВА.** — У верасні 1943 года акупанты часткова спалілі вёску. Амаль 80 мясцовых жыхароў загінулі на фронце.

Жанна Мікалаеўна на пасадзе ўжо 13 гадоў. Да гэтага 17 гадоў працавала настаўнікам малодшых класаў у мясцовай школе. Адсюль добрае веданне гісторыі роднага краю.

Так павялося, што на тэрыторыі сельсавета кожны населены пункт замацаваны за пэўнай арганізацыяй ці прадпрыемствам. Яны, адпаведна, дапамагаюць уладкоўваць месцы грамадскага карыстання. З кожным годам мясцовыя населеныя пункты становяцца больш прывабныя. Хоць, па словах старшыні, раней у вёсцы кідаліся ў вочы зарослыя пусты, паваленая агароджа, занябальныя кінутыя хаты — але сёння людзі імкнуцца трымаць свае домаўладанні ў парадку. Некаторыя вяртаюцца дамоў



з іншых мясцін. Ёсць нават перасяленцы з Гомеля і Санкт-Пецярбурга, якія вярнуліся жыць на малую радзіму сюды, у Нісімкавічы.

У 2013 годзе Жанна Мікалаеўна і яе аднадумцы ў сельсавете вырашылі, што Нісімкавічы здольныя ўзяць удзел у абласным конкурсе па добраўпарадкаванні сельскіх населеных пунктаў. Пачалася грунтоўная работа па наведзенні парадку. Мясцовыя жыхары актыўна ўзяліся і за добраўпарадкаванне ўласных падворкаў. Тады Нісімкавічы занялі прызавое месца. Грошы, якія ўручылі ў дадатак да ганаровага дыплама, накіравалі на аднаўленне парку імя братоў Лізюковых і мемурыяльнага комплексу.

Жыхары вёскі адказна падышлі да гэтай справы. Трэба было ліквідаваць аварыйныя дрэвы, разбіць клумбы, пракласці дарожкі, пасадзіць новыя дрэвы. Заказалі таблічкі, дзе на кожнай — імя і прозвішча герояў, сыноў Нісімкавічаў, якія загінулі на франтах вайны. Сёлета вясковыя актывісты ўжо заклалі Алею памяці ў гонар 75-годдзя Вялікай Перамогі. На тэрыторыі сельвыканкама знаходзяцца чатыры брацкія вайсковыя пахаванні. Добраўпарадкаванне на могілках — таксама заслуга вясковых актывістаў, дэпутатаў, старэйшын вёсак і ўсіх неабыякавых людзей.

Між тым штогод на святы ў цэнтры Нісімкавіч каля мемурыяла братам Лізюковым праходзяць канцэрты і вечарыны-сустрэчы. Ладзяць праграмы мясцовы Дом культуры і школа. Старшыня сель-

выканкама Жанна Малінава — таксама актыўны ўдзельнік свят. Яна, між іншым, салістка народнага калектыву «Вяслуха». Таксама ўдзельнікі ансамбля — кіраўнік спраў сельсавета Алена Дзеравяшкіна і дырэктар сельсакага Дома культуры Алена Жаркіна. Кажуць: разам дапамагаюць людзям вырашаць праблемы ў кабінетах, разам радуюць мясцовых і са сцэны. Выступленнем «Вяслухі» звычайна заканчваецца кожны сельскі сход. А гэта — асаблівае неардынарнае мерапрыемства.

— Спачатку праводзім сход, — кажа Жанна Мікалаеўна. — Размова ідзе пра надзённае вясковыя, праблемы, з якімі сутыкнуліся людзі, пра справы ў сельсавете, пра тое, чым жыве ўвогуле краіна. Ну, а потым песнямі радуем жыхароў. Наш калектыў невыпадкава называецца «Вяслуха».

Калі наведваем маленькія вёсачкі і збіраем іх нешматлікіх жыхароў, то абавязкова пытаем: што патрэбна?

Чым дапамагчы? А яны кажуць: нам нічога не трэба, бо ў нас ёсць хлеб, малако, а вось бы больш песень... І мы потым вяртаемся з канцэртнай праграмай. Імкнёмся развесяліць, узняць настрой людзям.

На тэрыторыі Нісімкавіцкага сельсавета 15 вёсак і каля 1,5 тысячы мясцовага насельніцтва. На жаль, кожны год колькасць жыхароў скарачаецца прыблізна на 20 чалавек. Нараджальнасць у вёсках амаль у шэсць разоў ніжэйшая за смяротнасць. Але сітуацыя ўсё ж можа змяніцца. На тэрыторыі сельсавета тры школы. Ёсць надзея, што іх выпускнікі вернуцца сюды працаваць, завядуць сем'яй.

Дарэчы, старшыня ўласным прыкладам паказвае, наколькі няпроста, адказна, але вельмі важна адрадыць стары «фамільны» падворак. За некалькі кіламетраў ад Нісімкавіч размешчаны пасёлак Яміцкі, які цалкам апусцеў у апошнія гады. На ранейшай вуліцы ў кіламетр даўжынёй больш няма ніводнага дома. Але сям'я Жанны Мікалаеўны адрадыла сваё старое «радавое гняздо». Яны зрабілі тут невялікую аграсядзібку і запрашаюць гасцей прыязджаць і адпачыць ад горада, павудзіць у ціхім закуточку. Тут створаны невялікі сямейны этнаграфічны музей.

— У Яміцкім захавалася шмат партызанскіх зямлянак. Яны — сапраўдны музей пад адкрытым небам, — дадае Жанна Малінава. — Імкнёмся зберагчы іх для моладзі. Дапамагаюць дэпутаты і вясковыя актывісты. Штогод у Яміцкім праходзяць турыстычныя злёты, спартыўныя спаборніцтвы, краязнаўчыя сустрэчы.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.
Фота з архіва Нісімкавіцкага сельсавета.



ПАД ЗНАКАМ ПЕРАМОГІ

Гэта адно з мерапрыемстваў акцыі па наведзенні парадку на зямлі, разлічанай на ўвесь красавік. Запланавана нямала. І хоць асноўны «удар» будзе трымаць камунальнікі, да справы мяркуюць далучыцца і сельскія Саветы.

Новы сквер будзе разбіты на пляцоўцы па вуліцы Карла Маркса, побач з месцам для канцэртнай сцэны. У юбілейны год Перамогі тут з'явіцца 75 маладых дубкоў, а сама алея атрымае назву Перамогі. Удзел у пасадках возьмуць камунальныя службы, прадстаўнікі гарадскіх устаноў і прадпрыемстваў.

Больш чым у папярэднія гады будзе высаджана кветак. У красавіку на клумбах з'явіцца петуніі, аксаміткі, сальвіі, агератумы, лабеліі, бегоніі і шмат іншых. Камунальныя службы вядуць абрэзку дрэў і кустоў, чысцяць тратуары і дарогі, беляць дрэвы, фарбуюць электра-



апоры, лаўкі, агароджы, вядзецца ўстаноўка новых сметніц.

На тэрыторыі сельсаветаў таксама наводзіцца парадак. Як паведаміў **старшыня Гнезнаўскага сельсавета дэпутатаў Сяргей СТАНІСЛАЎЧЫК,** цяпер у аграгарадку актыў-

У Ваўкавыску будзе закладзены новы сквер і высаджана 75 дубоў

на прыбіраецца парк. Жыхары іншых населеных пунктаў наводзяць парадак у сваіх дварах і каля праезнай часткі. Мясцовыя старасты пры неабходнасці нагадваюць жыхарам, каб тыя захоўвалі чысціню на сваіх сядзібах.

Сочаць за парадкам і на тэрыторыі Краснасельскага сельсавета. Значную дапамогу вяскоўцам аказвае мясцовае сельгаспрадпрыемства «Няверавічы». Кіраўніцтва выдзяляе трактар, каб жыхары змаглі прыбраць буйнагабарытнае смецце. Людзі выходзяць на прыборку агульных тэрыторый: паркавых зон, вуліц. Падчас месяцаніка на тэрыторыі сельсавета ў аграгарадку Юбілейны будзе створаны дэндрарый. Як расказала **старшыня Краснасельскага Савета дэпутатаў Людміла ДЗЯМЕСЧЫК,** пасадка дрэў будзе мець сімвалічнае значэнне і прысвечана 75-годдзю Перамогі.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

НА СУВЯЗІ

Рыхтуемса да юбілею

Старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ЦЯРЭНЦЕЎ абмеркаваў па відэасувязі ход падрыхтоўкі да святкавання 75-й гадавіны Вялікай Перамогі са старшынямі райсаветаў і кіраўнікамі мясцовай улады.

Па яго словах, усе вэтэраны Вялікай Айчыннай вайны забяспечаны жыллем, рэгулярна праходзяць медыцынскае абследаванне, ім аказваецца розная дапамога. Традыцыйна вэтэранам дапамагаюць шэфскія арганізацыі, прадпрыемствы, бізнес-структуры. Напрыклад, ім дораць мабільныя тэлефоны, пажарныя апавяшчальнікі, прыносяць бясплатныя прадуктовыя наборы.

Уладзімір Цярэнцёў адзначыў, што ў рэгіёне працягваецца карпатлівая работа па пошуку прозвішчаў безыменных герояў, якія сышлі ў вечнасць на тэрыторыі Віцебшчыны. Гэтым актыўна займаюцца пошукавікі, музейныя работнікі, нават вучні школ пад кіраўніцтвам настаўнікаў.

Дарэчы, менавіта ў паўночнай вобласці знаходзіцца воінскія могілкі з самай вялікай колькасцю пахаваных. Напрыклад, пад Віцебскам толькі ў адной брацкай магіле ляжыць 17 тысяч чалавек. Таму падтрыманне парадку на месцах воінскіх пахаванняў, ремонт мемурыялаў, абеліскаў, стэл — заўсёды актуальная задача. Традыцыйна ў гэтых лакацыях праводзяцца суботнікі. Вельмі маштабныя работы адбыліся летась, калі святкаваўся юбілей вызвалення Беларусі. Але, зразумела, штогадовы касметычныя дробныя рамонт — таксама неабходнасць.

У абласны і раённыя Саветы дэпутатаў паступаюць прапановы назваць у гонар герояў вайны вуліцы, школы, іншыя навучальныя ўстановы. Напрыклад, новай школе ў Віцебску прапанавана прысвоіць імя генерала арміі Яўгена Іваноўскага.

Нагадаем, Яўген Піліпавіч Іваноўскі — легендарная асоба. Слаўны савецкі ваеначальнік, у свой час галоўнакамандуючы сухапутных войск СССР, Герой Савецкага Саюза, ён нарадзіўся ў 1918 годзе на тэрыторыі сучаснай Віцебшчыны. Воінскую службу скончыў на пасадзе намесніка міністра абароны СССР.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАДТРЫМКА НАБІРАЕ АБАРОТЫ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па словах Аляксандра Румака, да 30 сакавіка адзінокія пажылыя і інваліды па ўсёй краіне былі праінфармаваныя па тэлефоне аб дапамозе, якая ім прапануецца, таксама прачытаць пра яе людзі маглі ў памятках, якія распаўсюджваліся па паштовых скрынях. Гэтым займаліся сацработнікі разам з валанцёрамі Чырвонага Крыжа і БРСМ.

«Мы прапануем ім дапамогу ў забеспячэнні ўсім неабходным, для таго каб у іх не было патрэбы выходзіць са свайго дому», — заявіў намеснік міністра працы і сацабароны.

Работа сацыяльнай службы праходзіць у цесным супрацоўніцтве з Беларускім таварыствам Чырвонага Крыжа (БТЧК), маладзёжнымі арганізацыямі, перш за ўсё БРСМ, прафсаюзнымі арганізацыямі і некаторымі іншымі, якія вырашылі паўдзельнічаць у гэтым. У ролі каардынатораў выступаюць ТЦСАНы. Дапамогу па дастаўцы прадуктаў харчавання і лекаў аказваюць сацыяльныя работнікі і валанцёры, і з кожным днём яна набірае абароты.

Калі яшчэ тыдзень таму ТЦСАНы разам са сваімі партнёрамі, грамадскімі арганізацыямі аказалі дапамогу прыблізна тром тысячам чалавек, то ўжо ў мінулы пятніцу гэтую дапамогу атрымалі 9,5 тысячы тых, хто мае патрэбу. Па стане на канец дня 5 красавіка цэнтры сацаслугування выканалі 4525 заявак ад пажылых грамадзян і людзей з інваліднасцю, а БТЧК, БРСМ, прафсаюзы, сельскія выканкамы і гандлёвыя ўстановы — 15 981 заяўку. Усяго ўжо 20,5 тысячы чалавек атрымалі дапамогу. Акрамя таго, 95 тысяч пажылых грамадзян атрымліваюць дома сацыяльныя паслугі. Такім чынам, рознымі відамі дапамогі ахоплены 115,5 тысячы чалавек.

У гэтыя дні часова прыпынена работа аддзяленняў дзённага знаходжання для пажылых грамадзян і маладых інвалідаў. У дамах-інтэрнатах, аддзяленнях кругласутачнага знаходжання спачатку было абмежавана наведванне, але на мінулым тыдні ўведзена поўная забарона на ўваход старонніх, а таксама адменены масавыя мерапрыемствы. Адначасова для ўсіх работнікаў інтэрнатаў устаноўлены масачны рэжым, яны абавязаны выкарыстоўваць пальчаткі пры абслугоўванні пажылых людзей. Заступаючы на змену, работнікі мераюць тэмпературу — гэтыя паказанні запісваюцца. Сацработнікі, якія аказваюць паслугі з выездам на дом, павінны весці дзённікі самакантролю.

Куды яшчэ можна звяртацца

У выпадку ўзнікнення праблемных сітуацый, а таксама з прапановамі па ўдасканаленні арганізацыі дастаўкі прадуктаў харчавання і медыкаменту сацыяльнай службай можна тэлефанаваць у Міністэрства працы і сацыяльнай абароны на нумар (8 017) 222-49-29, а таксама ў абласныя камітэты па працы, занятасці і сацыяльнай абароне:

у Брэсцкай вобласці — (8 0162) 21-10-17;

Віцебскай — (8 0212) 65-42-64;

Гомельскай — (8 0232) 75-77-12;

Гродзенскай — (8 0152) 74-35-94 і 77-03-49;

Магілёўскай — (8 0222) 25-07-05;

Мінскай — (8 017) 302-68-23;

у Мінску — (8 017) 396-55-26 і 373-04-76.

Званкі прымаюцца з 9.00 да 18.00 у рабочыя дні.

Калі ласка, не блытайце гэтыя тэлефоны з гарачымі лініямі, па якіх можна замовіць прадукты і лекі на дом.

Святлана БУСЬКО.

ЛЮДЗІ І ДАПАМОГА — ПОБАЧ

У Магілёўскай вобласці працуе дастаўка тавараў першай неабходнасці пажылым людзям і інвалідам.

Святлана Мікалаеўна — пенсіянерка адносна маладая, але бывае, што рытм сэрца зрываецца або ціск «скача». Таму яна вырашыла не рызыкаваць. Як толькі ў вобласці пачала працаваць служба дастаўкі, адразу ж патэлефанавала на гарачую лінію. На валанцёрскіх пачатках сёння шмат хто аказвае такія паслугі: цэнтры сацаслугування насельніцтва, дабрачынныя арганізацыі, сельвыканкамы, моладзь, пошта, райспажыўкааперацыя, прадпрыемствы, дзе раней працавалі сённяшнія пенсіянеры, прафсаюзы.

Напэўна, кожны з нас бачыў сацыяльную рэкламу, дзе валанцёр прынёс пакет з прадуктамі, паставіў каля дзвярэй, націснуў на званок і сышоў? Маўляў, каб не падварагаць старога чалавека лішняй рызыцы. Але ёсць, як той казаў, нюансы. Усе памочнікі працуюць строга па лістах дастаўкі. А гэта значыць, што з заказчыкам у любым выпадку давядзецца кантактаваць. Часам, дзяліліся суразмоўцы, да камічнага даходзіла. Людзі тэлефанавалі і на поўным сур'ёзе пыталіся: а прадукты таксама за кошт дзяржавы? Маўляў, мяркуючы па рэкламе, за тавар не трэба плаціць.

— Насамрэч бясплатная толькі дастаўка, — удакладняе загадчык аддзялення Магілёўскага раённага Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Вольга ЕРМАКОВА. — Спачатку мы складаем спіс, бяром у заяўніка грошы і ідзем у краму. Потым перадаём яму прадукты і рэшту. А кліент распісваецца ў лісце, што заяўка выкананая.

Перыядычна нестандартныя званкі ўсё ж здараюцца. Вольга Ермакова расказвае, што людзі часам пыталі наконт дастаўкі сена або гною. Але большасць усё ж з разуменнем аднеслася да дабрачыннай акцыі. Сваім правам на бясплатную дастаўку народ у цэлым не злоўжывае.

— Мы адразу ж просім людзей, каб складалі спісы неабходнага на тыдзень, бо нашы сілы абмежаваны, — кажа Вольга Валер'еўна. — Калі кожны дзень прывозіць па палавінцы хлеба — нас надоўга не хопіць.

І людзі слухаюць нас, лішні раз не турбуюць. Звычайна заказваюць самы прасты набор прадуктаў: хлеб, малако, смятану. Бывае, што просяць купіць ежу яшчэ і чатырохногаму ўлюбёнцу або заплаціць за камуналку.

Паслуга дастаўкі асабліва папулярная ў абласным цэнтры. Напрыклад, толькі ў Ленінскім раёне ў панядзелак было зроблена 69 такіх заявак.

— Аказваем дапамогу інвалідам і пенсіянерам: жанчынам з 57 гадоў, мужчынам з 62, — удакладняе дырэктар тэрытарыяльнага Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва гэтага раёна Алена АРГУДЗЬЕВА.

Але больш тэлефануюць тыя, каму 75-80. Ім, акрамя прадуктаў, вельмі часта патрабуюцца і лекі. Таму спецыяльна замацавалі чалавека за паліклінікамі, каб ён узгаднюе спісы лекаў і забіраў іх у людзей. Рук не хапае. Вельмі дапамагаюць валанцёры Чырвонага Крыжа і БРСМ. А дабрачынныя арганізацыі, куды звычайна маламаёмныя прыходзілі на гарачыя абеды, арганізавалі дастаўку ежы на дом.

У Горацкім раёне на гарачую лінію цэнтра сацыяльнага абслугоўвання паступае некалькі званкоў штодзень. Калі іх шмат, у работу па дастаўцы ўключаюцца валанцёры Чырвонага Крыжа, БРСМ.

— У нас няма такога куточка, куды б не даходзіла дапамога, — запэўнівае старшыня Горацкага райсавета дэпутатаў Аксана АГАРОДНІКАВА. — Часам мы самі тэлефануем сваім падпачечным і пытаемся, як справы, ці ўсяго ім хапае. Трымаем сувязь і са старастамі вёсак.

У Асіповіцкім раёне за два тыдні дабрачыннай акцыі паслугамі па дастаўцы тавараў скарысталіся 123 жыхары.

— На першым этапе вельмі добра спрацавалі нашы дэпутаты, — адзначае старшыня Асіповіцкага райсавета дэпутатаў Сяргей СУВЕЕЎ. — На гарачыя лініі пры сельвыканкамах паступалі заяўкі, і дэпутаты асабіста бралі ўдзел у дастаўцы пажылым грамадзянам і інвалідам прадуктаў. Цяпер такая неабходнасць адпала, таму мы ў асноўным размяркоўваем і пераадрасуем звароты грамадзян па прызначэнні:

ЁСЦЬ ТАКАЯ СЛУЖБА



Сацработнік Ірына КУЗЬМІНА завітала да пенсіянеркі Галіны Мікалаеўны з аграгарадка Раманавічы.

ФАПам, аўтакрамам, валанцёрам з іншых арганізацый. Дарэчы, у нас ёсць прадпрыемствы, які актыўна ўключыўся ў гэтую работу і таксама дастаўляе тавары на дом тым, хто мае ў іх патрэбу.

Каранавірус унёс свае карэктывы і ў работу прадпрыемстваў спажывецкай кааперацыі.

— На маршрутах нашых аўтакрам стала больш прыпынкаў «па патрабаванні», — сказала начальнік гандлёвага ўчастка Чэрыкаўскага райспажыўкааперацыі Таццяна ДРАЗДОВА. — Сёння правам на бясплатную дастаўку можа скарыстацца не толькі інвалід, якога мы абавязкова наведвалі і раней, але і кожны пажылы чалавек, які дрэнны сябе адчувае. Апошнім часам жыхары сталі заказваць яшчэ і сродкі дэзінфекцыі.

З-за павелічэння нагрузкі на аўтакрамы бывае, што яны крыху выбіваюцца з графіка. Але сяляне да гэтага ставяцца з паразуменнем. Як і да патрабаванняў трымаць у чарзе адлегласць паўтара метра адна ад аднаго. Нікога ўжо не бянтэжаць маска на твары прадаўца і гумавыя пальчаткі на руках. Сёння без такой экіпіроўкі ніводны экіпаж — кіроўца і прадавец — не мае права выязджаць на маршрут. З гэтым цяпер вельмі строга.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

ДАСТАЎКА ЛІТАРАЛЬНА ДА ДЗВЯРЭЙ

ШТОДЗЁННЫ КЛОПАТ

Ніякай панікі сярод састарэлых, якія жывуць у глыбінцы, з-за распаўсюджвання COVID-19 няма. У Прыдзвінні, як і ва ўсіх тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання краіны, гатовы аказаць дапамогу адзінокім састарэлым і інвалідам з дастаўкай дадому прадуктаў і лекаў.

Дырэктар дзяржаўнай установы «Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Віцебскага раёна» Кацярына ЛАЗОЎСКАЯ адзначае, што на гарачую лінію цэнтра апошнім часам звярнуліся тры чалавекі. Акрамя таго, 55 грамадзян проста патэлефанавалі ў аддзяленні ўстановы — ім прывезлі прадукты і лекі.

А члены БРСМ задаволілі заяўку аднаго з дваццаці двух ветэранаў Вялікай Айчыннай, што жывуць у раёне. Міхаіл Уладзіміравіч Ратомскі з пасёлка Копці папрасіў прывезці мех зерня, каб карміць курэй. 94-гадовы ветэран вайны актыўна займае

еца прысядзібнай гаспадаркай, у яго пяць сотак зямлі. На здароўе асабліва не скардзіцца. Яму дапамагае весці хатнія справы сацработнік Аляксандра Шыянава.

Адна з кліентаў дзяржаўнай службы сацыяльнай дапамогі Марыя Герасімаўна Міхальчанка жыве ў вёсцы Дымаўшчына. У жніўні ёй споўніцца 96 гадоў. Пенсіянерка — былы медык. Яе даглядае сацыяльны работнік Раіса Бучко.



Дом у Марыі Герасімаўны МІХАЛЬЧАНКА.

Бабуля любіць паразмаўляць з наведвальнікамі. Нам, у прыватнасці, расказала, што да вайны паспела скончыць два з трох курсаў фельчарска-акушэрскай школы. Таксама шчыра падзялілася сакрэтамі даўгалецця. Дарэчы, памяць у яе цудоўная, толькі чуе дрэнна і стала не вельмі добра бачыць. Амаль не ўжывае лекі. Сакрэт даўгалецця, на погляд Марыі Герасімаўны, у фізічных нагрузках, але толькі каб

не вельмі напружвацца. Дровы, каб у печ закінуць, і цяпер са двара можа прынесці. Здароўе, жаа, і ў правільным харчаванні: і дыеты перыядычна на карысць. Наконт алкаголю жанчына сказала, што «ніколі многа не піла».

На развітанне бабуля запрасіла на свой векавы юбілей. (Дарэчы, пяць грамадзян, якія жывуць у Віцебскім раёне, ужо дасягнулі стагадовага ўзросту.)

Старшыня Лятчанскага сельскага Савета Алена Пузырэйская расказала, што прыкладна траціна з 1,3 тысячы жыхароў тэрыторыі старэйшыя за працаздольны ўзрост. Канешне, мясцовая ўлада ў курсе, хто і якія патрэбы мае ў дапамозе, доглядзе, клопаце. Аўтакрамы даязджаюць да агароджаў людзей, якім цяжка далёка хадзіць. Такім чынам, дастаўка прадуктаў ажыццяўляецца літаральна да дзвярэй.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Культасвета

ПАЛАЦ АНЛАЙН

Адна з найстарэйшых музейных устаноў Беларусі — Гомельскі палацава-паркавы ансамбль — летась адзначыла 100-годдзе. Аднак паважны ўзрост не перашкаджае музейным супрацоўнікам крочыць у нагу з часам, а музею — заставацца сучасным і цікавым як мага большай колькасці людзей. Таму ў дадатак да афіцыйнага сайта, дзе, дарэчы, можна здзейсніць 3D-тур, не выходзячы з дому, афіцыйныя старонкі музея ў сеціве з'явіліся на Facebook і «УКантакце», потым у «Аднакласніках» і Instagram. А сёлета на пачатку красавіка пачаў працаваць YouTube-канал установы.



relfacebook.by

На канале, які лёгка можна знайсці па запыце «Гомельскі палац», плануецца змяшчаць анонсы, навіны, фільмы і відэасюжэты «для ўсіх тых, хто, магчыма, і не падраваў, што му-

зей — гэта зусім не сумна і нудна, а наадварот, весела і пазнавальна». Ужо цяпер тут можна паглядзець фільм пра 100-гадовы юбілей палаца і ранейшыя сюжэты, якія выходзілі на беларускім тэлебачанні, даведацца крыху больш пра яго былых уладальнікаў Паскевічаў, «прагуляцца» па гомельскім цэнтральным парку і Хальчанскай сядзібе, што ў Веткаўскім раёне, пазнаёміцца з некааторымі музейнымі праектамі — напрыклад, вялікай выстаўкай «Без тэрміну даўніны», прымеркаванай да 75-годдзя Вялікай Перамогі.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

Тэлесеткі

Дзе шукаць скарбы Радзівілаў?

«Шукальнікі» — цыкл пазнавальна-вандроўных праграм на канале «Культура», прысвечаны знакавым падзеям гісторыі Расіі і замежжа, а таксама прыватным гісторыям вядомых людзей, якія пакінулі нашчадкаў шмат таямніц і пытанняў. Адзін з найбліжэйшых выпускаў праекта будзе прысвечаны Радзівілам.

Вакол незлічонах багаццяў князёў Радзівілаў заўсёды існавала шмат чутак. І гэта датычылася не толькі ўнікальнай калекцыі твораў мастацтва. Як сцвярджалі відавочцы, у падвалах палаца ў Нясвіжы знаходзіліся зліткі золата — ад падлогі да столі. Аднак асаблівым гонарам Радзівілаў былі статуі 12 апосталаў, падараваныя на пачатку XVII стагоддзя самім Папам Рымскім. Зробленыя са срэбра і пакрытыя пазалотай, упрыгожаныя каштоўнымі камянямі, яны стаялі ў адной з зал палаца, але пасля некалькіх спроб крадзяжу былі перанесены ў склепы замку.


Праграма пад назвай «Скарбы Радзівілаў» выйдзе ў эфір 17 красавіка, і ў ёй разгледзяць розныя версіі наконт таго, дзе могуць захоўвацца багацці беларускіх князёў.

Алена ДРАПКО.

ШАШКІ («Звязда») Выпуск № 111

Дзмітрый Яраш з украінскага горада Сумы даслаў па электроннай пошце некалькі цікавых ідэй. Прапануем нашым чытачам пазнаёміцца з гэтымі пазіцыямі.

№ 32



№ 32

Белыя простыя шашкі: a1, e1, g1, b2, f2, a3, c3, e3, g3, d4, h4 (11)

Чорныя простыя шашкі: a5, c5, e5, b6, f6, h6, a7, e7, g7, b8, h8 (11)

Белыя пад звязкам, аднак знаходзяць магчымасць правесці выйгрышную камбінацыю. Пакажыце яе.

У наступных дзвюх пазіцыях Дзмітрыя белыя выйграюць з дапамогай ахвяры і блакіравання сіл саперніка

№ 33

Белыя простыя шашкі: b2, d2, f2, c3, b4, d4, a5, c5, h6 (9)

Чорныя простыя шашкі: h4, b6, f6, a7, c7, g7, d8, f8, h8 (9)

№ 34

Белыя простыя шашкі: e1, g1, f2, c3, b4, d4, a5, c5 (8)

Чорныя простыя шашкі: h2, f4, g5, b6, f6, a7, c7, b8 (8)

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць. Прозвішчы чытачоў, якія першымі дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.

Дадзены старт XX чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па шашачнай кампазіцыі 2020 года ў шашках-100. Шашачныя кампазітары могуць даслаць да 1 мая 2020 года па 6 пазіцый у пяці раздзелах: мініяцюры, праблемы, эцюды, задачы, даможныя праблемы на электронны адрас каардынатора Варушылы В. С. vorush@yandex.ru

Праверце свае рашэнні:

Выпуск № 110 ад 27.03.20.

№ 27 1. dc3 b:d2 2. fe7 h:b6

3. gf8 e:g5 4. f:a5x

№ 28 1. fg7 d:b6 2. a:c7 h:b6

3. gf8 e:g5 4. f:a5x

№ 29 14, 3, 25, 48, 36+

№ 30 7, 1, 25, 46, 28(45), 50+

№ 31 1. f2-e3 d8xb6 2. e3-d4 c5xe3 3. c3-b4 a3xc5 4. e5-d6 c5xe7 5. f6xd8 h4xf6 6. d8xa7 h2-g1 7. e1-f2 g1xe3 8. a7xf2+

Першымі дакладныя адказы даслалі С. Рашэцін (Ашмяны), В. Дударэвіч (вёска Новая Мыш Баранавіцкага раёна), Ф. Карпей, Л. Жыхар (абодва Мядзель), У. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), А. Шурпін (Івянец), У. Ваўчоў (Маладзечна), П. і В. Шульгі, (Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі раён).

Пішыце на адрас: газета «Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, Мінск, 220013.

e-mail: info@zviada.by або vorush@yandex.ru

Віталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Сядзі і глядзі

Кінапрэм'еры ў тэлеэфіры

Цяпер кожны з нас стаў часцей чытаць і глядзець навіны, бо падставы для таго вельмі важкія. Аднак пры жаданні крыху адпачыць ад інфармацыйнай плыні варта звярнуць увагу на кінапрэм'еры, якія прапаноўваюць на розных тэлеканалах.



На тэлеканале «Беларусь 1» у аўторак 14 красавіка аўдыторыю чакае прэм'ера фільма «Скажы мне праўду» (Расія, 2019). Меладрама Андрэя Эшпая з'яўляецца адаптацыяй вядомага брытанскага серыяла «Доктар Фостэр». Як кажа сам рэжысёр, гэта карціна «пра тое, як сыходзіць каханне, як балюча жанчыне яго страчваць і як цяжка заставацца сабой».

Памятаеце, у Булгакава: «Праўду казаць лёгка і прыёмна». Але з узростам, калі многае пастаўлена на карту, становіцца складана прызнаваць свае памылкі і прабаць чужыя. Бо баішся страціць усё! Так і атрымліваецца, што тых, хто не ў сілах разарваць кола, страх прымушае хлусяць і ісці на подласць, а хто шукае і адстойвае праўду, той рызыкуе патануць у сваіх імкненнях, губляючы самога сябе...

«Тэма праўды і падману абсалютна інтэрнацыянальная, таму з адаптацыяй праблем



інтэр'ю прадзюсар серыяла Дар'я Лаўрова.

Тым, хто любіць кіно з гістарычным кантэкстам, раім звярнуць увагу на гістарычную драму «Павел, апостал Хрыста» (ЗША, 2018), знятую рэжысёрам Эндрю Хаятам. Стужка апавядае пра падзеі, што адбываліся ў Рыме ў 67 годзе нашай эры, калі быў час жорсткіх ганенняў на хрысціян. Пасля страшнага пажару, які знішчыў большую частку горада, рымскі імператар Нерон загадаў схапіць і даставіць у Мамерцінскую турму апостала Паўла, якога лічыў вінаватым у тым, што адбылося.

А перфект турмы Маўрыкій разрываўся паміж няўдалай ваеннай кар'ерай і дачкой, якая пакутавала ад невядомай хваробы. У гэты ж час у горад прыязджае лекар Лука з мэтай знайсці Паўла і спыняецца ў доме мясцовых хыхароў. Яму ўдаецца пранікнуць у турму і сустрэцца з апосталам, які ў чаканні смяротнай кары пагаджаецца раска-

заць сваю біяграфію, каб гэтыя звесткі трапілі ў новую кнігу пра Евангелле і вучэнне Хрыста. Калі пра сустрэчу даведваецца Маўрыкій, то спадзяецца выкарыстаць атрыманую інфармацыю, каб дабіцца прызнання Паўла ў падпале і такім чынам вярнуць сабе давер імператара... Як будзе развівацца гісторыя і чые планы здзейсняцца, даведаецца падчас прагляда кінастужкі 16 красавіка на тэлеканале «Беларусь 2».

Калі ж вы прыхільнік і кіно, і цікавай літаратуры, то не прапусціце прэм'еру серыяла «Зулейха расплюшчвае вочы» (2019) Ягора Яшкіна на



«РТР-Беларусь», знятага па аднайменным рамана Гузэль Яхінай. Кніга, дарэчы, атрымала шматлікія літаратурныя прэміі і перакладзеная на 34 мовы свету. У аснове сюжэта — гісторыя татарскай сялянкі Зулейхі, у якой забіваюць мужа, а яе саму раскулачваюць і адпраўляюць у Сібір. Як складаецца далейшае жыццё гераіні і як змяняюць гэтую жанчыну шматлікія выпрабаванні, гледачы змогуць убачыць ужо зусім хутка: 13 красавіка будзе першая серыя.

Алена ДРАПКО.

Фота з сайта vokrug.tv

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10, 18.15, 0.00 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+). 9.10 Галоўны эфір. 10.20 Навіны надвор'я. 10.40, 12.10, 18.35, 19.20 Меладрама «Абдымаючы неба». Заключная серыя (16+). 13.05, 15.25 Меладрама «Мне з Вамі па дарозе». 1—2-я серыі (16+). 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна. 17.05 Беларуская часінка. 21.00 Панарама. 21.50 Зразумелая палітыка. 22.00 Серыял «След» (16+). 23.40 Арэна. 0.20 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+) 9.00, 18.40 Тэлебарометр. 9.05, 20.00 «Зразумець. Дараваць» (16+). 10.05 Капейка ў капейку (12+). 10.35 Камень, нажніцы, папера (16+). 11.10 «Да пабачэння» (16+). 11.55 Камедыя «Пакуль ты спаў» (12+). 13.40 «ЖаннаПажані» (16+). 14.35 «Калі мы дома» (16+). 15.05 Анімацыйны фільм «Ранга» (12+). 16.50 Меладрама «Як стаць Прынцэсай» (12+). 19.15 Суперлато. 21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 21.15 «Тата папаў» (16+). 23.00 Ідзі сюды і танцуй. 23.05 «Вячэра не патрэбна» (16+). 23.55 Серыял «Жаночы доктар-4» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак». 7.35 «Беларуская кухня». Марына наваны карась. 8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры. 8.25 «Нацыянальны хіт-парад». 9.20 «Кіно маёй краіны». Частка шостая. «Час надзей». 10.00, 18.25 «Не было б шчасця...» Маст. фільм (12+). 11.05, 16.25 «Чатыры танкісты і сабака». Маст. фільм (12+).

12.20, 20.35 «Гэты дзень». 12.25 «Беларусы». Марына Карпава. 12.50, 21.05 «Соль зямлі». Маст. фільм (12+). 15.15 «Наперад у мінулае». 15.45 «Сваймі словамі». Тэлевіктарына. 17.25 «Навукаманія» (6+). 17.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+) 19.35 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Фатограф Іван Уральскі. 20.00 «Суразмоўцы». 20.40 «Калыханка» (0+). 23.20 «Хроніка Мінскага гета». Фільм першы (12+).

5 Беларусь 5

6.55 Азбука спорту. 7.10 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Мінск» — БАТЭ. 9.05 Вынікі тыдня. 9.50 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Смялявічы» — «Шахцёр». 11.45 Піт-стоп. 12.15 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Дынама-Брэст» — «Іслач». 14.15 Хакей. КХЛ. 16.35 Вось гэта спорт! 16.50 Трэнервачны дзень. 17.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Славія» — «Рух». (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 19.25 Футбол. Чэмпіят Беларусі. Агляд тура. 20.10 Барацьба. Чэмпіят Еўропы. 22.50 Футбол. Чэмпіят Англіі.

Н АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны. 9.10 «Контур». 10.10 «Беларусь. Здабытак Рэспублікі» (16+). 11.10 Серыял «Забойная сіла-2» (16+). 12.10 «Модны прыгавор» (6+). 13.10 Серыял «Трохі не ў сабе» (16+). 15.15, 23.15, 0.00 «Давай пажэнімся!» (16+) 16.20, 0.25 «Мужчынскае/Жаночае» (16+). 17.20, 18.20 «У нас усе дома» (16+). 18.45 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 Час. 21.10 «Сышчык». Серыял (16+). 22.15 «Док-ток» (16+). 23.45 Нашы навіны. Вынікі дня.

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 8.40 «Тыдзень». 9.45 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «NEXТ-3». Серыял (16+). 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.40, 21.25, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+). 13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+). 14.40, 20.30 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.35, 22.15 «Глядзец усім!» (16+) 15.50, 16.50 «Следчы Ціханаў». Серыял (16+). 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 0.35 «Мінтранс» (16+). 1.20 «Самая карысная праграма» (16+).

МІР

6.00 Серыял «Чырвоная каралева» (16+). 8.10, 10.15 Серыял «Часціца Сусвету» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок). 13.15 «Справы судовыя. грошы вярніце!» (16+) 14.10, 1.35 «Справы судовыя. Битва за будучыню» (16+). 15.05, 16.20, 2.15 «Справы судовыя. Новая гісторыя» (16+). 17.20, 19.20, 4.30 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+). 19.55 «Гульня ў кіно» (16+). 20.40 «Сусветныя гульні розуму» (12+). 21.15 Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+). 22.15, 0.00 Серыял «Кулінар» (16+). 3.00 Маст. фільм «Цырк» (0+).

БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 «Новая раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+). 12.35 «Па сакрэце ўсяму свету» (12+). 13.00 «У людзях». 13.35 «Плюс-мінус». 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь. 14.40 Серыял «Тайны следства» (12+).

17.15 «60 хвілін». Ток-шоу. 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+). 20.40 Серыял «Зулейха адкрывае вочы» (16+). 22.30, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.15 «Астрапрагноз». 6.20 Спорт-мікс. 6.30 Беларусы (6+). 7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.25 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+). 8.55 Ты не паверыш! (16+) 10.25 «Чакай мяне» (12+). 11.10 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+). 13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.55 За гранню (16+). 14.05 Серыял «Вонкавае назіранне» (16+). 16.25, 19.40, 22.15, 23.35 Сёння. Галоўнае. 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Дэтэктыў «Пёс» (16+). 19.50 «Экспертыза злачынстваў» (16+). 20.20 Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+). 22.20 «ЧП.by». 22.40 Драма «Чужы сярод сваіх» (16+). 23.50 Серыял «Чацвёртая змена» (16+).

8 канал

7.00, 15.50, 18.20, 21.00, 1.10 «Надвор'е». 7.10, 16.00 «Мультипарад»: «Дзіўны свет Гамбола» (6+). 7.35, 15.55, 18.15, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.40 Драма «Першы крок» (6+). 9.40, 20.00 Серыял «Цемра» (18+). 10.30 Дак. фільм «Свабодная энергія. Нікала Тэсла» (12+). 11.30 Камедыя «Каўказская палонніца» (12+). 12.55 «Доктар адказвае». 13.00, 18.25 Серыял «Унутры» (16+). 14.40 Серыял «Моцная жанчына» (12+). 16.25 Драма «Два браты» (12+). 20.55 «Вечарніца». 21.05 «Героі коміксаў на экране». «Логан» (18+). 23.30 Трылер «Вайна светаў Z» (12+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35, 22.50 «КВЗ. Па-нашаму» (16+). 9.10 М/ф «Пацяшоба» (0+). 9.30 М/ф «Царэўны» (6+). 9.55 М/ф «Тры каты» (0+). 10.30, 2.30 «Проста кухня» (16+). 11.00 «Дзеткі-продкі» (12+). 12.00 «Галерэя прыгажосці» (16+). 12.40 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+). 14.45 «Дзякуй богу, ты прыйшоў!» (16+) 15.45 Баявік «Містар і місіс Сміт» (16+). 18.00 Анімацыйны фільм «Плюшавы монстр» (6+). 19.35, 1.10 «Уральскія пельмені» (16+). 21.00 Камедыя «Аферысты: Дзік і Джэйн забавляюцца» (12+).



НОВАЛЬГІЯ Настальгія

23.50 Скетч-шоу «Нерэальная гісторыя» (12+). 3.00 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+). 4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лета Гасподняе». Уваскрэсенне Хрыстова. Вялікдзень [СЦ]. 7.05 «Ліса і заяц», «Пунсовая кветачка», «Аранжавае горлачка». М/ф. 8.20 «Новы Гулівер». Маст. фільм. 9.25 «Мы — грамацеі!» 10.05 «Сястрычка». Маст. фільм. 11.35 «Лісты з правінцыі». Сахалін і Курылы [СЦ]. 12.05, 0.15 Дыялогі пра жывёл. Запаркі Чэхіі [СЦ].

12.45 «Іншыя Раманавы». «Вязны крыві» [СЦ]. 13.15 «Калекцыя». Дак. серыял. 13.40 Да 70-годдзя Рыгора Соколова. С. Рахманінаў. Канцэрт № 3 для фартэпіяна з аркестрам. Аркестр Маскоўскай філармоніі, Рыгор Сакалоў і Дзмітрый Кітаенка. Запіс 1978 года. 14.30 «Горад майстроў». Маст. фільм. 15.50 Да 75-годдзя Вялікай Перамогі. «Чыстая перамога. Битва за Эльбрус». Аўтарскі фільм Валерыя Цімошчанкі [СЦ]. 16.35 Спектакль Малога тэатра «Рэвізор». Рэжысёр Ю. Саломін. Запіс 2013 года [СЦ]. 19.50 «Рамантыка рамана». Алег Пагудзін. 20.50 «Небяспечны ўзрост». Маст. фільм [СЦ]. 22.15 Да 30-годдзя «Гелікон-Оперы». Дж. Пучыні. «Турандот». 0.55 «Шукальнікі». «Таямніца Абалакскай іконы». 1.40 «Жыў-быў Казявін», «Камунальная гісторыя». М/ф для дарослых.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.10 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965-ы. 1-я частка. 3.00 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+). 4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+). 7.20 Маст. фільм «Іншаземка» (12+). 8.25, 9.45, 11.00, 13.10, 17.35, 21.45, 23.15, 0.55, 2.45, 3.45, 5.00 Музыкальная настальгія (12+). 9.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+). 10.00 «Колба часу». 11.20, 5.20 Дак. фільм «Чаўнакі. Школа выжывання» (16+). 12.00 Маст. фільм «Нябесны ціхход» (12+). 13.25 «...Да 16 і старэйшым». 1991 год (16+). 14.05 Кінаканцэрт «Спявае Андрэй Міронаў». 1988 год (12+). 15.00 «Быў час». 2009 год (16+). 16.00 Маст. фільм «Шчання» (16+).

18.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+). 19.05 «Вакол смеху». 1989 год (12+). 22.00 Маст. фільм «Цяжнік па-за раскладам» (16+). 0.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Майк Навуменка». 2005 год (18+). 1.10 Маст. фільм «Перамена долі» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 Мотагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана». Агляд (12+). 2.00 Ралі-рэйд. Дакар-2018. Агляд (0+). 2.30, 15.00 Веласпорт. «Вуэльта»-2017 (12+). 4.00 Бятлон. Чэмпіят свету — 2020. Антольц (6+). 9.30 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2019 (6+). 10.30 Тэніс. US Open — 2019 (6+). 11.30, 20.00, 21.30 Тэніс. Australian Open — 2020 (6+). 12.30 Снукер. Чэмпіят свету — 2019 (6+). 23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы» (12+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.45 Ад сям'і не ўцячэш (16+). 4.10 Даспехі Бога (16+). 5.45 Даспехі Бога: аперацыя Ястраб (12+). 7.55 Місія: неадэкватна (18+). 9.40 Ананасавы экспрэс: сяджу, куру (18+). 11.50 Ну, прывітанне, Аксана Сакалова! (16+). 13.50 Осцін Паўэрс: чалавек-загадка міжнароднага маштабу (16+). 15.30 Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+). 17.35 2+1 (16+). 19.50 1+1 (16+). 22.00 Пенялопа (12+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+). 8.15 «Улегцы» (12+). 8.45 «Правілы геймера». Маст. фільм (6+).

10.35 «Выратуйце, я не ўмею гатаваць!» (12+). 11.25, 1.45 Серыял «Рабінзон» (16+). 15.10 Анімацыйны фільм «Алеша Паповіч і Тугарын Змей» (12+). 16.35 «Атручанае жыццё». Серыял (12+). 20.00 «ТБЗ вядзе расследаванне» (16+). 21.00 «Асцярожна, ашуканцы!» (16+). 21.35 «2012». Маст. фільм (16+). 0.20 «Звышнатуральнае». Серыял (16+). 5.00 «Перыскоп» (16+). 5.20 «Без падману» (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Пяты элемент (12+). 8.45 Ідэальныя ўцёкі (16+). 10.30 Шэрлак (16+). 1.45 Каханне з першага погляду (18+). 3.20 Воблачны атлас (16+).

ТВ 1000 ТБ1000 Рускае кіно

6.50 Рок-н-рол для прынцэс (6+). 8.30 Брат (16+). 10.25 Брат-2 (16+). 12.45 Вартаўнік (16+). 14.40 Яраслаў. Тысячу гадоў таму (16+). 16.30 Вікінг (12+). 19.00 Дарагі тата (12+). 20.30 Ну, прывітанне, Аксана Сакалова! (16+). 22.15 Фота на памяць (16+). 23.40 Суперменеджар. Ці Матыка Лёсу (16+). 1.05 Чалавек з будучыні (16+). 2.30 Нябесны суд (16+). 4.20 Выкрутасы (12+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Інстынкт выжывання (16+). 6.25 Панарама 360 градусаў (16+). 7.15, 5.10 Навуковыя недарэчнасці (16+). 9.15 Інстынкт выжывання (16+). 9.35 Аўта-SOS (16+).

11.10 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+). 14.20 Суперзбудаванні: Саграда Фамілья (16+). 15.05, 22.50 Таямніцы Гроба Гасподняга (16+). 15.55 Хрысціянства: узыходжанне да ўлады: зараджэнне хрысціянства (16+). 16.40 Закінутыя таямніцы Бібліі з Альбертам Лінам (16+). 18.15 Загадкі Бібліі (16+). 19.00, 22.05, 0.20, 4.25 Космас: магчымыя светы (16+). 19.45 Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці (16+). 21.15 Таемныя гісторыі (16+). 23.40 Космас: прастора і час (16+). 1.10 Асушыць акіян (16+). 2.45 Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+).

Discovery Discovery

8.00 Махінатары (12+). 9.40 Аўтабан А2 (12+). 10.30 Смяротны ўлоў (16+). 11.20, 23.05 Невядомая экспедыцыя (16+). 12.15, 22.10 Дальнабойшчык у В'етнаме (12+). 13.05, 21.15 Самыя небяспечныя вірусы. Каранавірус (16+). 13.55, 5.00 Сакрэтныя базы нацыстаў (12+). 14.50, 7.15 Захавальнікі балот Эверглейдс (16+). 15.45 Вялікі свет гульні (12+). 16.40 Як гэта ўстроена? (12+) 17.35 Як гэта зроблена? (12+) 18.30 Сакрэты падземля (12+). 20.20 Вялікае і Рычард Хаманд (12+). 0.00, 6.30 Пагранічная служба: Іспанія (16+). 0.55 Самагоншчыкі (18+). 1.50 Паляўнічы на цацкі (12+).

У праграме магчымы змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена. [СЦ] — фільм трансляецца са скрытымі субцітрамі.

1 Беларусь 1

6.15 Слова Мітрапаліта Паўла на Светлае Хрыстова Уваскрэсенне.
6.25 Меладрама «Мая зорка». 3-я і 4-я серыі (16+).
8.15 Клуб рэдактараў (16+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Арсенал» (12+).
9.50 Гісторыі выратавання (12+).
10.30 Зона Х. Вынікі тыдня (16+).
11.10 Вакол планеты.
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
12.35 Меладрама «Патрэбна нявеста з пражываннем». 2-я серыя (12+).
13.30 «Я ведаю» (6+).
15.15 Твой горад.
15.30 Маршрут пабудаваны (12+).
16.05 Меладрама «Мая зорка». 1—4-я серыі (16+).
19.50 «На вылет!» (12+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Галоўны эфір.
22.10 Меладрама «Сямейная справа». 1—4-я серыі (12+).

2 Беларусь 2

6.55 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
8.35 М/с «Цімон і Пумба» (0+).
9.20, 19.40 Тэлебарометр.
9.25 «Вежа» (12+).
10.15 «Шэрлакі» (16+).
11.10 «Да пабачэння» (16+).
11.55 «Свет намыварат. Бразілія» (16+).
12.45 Драма «Павел, апостал Хрыста» (16+).
14.30 «Арол і рэшка. Перазгрузка» (16+).
15.20 «Вячэра не патрэбна» (16+).
16.05 «Тата папаў» (16+).
17.45 Меладрама «Дыхай дзеля нас» (16+).
20.10 «Чалавек-невідзімка» (16+).
21.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
21.20 Меладрама «Адзін дзень» (16+).
23.05 «Супержонка» (16+).
0.00 «Трэці лішні» (16+) [СЦ].

3 Беларусь 3

7.35 «Святыні Беларусі».
8.00 «Размовы пра духоўнае». Вялікдзень.
8.10, 14.55, 20.15 Навіны культуры.

8.30, 20.35 «Гэты дзень».
8.40 «Сем нянек». Маст. фільм (12+) [СЦ].
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня». Рухлет па-кабыльску.
10.50 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 «Шукайце жанчыну». Маст. фільм (12+) [СЦ].
14.20 «Дзесяць фатаграфій». Ала Сурыкава (12+).
15.15 «Тэатр у дэталю». Балет Дзяржаўнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі «Анастасія». Балет Дзяржаўнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі «Анастасія». Балет Дзяржаўнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі «Анастасія».
17.15 «Жаніх з таго свету». Маст. фільм (12+).
18.10 «Апошні дзень». Расціслаў Плят (12+).
18.45 «Белыя росы». Маст. фільм (12+) [СЦ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Па сямейных абставінах». Маст. фільм (12+) [СЦ].
23.20 «Арт-гісторыі». «Глядзец і бачыць...»

5 Беларусь 5

6.55 Азбука спорту.
7.10, 9.25 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі.
9.10 Вось гэта спорт!
11.25 Футбол. Чэмпіят Беларусі. Агляд тура.
12.10 Гульні «навыраст».
12.40 Плаванне. Чэмпіят Еўропы на кароткай вадзе.
15.15 Азбука спорту.
15.25 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэаасопіс.
15.55 Барацьба. Чэмпіят Еўропы.
18.10 Вялікі спорт.
18.55 Трэнервачны дзень.
19.25 Спорт-цэнтр.
19.35 Піт-стоп.
20.05 Валебол. Кубак ЕКВ.
21.30 Вынікі тыдня.
22.15 Гандбол. Чэмпіят Еўропы.

Н АНТ

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] Нашы навіны.
7.10 «Здароўе» (16+).
8.05 «Жыццё іншых» (12+).
9.10 «Нядзельная прапаведзь» [СЦ].
9.25 «Метэгаід».
9.45 Серыял «Анёл-ахоўнік» (16+).

11.40 «Бачылі відэа?» (6+)
14.00 Маст. фільм «Марафон» (16+).
16.20 Канцэрт Максіма Галкіна (12+).
18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+)
20.00 «Контур» (16+).
21.20 «Сёння ўвечары» (16+).
23.20 «Спартаклуб» (16+).
23.40 «Што? Дзе? Калі?». Вяшная серыя гульні (16+).
0.50 «Пра каханне» (16+).

С СТБ

6.00 «Жывая тэма» (16+).
7.30 Дакументальны праект (16+).
9.10 «Мінтранс» (16+).
10.00 «Скардзіца дазваляецца».
10.30 «Вялікі горад».
11.00 «Невядомая гісторыя» (16+).
12.25, 13.40, 16.40, 20.35 «Следчы Ціханаў». Серыял (16+).
13.30, 16.30 Навіны «24 гадзіны».
19.30 «Тыдзень».
22.10 Дакументальны спецпраект (16+).
23.50 «Засакрэчаныя спісы» (16+).
1.15 «Жывая тэма» (16+).

МІР МІР

6.00 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).
6.10 «Беларусь сёння» (12+).
6.45, 7.35 М/ф (6+).
7.05 «Гуляй, дудар» (12+).
7.40 «Культ/Турызм» (12+).
8.15 «Яшчэ танней» (12+).
8.45 «Сусветныя гульні розуму» (12+).
9.25 «ФазэндаЛайф» (6+).
10.00 Навіны (бягучы радок).
10.10, 16.15 Серыял «Бацюшка» (16+).
16.00 Надвор'е ў свеце.
18.30, 0.00 «Разам».
19.30, 1.00 Серыял «Жыць спачатку» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 Маст. фільм «Калі сонца ўзыходзіць» (12+).
10.30 Маст. фільм «Адагрэй маё сэрца» (12+).
12.25 Маст. фільм «Самая любімая» (12+).
14.30 Шоу Алены Сцепаненкі (16+).
15.40 Маст. фільм «Шчаслівы маршрут» (12+).

17.35, 21.45 Маст. фільм «Хросная» (12+).
20.00 Весткі тыдня.
21.15 «У людзях».
22.50 Масква. Крэмль. Пуцін.
23.30 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.15 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).
6.50 «Гісторыі рамонт» (0+).
7.25 «Дача» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.
8.20 «24 пытанні» (12+).
8.55 Беларусы (6+).
9.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Першая перадача» (16+).
11.00 «Цуд тэхнікі» (12+).
11.50 «Дачны адказ» (0+).
12.50 «НашСпажыўНагляд» (16+).
13.50 Гісторыі збаўлення (12+).
14.25 Маст. фільм «Вам заданне» (16+).
16.20 «Следства вялі...» (16+).
18.00 «Новыя рускія сенсацыі» (16+).
19.00 «Вынікі тыдня».
20.10 «Зоркі сышліся» (16+).
21.35 Ты не паверыш! (16+).
22.35 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).
23.05 Маст. фільм «Можна, я буду зваць цябе маці?» (16+).

8 канал мой

7.00, 16.25, 19.00, 21.05, 1.25 «Надвор'е».
7.10 «Мультпарад»: «Лэдзі і бадзьяга» (6+).
8.30, 16.20 «Прыколы 13-й школы» (6+).
8.35 Камедыя «У бой ідуць адны старыя» (12+).
10.15 «Гатуй як шэф» (12+).
10.40 «Законы прывабнасці» (12+).
11.35 Драма «Непакорлівая» (16+).
14.50 «Глядзім усёй сям'ёй». «Прыгажуня і пачвара» (6+).
16.30 Серыял «Пуаро Агаты Крысці» (12+).
18.10 Серыял «Касл» (12+).
18.55 «Цана нерухомасці» (12+).
19.05 Трылер «Небяспечныя» (16+).
20.55 «Вечарніца» (6+).
21.15 Трылер «Заражэнне» (16+).
23.15 Баявік «Тэрмінатар. Няхай прыйдзе Збавіцель» (16+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 «Галерэя прыгажосці» (16+).
9.05 «Дзеткі-продкі» (12+).
10.05 Баявік «Абаронца» (16+).
11.50 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
12.40 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).
13.35 «Наш рамонт» (16+).
14.10, 0.25 Серыял «Маладзёжка» (16+).
16.05, 2.50 «Супермамачка» (16+).
17.05 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
17.35 Серыял «Карані» (16+).
19.00 Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).
20.00 Фантастыка «Тэрмінатар 2: Судны дзень» (16+).
23.00 Серыял «Апошні з Магіян» (16+).
3.40 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
5.00 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лісты з правінцыі». Краснаярск.
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Катрын Дэнэў.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 Вялікія маленькім.
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Караніцы не будзе...» [СЦ].
8.00, 20.00 «Ісус Хрыстос. Жыццё і вучэнне». Праект мітрапаліта Іларыёна Вялікія маленькім.
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Караніцы не будзе...» [СЦ].
8.00, 20.00 «Ісус Хрыстос. Жыццё і вучэнне». Праект мітрапаліта Іларыёна Вялікія маленькім.
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Караніцы не будзе...» [СЦ].
8.00, 20.00 «Ісус Хрыстос. Жыццё і вучэнне». Праект мітрапаліта Іларыёна Вялікія маленькім.
7.35, 19.35 «Іншыя Раманавы». «Караніцы не будзе...» [СЦ].
8.00, 20.00 «Ісус Хрыстос. Жыццё і вучэнне». Праект мітрапаліта Іларыёна Вялікія маленькім.

17.00 Раман у камені. «Мальта». Дак. фільм.
17.35 «Паліглот». Англіійская з нуля за 16 гадзін! № 6.
18.25 Кіно пра кіно. «Каўказская палонніца». Гэта ж вам не лезгінка, а твіст! Дак. фільм.
19.10 Адкрыты музей.
20.50 «Саці. Нясумная класіка...»
21.30 «Дастаеўскі». Серыял.
0.00 Да 80-годдзя Уладзіміра Васільева. «Вялікі балет». Фільм 1-ы [СЦ].
0.25 Фільм-балет «Дом ля дарогі».
2.15 «Верэя. Вяртанне да сябе». Дак. фільм.

НОСТАЛЬГИЯ Настальгія

6.00 Маст. фільм «Дзяўчына спяшаецца на спатканне» (12+).
7.00, 11.25, 15.45, 17.25, 21.45, 23.00, 1.20, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.20 «Вакол смеху». 1987 год (12+).
8.30 Фільм-канцэрт «Спявае Валерый Лявонцьеў». 1988 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Двое пад адным парасонам» (16+).
12.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
13.05 Фільм-канцэрт «Інтэр-поп-шоу». 1989 год (12+).
14.15 «... Да 16 і старэйшым». 1991 год (16+).
15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
16.00 Маст. фільм «Ранішняя шаша» (16+).
18.00 Фільм-спектакль «Мы не ўбачымся з табой». 1981 год (16+).
19.55 «Рытмы планеты». 1985 год (12+).
0.10 «Да і пасля...» з Уладзіміра Малчанавым. Год 1970. 2-я частка. Госць Яўген Еўтушэнка.
1.25 Маст. фільм «Доўгія праводзіны» (16+).
4.00 «Колба часу».

ТВ ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя Беларусьфільма (12+).
6.15 М/ф (6+).
7.40 «M&S» (12+).
8.05 «Варына варэнне» (6+).
8.25 «Перыскоп» (16+).
8.45 «Рыфмуецца з любоўю». Маст. фільм (12+).
10.35, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).
11.35, 18.30 «Сляпая» (16+).
12.40 «Апошні герой. Гледачы супраць зорак» (16+).
13.35 «Я не вярнуся». Маст. фільм (16+).
15.30 «Чалавек-невідзімка» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

1.00, 9.30, 11.00, 21.30 Тэніс. Australian Open (6+).

4.00 Скачкі на лыжах з трампліна. «Турнэ 4 трамплінаў» (12+).
12.30 Снукер. Northern Ireland Open — 2018 (6+).
15.00 Веласпорт. Чэмпіянат свету — 2017. Нарвегія (12+).
17.00 Веласпорт. Мілан — Турын-2017 (12+).
18.00 Веласпорт. «Тур Ламбардыі» — 2017 (12+).
20.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2019 (6+).
23.00 Алімпійскія гульні. Тэлеасопіс «Зала славы» (12+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.20 Робін Гуд (16+).
3.35 Сабрына (12+).
5.55 Без заганы (16+).
8.00 Улюбёнцы Амерыкі (16+).
10.00 Пяты элемент (12+).
12.25 З жыцця таемных агентаў (12+).
14.05 Кароль вечарынак (16+).
16.00 Няўдачнік Альфрэд, або Пасля дажджу... дрэннае надвор'е (12+).
17.50 Бабуля лёгкіх паводзін (16+).
19.30 Бабуля лёгкіх паводзін-2. Састарэлыя мсціўцы (16+).
21.05 Ну, прывітанне, Аксана Сакалова! (16+).
23.00 Як скрасці брыльянт (16+).

ТВ ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя Беларусьфільма (12+).
6.15 М/ф (6+).
7.40 «M&S» (12+).
8.05 «Варына варэнне» (6+).
8.25 «Перыскоп» (16+).
8.45 «Рыфмуецца з любоўю». Маст. фільм (12+).
10.35, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).
11.35, 18.30 «Сляпая» (16+).
12.40 «Апошні герой. Гледачы супраць зорак» (16+).
13.35 «Я не вярнуся». Маст. фільм (16+).
15.30 «Чалавек-невідзімка» (16+).

16.30, 3.00 «Гэта рэальная гісторыя» (16+).
17.30 «Развітанне» (16+).
19.35 «Відавочцы» (16+).
20.15, 2.10 «Якія вярнуліся» (16+).
21.15 «Менталіст». Серыял (16+).
23.05 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
23.50 «Прысуд» (16+).
0.35 Камедыя «Маладыя» (16+).
3.50 «Развітанне» (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Капітан Крук (12+).
9.05 Каханне і іншыя лекі (16+).
11.15 Васабі (16+).
12.55 Самерсбі (16+).
15.00 Пітэр Пэн (12+).
17.00 Шэрлак (16+).
0.00 Рамэа і Джульета (12+).
2.05 Мадам (16+).
3.30 Воблачны атлас (16+).

Discovery Discovery

8.00 Дальнабойшчык у Амерыцы (12+).
8.50, 15.45, 22.10 Махінатары (12+).
9.40 Як гэта зроблена? (12+).
10.30, 17.35, 0.55, 2.40 У пагоні за класікай (12+).
11.20, 23.05 Паляўнічыя на склады (16+).
12.15 Разбуральнікі легенд (16+).
13.05 Бітвы робатаў (12+).
13.55 Паляванне на каштоўныя камяні (12+).
14.50, 7.15 Аляска: сям'я з лесу (16+).
16.40, 05.00 Як гэта ўстроена: аўтамабілі мары (12+).
18.30 Паляўнічы на цацкі (12+).
19.25 Умельцы супраць апакаліпсісу (12+).
20.20 Залатая ліхаманка (16+).
21.15 Дзіўныя фургоны (12+).
0.00 Хукія і гучныя (12+).
1.50 Голья і напалоханыя (16+).
3.30 Залатая ліхаманка: закінуты прыск Дэйва Турына (16+).
4.15 Паляўнічыя на рэліквіі (16+).
5.45 Рыбалка голымі рукамі (12+).
6.30 Голья і напалоханыя XL (16+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Рабі стаўкі і ўзрываў (16+).
6.25 Асушыць акіян-2 (16+).
7.20, 10.25 Інжынерныя ідэі (16+).
8.05 Шаша праз пекла (16+).
8.55 Разумныя гарады свету: Амстэрдам (16+).
9.40, 12.50 Космас: магчымыя светлы (16+).
12.05, 1.25 Аўта-SOS (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+). 9.10, 22.10 Серыял «След» (16+). 10.40 Дзень у вялікім горадзе. 11.45, 12.10, 18.35 Меладрама «Скажы праўду». 1-я серыя (16+). 13.05, 19.20 Меладрама «Скажы праўду». 2-я серыя (16+). 14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+). 14.50, 15.25 Меладрама «Вольная грамата» (16+). 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна. 17.05 Беларуская часінка. 21.00 Панарама. 21.50 Нашы (12+). 23.50 Сфера інтарэсаў. 0.30 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+) 9.00, 18.05 Тэлебарометр. 9.05, 20.10 «Зразумець. Дараваць» (16+). 9.40, 20.40 «Сямейныя гісторыі» (16+). 10.10, 23.05 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+). 11.00, 18.10 «Таямніцы горада Эн». Серыял (16+). 12.55, 0.00 Серыял «Жаночы доктар-4» (16+). 13.50 «Свет навыварат. Бразілія» (16+). 14.55 М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+). 15.40 Нічога сабе ньюз (12+). 15.45 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+). 16.25 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 17.15 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+). 21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 21.20 «Мяняю жонку» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак». 7.35, 15.05 «Беларуская кухня». Капытцы. 8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры. 8.25, 20.35 «Гэты дзень». 8.30, 18.35 «Зоя». Маст. фільм (16+).

9.20 «Кіно маёй краіны». Частка сёмай. «Залаты час». 10.05, 16.10 «Чатыры танкісты і сабака». Маст. фільм (12+). 12.25 «Беларусы». Святлана Стацэнка. 12.50, 21.05 «Соль зямлі». Маст. фільм (12+). 13.55, 22.15 «Пастарайся застацца жывым». Маст. фільм (12+). 15.35 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына. 18.10 «Рэдакцыя» з Барысам Герстэнам. Віктар Шавялевіч. 19.30 «Ваша лато», «Пяцёркачка». 20.00 «Суразмоўцы». 20.40 «Калыханка» (0+). 23.20 «Хроніка Мінскага гета». Фільм другі. «За гонар і свабоду» (12+).

5 Беларусь 5

6.55 Азбука спорту. 7.10, 18.50 Хакей. КХЛ. 9.30 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Славія» — «Рух». 11.30 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. Агляд. 12.15 Гульні «навыраст». 12.45 Вось гэта спорт! 13.00 Футбол. Чэмпіятат Англіі. 15.10 Азбука спорту. 15.20 Барацьба. Чэмпіятат Еўропы. 18.20 На шляху да Токіа. Відэа-часопіс. 21.05 Спорт-цэнтр. 21.15 Спорт-кадр. 21.45 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Тотэнхэм» — «Аякс».

АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны. 7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+). 9.10 «Тэорыя змовы» (16+). 9.55 «Жыць здрава!» (16+) 11.10 Серыял «Забойная сіла-2» (16+). 12.10 «Модны прыгавор» (6+). 13.10 Серыял «Здрада» (16+). 15.15, 23.15, 0.00 «Давай пажэнімся!» (16+) 16.20, 0.25 «Мужчынскае/Жаночае» (16+). 17.20, 18.20 «У нас усе дома» (16+). 18.45 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 Час. 21.10 «Сышчык». Серыял (16+).

22.15 «Док-ток» (16+). 23.45 Нашы навіны. Вынікі дня.

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 9.00, 0.35 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «Студэнты». Серыял (16+). 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.40, 21.20, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+). 13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+). 14.45, 20.30 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.45, 16.50 «Следчы Ціхану». Серыял (16+). 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 22.00 «Скардзіцца дазваляецца».

МІР

6.00 Серыял «Закон і парадак. Злачынны намер» (16+). 8.10, 10.15 Серыял «Часціца сусвету» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок). 13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+) 14.10, 1.35 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+). 15.05, 16.20, 2.20 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+). 17.20, 19.20, 4.30 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+). 19.55 «Гульня ў кіно» (16+). 20.40 «Суветныя гульні розуму» (12+). 21.15 Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+). 22.15, 0.00 Серыял «Кулінар» (16+). 3.00 Маст. фільм «Свінарка і пастух» (6+).

РТР— Беларусь

7.00 «Новая раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь. 14.40 Серыял «Тайны следства» (12+).

17.15 «60 хвілін». Ток-шоу. 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+). 20.40 Серыял «Зулейха адкрывае вочы» (16+). 22.30, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.15 Спорт-мікс. 6.25 Беларусы (6+). 7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 Сёння. Галоўнае. 7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.25 Спецыяльны рэпартаж (12+). 8.45, 10.25 Серыял «Псеўда-най» «Албанец» (16+). 9.35, 21.55 «ЧП.by». 11.10 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+). 13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.55 За гранню (16+). 14.05 Серыял «Вонкавае назіранне» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 Дэтэктыў «Пёс» (16+). 19.50 Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+). 22.15 Драма «Чужы сярод сваіх» (16+). 23.25 Серыял «Чацвёртая змена» (16+).

8 канал

7.00, 15.40, 18.15, 21.05, 1.00 «Надвор'е». 7.10, 15.45 «Мультпарад»: «Дзіўны свет Гамбола» (6+). 7.35, 16.25, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.40 Прыгоды «Каўбоі супраць прышэльцаў» (12+). 9.45, 19.55 Серыял «Цемра» (18+). 10.40 Дак. фільм. 11.00 Трылер «Новая эра Z» (16+). 12.55, 18.20 Серыял «Унутры» (16+). 14.30 Серыял «Моцная жанчына» (12+). 16.00 «Прызнайся, што смачна!» (6+) 16.30 Трылер «Носьбіты» (16+). 20.55 «Вечарніца» (6+). 21.10 Прыгоды «Грань будучыні» (12+). 23.05 Фантастыка «Птушыны кораб» (18+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+). 9.10 М/ф «Пацяшоба» (0+). 9.30 М/ф «Царэўны» (6+). 10.00 «Наш рамонт» (16+). 10.45 «Турысты» (16+). 11.45 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+). 12.40 Прыгоды «Смурфікі-2» (12+). 14.30, 16.05, 3.05 «Уральскія пельмені» (16+). 17.30 Баявік «Кропка абстрэлу» (12+). 19.10 Фантастыка «Пасля нашай эры» (12+). 21.00 Фантастыка «Пікселі» (12+). 23.00 «Справа была ўвечары» (16+). 0.00 Баявік «Вялікі ўраўняльнік 2» (18+). 2.15 «Дзякуй богу, ты прыйшоў!» (16+) 4.25 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+). 5.10 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 Біблейскі сюжэт. 7.05 «Маўгіл». М/ф. 8.40 «Да каго заляцеў пёчы кенар!» Маст. фільм. 10.15 «Звычайны канцэрт з Эдуардам Эфіравым». 10.40 «Перасоўшчыкі. Іван Крамской» [СЦ]. 11.10 «Развітанне славянкі». Маст. фільм [СЦ]. 12.30, 14.55, 18.00, 21.10 «Прапаведнікі». Дак. фільм [СЦ]. 13.00 Зямля людзей. «Зааняжане. Быліны паўночнай Элады» [СЦ]. 13.30 «Эрмітаж» [СЦ]. 14.00 «Жывая прырода астравоў Паўднёва-Усходняй Азіі». Дак. фільм. 15.20 80 гадоў Уладзіміру Васільеву. «Спартак». Фільм-балет. 16.50 «Лінія жыцця». Уладзімір Васільеў [СЦ]. 18.30 Яўген Дзятлаў. Любімыя раманы.

19.45 «Сястрычка». Маст. фільм. 21.40 «Анэльскія спевы. Знаменны распеў». 23.10 «Сэрца не камень». Маст. фільм. 1.25 Уладзімір Співакоў, Нацыянальны філарманічны аркестр Расіі, Акадэмічны Вялікі хор «Майстры харавога спеву». С. Рахманінаў. «Званы». 2.10 «Лета Господняе». Уваскрэсенне Хрыстова. Вялікдзень [СЦ]. 2.40 Прыгожая планета.

Настальгія

6.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Майк Науменка». 2005 год (18+). 6.55, 8.45, 9.45, 11.00, 12.00, 14.25, 15.45, 17.00, 19.10, 23.35, 3.45, 5.00 Музычная Настальгія (12+). 7.10 Маст. фільм «Перамена долі» (16+). 9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+). 10.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР». 11.20, 17.20 Дак. фільм «Чаўнакі. Школа выжывання» (16+). 12.10 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1965. 1-я частка. Госць праграмы Леў Прыгуноў. 2009 год (12+). 13.20 Маст. фільм «Іншаземка» (12+). 16.00 «Колба часу». 18.00 Маст. фільм «Нябесны ціхход» (12+). 19.25 «...Да 16 і старэйшым». 1991 год (16+). 20.05 Кінаканцэрт «Спявае Андрэй Міронаў». 1988 год (12+). 21.00 «Быў час». 2009 год (16+). 22.00 Маст. фільм «Шчання» (16+). 0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. Госці праграмы — Вадзім і Валерыі Мішчукі. 2007 год (12+). 1.05 «Пад знакам задыяка». 1994 год (16+). 2.30 Маст. фільм «Шчаслівы Кукушкін» (16+).

ЕuroSport 1

0.00 Аўтагонкі. «24 гадзіны Ле-Мана». Агляд (12+).

2.00 Мотагонкі. FIM Endurance (12+). 2.30 Веласпорт. «Тур дэ Франс» (12+). 4.00 Горныя лыжы. Кубак свету. Венген (12+). 5.30, 7.50 Горныя лыжы. Кубак свету. Кіцбюэль (12+). 7.00 Горныя лыжы. Кубак свету. Адэльбодэн (12+). 8.40 Горныя лыжы. Кубак свету. Шладмінг (12+). 9.30 Тэніс. US Open — 2018 (6+). 11.00 Тэніс. US Open — 2019 (6+). 12.30 Снукер. Чэмпіятат свету — 2019 (6+). 15.00 Веласпорт. «Вуэльта»-2017 (12+). 20.00 Тэніс. Australian Open — 2020 (6+). 23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы» (12+).

Кінакамедыя

1.05 Кароль вечарынак (16+). 3.20 8 першых спатканняў (16+). 5.00 Дзень дурня (16+). 6.45 Як скрасці брыльянт (16+). 8.35 Секс на дзве ночы (18+). 10.15 Няўдачнік Альфрэд, або Пасля дажджу... дрэннае надвор'е (12+). 12.05 Дзядуля лёгкіх паводзін (18+). 14.00 Як знаць... (16+). 16.25 Дзядурны тата (6+). 18.15 Бабуля лёгкіх паводзін (16+). 19.55 Бабуля лёгкіх паводзін-2. Састарэлыя мсціўцы (16+). 21.35 Муві 43 (18+). 23.20 Робін Гуд (16+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 Дакументальная калекцыя Беларусьфільма (12+). 7.30 М/ф (6+). 9.05 «Улегцы» (12+). 9.35 «M&S» (12+). 10.05 «Варына варэнне» (6+). 10.25 «Аб здароўі. Знарок і ўсур'ез» (12+).

11.00, 22.10 «Перыскоп» (16+). 11.20, 5.10 «Далёка яшчэ далей» (16+). 12.20, 4.20 «Пагоня за густам» (12+). 13.15, 3.25 «Псіхасаматыка» (12+). 13.50 «Новы дзень» (16+). 14.25, 1.50 «13». Серыял (16+). 16.15 «Гэта рэальная гісторыя» (16+). 17.15 «Якія вярнуліся» (16+). 18.15 «Дзённік экстрасэнса» (16+). 19.15 «Апошні герой. Гледачы супраць зорак» (16+). 20.20 «Інтрыганкі». Маст. фільм (12+). 22.30 «Турыст». Маст. фільм (16+). 0.25 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Пацучыны бег (12+). 8.10, 3.50 Ван Хельсінг (12+). 10.30 Шэрлак (16+). 21.00 Пяты элемент (12+). 23.25 Ідэальныя ўцёкі (16+). 1.05 Востраў праклятых (16+).

ТБ1000 Рускае кіно

6.25 Дзесяць негрыцянят (12+). 8.45 Глухар у кіно (16+). 10.35 Мужчына з гарантыяй (16+). 12.10 Хатабыч (16+). 13.55 Чалавек з будучыні (16+). 15.15 Як я стаў рускім (16+). 17.00 Вартаўнік (16+). 19.00 Брат (16+). 20.45 Брат-2 (16+). 23.10 Жмуркі (18+). 1.10 Яраслаў. Тысячу гадоў таму (16+). 3.10 Вікінг (12+). 5.35 Рок-н-рол для прынцэс (6+).

National Geographic

6.00 Інстынкт выжывання (16+).

6.25 Панарама 360 градусаў (16+). 7.15 Унутры неверагоднай механікі (16+). 8.00 Інжынерныя ідэі (16+). 8.50 Суперзбудаванні: грандыёзны транспарт (16+). 9.35 Аўта-SOS (16+). 11.05 Інстынкт выжывання (16+). 14.10 Расследаванні авіякатастроф (16+). 18.00 Гарачая зона (16+). 22.45, 1.55 Эпідэміі: па той бок гарачай зоны (16+). 23.35 Віні Джонс: самыя крутыя сюжэты пра Расію (16+). 2.40 Ліхтугі за мяжой (16+). 4.25 Вядомы сусвет (16+). 5.15 Навуковыя недарэчасці (16+).

Discovery

8.00 Як гэта ўстроена: аўтамабілі мары (12+). 8.50 Як гэта ўстроена? (12+). 9.40 Як гэта зроблена? (12+). 10.30 Аляска: апошні рубез (16+). 11.25 Аляска: сям'я з лесу (16+). 12.15 Хуткія і гучныя (12+). 13.05, 3.30 Разбуральнікі легенд (12+). 14.50, 6.30 Стальныя хлопцы (12+). 15.45, 7.15 Паляванне на каштоўныя камяні (12+). 16.40 Паляўнічыя на склады (16+). 20.20 Хуткія і гучныя (12+). 21.15 У пагоні за класікай (12+). 22.10 Залатая ліхаманка (16+). 0.00 Аўтабан А2 (12+). 0.55 Смяротны ўлоў (16+). 1.50 Паляўнічыя на старызну: класічныя аўто (12+). 5.00 Самагоншчыкі (18+). 5.45 Сакрэты падзямелля (12+).

1 Беларусь 1

6.15 Існасьць.
6.45 Меладрама «Мая зорка».
1-я і 2-я серыі (16+).

2 Беларусь 2

6.55 «Не нарадзіся прыгожай».
Серыял (12+).

3 Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 14.05, 20.15 Навіны культуры.

8.25 «Грыбок-церамок». Мульти-
фільм (0+).

5 Беларусь 5

6.55 Азбука спорту.
7.10 Свет англійскай прэм'ер-лігі.

Н АНТ

7.00, 9.00, 16.00 [СЦ] Нашы на-
віны.

10.55 «Бачылі відэа?» (6+)
12.30 «Ала Пугачова. І гэта ўсё
пра яе ...» (16+).

С СТБ

6.05 «Жывая тэма» (16+).

МІР МІР

6.00 «Мільён пытанняў аб пры-
родзе» (6+).

БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 Маст. фільм «З каханымі
не расставайцеся» (12+).

14.30 Маст. фільм «Калі сонца
ўздыдзе» (12+).

НТБ Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Сёння. Галоўнае.

8 канал мой

7.00, 14.05, 18.25, 21.15, 2.00
«Надвор'е».

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лісты з правінцыі».
6.00, 16.00, 22.00 «Народ-
джанья ў СССР» (12+).

14.05 Спектакль тэатра
«Школа драматычнага мас-
тацтва» «Каця, Соня, Поля,

НОЎАЛЬГІЯ Настальгія

6.00, 16.00, 22.00 «Народ-
джанья ў СССР» (12+).

2.30 Фільм-канцэрт «Спя-
вае Валеры Лявонцэў».
1988 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 Аўтагонкі. WTCR
(12+).

КІНАКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.45 Вялікі салдат (16+).

ТВ3 ТВ3

6.00 М/ф (6+).

9.40, 23.30 «Улегцы» (12+).

TV 1000 ТВ1000

6.10 Знаёмцеся, Джо
Блэк (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.45 Аднакласніцы: Новы
паварот (16+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Рабі стаўкі і ўзрываў
(16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 **Зона Х**. Крымінальная хроніка (16+).
9.10, 22.05 **Серыял «След»** (16+).
10.45 **Дзень у вялікім горадзе**.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 **Меладрама «Скажы праўду»** (16+).
14.00 «Здравава здаровым быць!» (6+).
14.50, 15.25 **Меладрама «Вольная грамата»** (16+).
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.
17.05 **Беларуская часінка**.
21.00 **Панарама**.
21.50 «На кантролі Прэзідэнта».
23.45 **Сфера інтарэсаў**.
0.25 **Дзень спорту**.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+).
9.00, 18.10 **Тэлебарометр**.
9.05, 20.15 **Серыял «Сляпяя»** (16+).
10.00, 23.10 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).
10.55, 18.15 «**Таямніцы горада Эн**». **Серыял** (16+).
13.00, 0.10 **Серыял «Жаночы доктар-4»** (16+).
13.55 «Свет навыварат. Бразілія» (16+).
14.50 **М/с «Чарапашкі-ніндзя»**. **Заклучная серыя** (12+).
15.40 **Нічога сабе нюз** (12+).
15.45 «Пін_код». **Інтэрактыўны маладзёжны праект** (12+).
16.25 «**Не нарадзіся прыгожай**». **Серыял** (12+).
17.20 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).
21.10 **Спортлато 5 з 36, КЕНО**.
21.20 «**Супержонка**» (16+).
22.15 «**Трэці лішні**» (16+) [СЦ].

3 Беларусь 3

7.00 «**Дабраранак**».
7.35, 15.05 «**Беларуская кухня**». **Груца па-радзюкоўску**.
8.05, 12.00, 20.15 **Навіны культуры**.
8.25, 20.35 «**Гэты дзень**».
8.30, 18.35 «**Зоя**». **Маст. фільм** (16+).

9.20 «**Кіно маёй краіны**». **Частка восьмая**. «Шчаслівы час застою...»
10.05, 16.15 «**Чатыры танкісты і сабака**». **Маст. фільм** (12+).
12.25 «**Беларусы**». **Андрэй Духоўнікаў**.
12.50, 21.05 «**Соль зямлі**». **Маст. фільм**. 6-я і 7-я, **заклучная, серыі** (12+).
15.35 «**Сваімі словамі**». **Тэлевіктарына**.
18.10 «**Рэдакцыя**» з Барысам Герстэнам. **Віктар Карпілаў**.
19.35 «**Дом, дзе жыве мастацтва**». **Дак. фільм** да 80-годдзя **Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь**. **Фільм чацвёрты**.
20.00 «**Суразмоўцы**».
20.40 «**Калыханка**» (0+).
23.20 «**Хроніка Мінскага гэта**». **Фільм трэці**. «**Народжаныя двойчы**» (12+).

5 Беларусь 5

6.55 **Азбука спорту**.
7.10 **Футбол**. **Ліга чэмпіёнаў**. **Сезон 2018—2019**. 1/2 фіналу. «**Тотэнхэм**» — «**Аякс**».
9.25 **Спорт-кадр**.
9.55, 16.55 **Хакэй**. **КХЛ**.
12.05 **Футбол**. **Чэмпіят Англіі**.
14.05 **Тэніс**. **Кубак Федэрацый**. **Нідэрланды** — **Беларусь**.
19.00 **Барацьба**. **Чэмпіят Еўропы**.
21.05 **Спорт-цэнтр**.
21.15 **Слэм-данк**.
21.45 **Футбол**. **Ліга чэмпіёнаў**. **Сезон 2018—2019**. 1/2 фіналу. «**Барселона**» — «**Ліверпуль**».

Н АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «**Наша раніца**».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.
9.10 «**Тэорыя змовы**» (16+).
9.55 «**Жыць здрава!**» (16+).
11.10 **Серыял «Забойная сіла-2»** (16+).
12.10 «**Модны прыгавор**» (6+).
13.10 **Серыял «Здрада»** (16+).
15.15, 23.15, 0.00 «**Давай пажэнімся!**» (16+).
16.20, 0.25 «**Мужчынскае/Жаночае**» (16+).
17.20, 18.20 «**У нас усе дома**» (16+).
19.00 «**Аб'ектыўна**».
20.00 **Час**.
21.10 «**Сышчык**». **Серыял** (16+).
22.15 «**Док-ток**» (16+).
23.45 **Нашы навіны**. **Вынікі дня**.

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «**Раніца СТБ**».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны»**.
9.00, 0.35 «**Загадкі чалавецтва**» (16+).
10.40 «**Студэнты**». **Серыял** (16+).
12.20 «**Вадзіць па-руску**» (16+).
12.40, 21.15, 23.50 «**Самыя шакіруючыя гіпотэзы**» (16+).
13.45, 23.00 «**Таямніцы Чапман**» (16+).
14.40 «**Неверагодна цікавыя гісторыі**» (16+).
15.40, 16.50 «**Следчы Ціханаў**». **Серыял** (16+).
20.05 «**Сталічныя падрабязнасці**».
20.15 «**Міншчына**».
20.30 «**У абстаноўцы міру**».
22.00 «**Глядзець усімі!**» (16+).

МІР

6.00 **Серыял «Закон і парадак. Злачынны намер»** (16+).
7.45 **Серыял «Закон і парадак. Аددзел апэратыўных расследаванняў»** (16+).
9.45, 10.15, 22.15, 0.00 **Серыял «Кулінар»** (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 **Навіны (бягучы радок)**.
13.15 «**Справы судовыя**. **Грошы вярніце!**» (16+).
14.10, 1.55 «**Справы судовыя**. **Бітва за будучыню**» (16+).
15.05, 2.40 «**Справы судовыя**. **Новыя гісторыі**» (16+).
16.15 «**Прысуд!**» (16+).
17.20, 19.20, 4.30 **Серыял «Мухтар. Новы след»** (16+).
19.55 «**Гульня ў кіно**» (16+).
20.40 «**Сусветныя гульні розуму**» (12+).
21.15 **Ток-шоу «Бацькі і дзеці»** (12+).
0.35 «**Гульня ў праўду**».
3.20 **Маст. фільм «Новы Гулівер»** (0+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР—Беларусь

7.00 «**Новая раніца**».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
11.30 «**Пра самае галоўнае**». **Ток-шоу** (12+).
12.35 «**Лёс чалавека**» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.
14.40 **Серыял «Тайны следства»** (12+).

17.15 «**60 хвілін**». **Ток-шоу**.
18.35 «**Андрэй Малахаў**. **Прамы эфір**» (16+).
20.40 **Серыял «Зулейха адкрывае вочы»** (16+).
22.30, 23.10 «**Вечар з Уладзімірам Салаўёвым**».

НТБ—Беларусь

6.05 «**Астрапрагноз**».
6.15 **Спорт-мікс**.
6.25 **Беларусы** (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 **Сёння**. **Галоўнае**.
7.10 «**50 рэцэптаў першага**» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.
8.25 **Спецыяльны рэпартаж** (12+).
8.45, 10.25 **Серыял «Псеўданім «Албанец»** (16+).
9.35, 21.55 «**ЧП.by**».
11.10 **Серыял «Масква. Тры вакзалы»** (16+).
13.25, 16.30 **Агляд**. **Надзвычайнае здарэнне**.
13.55 **За гранню** (16+).
14.05 **Серыял «Вонкавае назіранне»** (16+).
17.00 «**ДНК**» (16+).
18.00 **Дэтэктыў «Пёс»** (16+).
19.50 **Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара»** (16+).
22.15 **Драма «Чужы сярод сваіх»** (16+).
23.25 **Серыял «Чацвёртая змена»** (16+).

8 канал

7.00, 15.50, 18.20, 21.10, 1.25 «**Надвор'е**».
7.10, 16.00 «**Мультипарад**»: «**Дзіўны свет Гамбола**» (6+).
7.35, 15.55, 18.15, 20.50 «**Прыколы 13-й школы**» (6+).
7.40 **Трылер «Носьбіты»** (16+).
9.25, 19.55 **Серыял «Цемра»** (18+).
10.15 «**Законы прывабнасці**» (12+).
11.05 **Прыгоды «Дзіця»** (16+).
13.00 «**Доктар адказвае**».
13.05, 18.25 **Серыял «Унутры»** (16+).
14.35 **Серыял «Моцная жанчына»** (12+).
16.15 **Камедыя «Копы ў спадніцах»** (18+).
20.55 «**Вечарніца**» (6+).
21.00 **Цана нерухомасці** (12+).
21.15 **Трылер «12 малпаў»** (16+).
23.30 **Прыгоды «Кінгсмен. Сакрэтная служба»** (18+).

ВТВ ВТВ

6.05 «**Дурні і дарогі**» (16+).
7.20 «**Лаві момант**» (16+).
8.35 **Серыял «Сямейны бізнес»** (16+).
9.35 «**Наш рамонт**» (16+).
10.05 **Камедыя «Каратэпацан»** (12+).
12.45 **Скетч-шоу «Даеш моладзь»** (16+).
13.05 **Серыял «Апошні з Магіян»** (16+).
14.35 «**КВЗ. Па-нашаму**» (16+).
15.30 «**Галерэя прыгажосці**» (16+).
16.05, 2.45 «**Супермамачка**» (16+).
17.05 **Серыял «Шчаслівыя разам»** (16+).
18.00 «**Уральскія пельмені**» (16+).
19.15 **Баявік «Закладнік»** (16+).
21.20 «**Справа была ўвечары**» (16+).
22.20 **Баявік «Кропка абстрэлу»** (12+).
0.00 **Камедыя «Супер Майк»** (18+).
1.55 «**Кіно ў дэталюх**» (16+).
3.35 **Серыял «Бязмоўны сведка»** (16+).
4.55 **Скетч-шоу «6 кадраў»** (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «**Лісты з правінцыі**». **Паўлава (Ніжагародская вобласць)**.
7.00 «**Легенды сусветнага кіно**». **Юрый Якаўлеў**.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45 **Вялікія маленькім**.
7.35, 19.35 «**Іншыя Раманавы**». «**Салдат свайго Гасудара**» [СЦ].
10.00, 16.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**».
12.00 «**СевАлогія**» з **Севам Наўгародцавым**: «**Музыка ў тэатры, кіно, на тэлебачанні**». **Фільмы Эльдара Разанава**. **Вядучыя А. Мягоў, Э. Разанаў**. **Частка 2-я**. 1981.
10.00 «**Дастаеўскі**». **Серыял**.
10.55 **Шэдэўры старога кіно**. «**Малады Каруза**». **Маст. фільм**.

12.15 **Прыгожая планета**.
12.35 **Academia**. **Сігурд Шміт**. «**Гісторыя дзяржавы Расійскага**» **Н. М. Карамзіна**. **2-я лекцыя**.
13.20 «**Энігма**. **Ёханес Фішэр**».
14.05 **Спектакль МХТ імя А. П. Чэхава «Старасвецкія памешчыкі**». **Пастаноўка Міндаўгаса Карбаўска**. **Запіс 2006 года**.
15.20 **Раман у камені**. «**Малайзія**. **Востраў Ланг-каві**». **Дак. фільм**.
15.50 **Да 80-годдзя Уладзіміра Васільева**. «**Вялікі балет**». **Фільм 4-ы [СЦ]**.
16.15 **Уладзімір Васільеў**. **Клас Майстры**.
17.35 «**Царская ложа**».
18.25 **Кінопракіно**. «**Печкі-лавачкі**». **Шэдэўр ад адчаю**. **Дак. фільм**.
19.10 **Адкрыты музей**.
20.00, 1.55 «**Шукальнікі**». «**Скарбы Радзівілаў**» [СЦ].
20.50 «**2 Вернік 2**».
21.40 **Ксенія Рапапорт**, **Яўген Міронаў**, **Уладзімір Співакоў у канцэрце «Прызнанне ў каханні»**.
23.20 «**ЧАРНОЎ/CHERNOV**». **Маст. фільм**.
2.40 «**Рыцарскі раман**». **М/ф для дарослых**.

НОЎАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «**Спяем, сябры!**» з **Тацянай Візбар**. **Госці праграмы — Вадзім і Валерыя Мішчукі**. 2007 год (12+).
7.05 «**Пад знакам задыяка**». 1994 год (16+).
8.30 **Маст. фільм «Шчаслівы Кукушкін»** (16+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).
9.45, 11.00, 12.55, 14.45, 15.45, 17.00, 18.00, 20.25, 21.45, 23.00, 0.55, 2.35, 3.45, 5.00 **Музычная настальгія** (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**».
12.00 «**СевАлогія**» з **Севам Наўгародцавым**: «**Музыка ў тэатры, кіно, на тэлебачанні**». **Фільмы Эльдара Разанава**. **Вядучыя А. Мягоў, Э. Разанаў**. **Частка 2-я**. 1981.
10.00 «**Дастаеўскі**». **Серыял**.
10.55 **Шэдэўры старога кіно**. «**Малады Каруза**». **Маст. фільм**.

Госць праграмы **Леў Прыгуноў**. 2009 год (12+).
19.20 **Маст. фільм «Іншаземка»** (12+).
22.00 «**Колба часу**» (16+).
0.00 «**Быў час**» з **Аляксандрам Палітоўскім**: «**Савецкі анекдот**». 2006 год (16+).
1.15 **Маст. фільм «Каханне — смяротная гульня»** (18+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 **Мотагонкі**. «**Больш д'Ор**» (12+).
2.30 **Веласпорт**. «**Тур дэ Франс**» (12+).
4.00 **Горныя лыжы**. **Кубак свету**. **Венген** (12+).
5.30 **Горныя лыжы**. **Кубак свету**. **Кіцбюэль** (12+).
7.00 **Горныя лыжы**. **Чэмпіят свету** — 2019 (12+).
9.30 **Тэніс**. **US Open — 2018** (6+).
11.00, 20.00, 21.30 **Тэніс**. **Australian Open — 2019** (6+).
12.30 **Снукер**. **Чэмпіят свету** — 2019 (6+).
15.00 **Веласпорт**. «**Тур дэ Франс**» — 2017 (12+).
17.30 **Веласпорт**. «**Вуэльта**»-2017 (12+).
23.00 **Алімпійскія гульні**. **Тэлечасопіс «Зала славы»** (12+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.40 **Без заганы** (16+).
3.45 **З жыцця таемных агентаў** (12+).
5.10 **Гамбіт** (16+).
6.50 **Дзікія гісторыі** (18+).
9.10 **Ананасавы экспрэс**: **сяджу, куру** (18+).
11.20 **Ну, прывітанне**, **Аксана Сакалова!** (16+).
13.20 **2+1** (16+).
15.35 **1+1** (16+).
17.50 **Осцін Паўэрс**: **чалавек-загадка міжнароднага маштабу** (16+).
19.30 **Тупы і яшчэ тупейшы-2** (16+).
21.30 **Місія**: **неадэкватна** (18+).
23.15 **Як я стаў рускім** (16+).

ТВ3 ТВ3

6.00 **Дакументальная калякцыя Беларусьфільма** (12+).

7.00 **М/ф** (6+).
8.10 «**Другое дыханне**». **Серыял** (16+).
10.00, 4.30 «**Суд ідзе**». **Дак. серыял** (16+).
11.00, 18.15 «**Сляпяя**» (16+).
12.05 «**Варажбітка**» (12+).
13.10, 17.10 «**Містычныя гісторыі**» (12+).
14.15, 3.35 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).
15.20 «**Мой герой**» (12+).
16.10 «**Знакі лёсу**» (16+).
19.25 «**Чалавек-невідзімка**» (16+).
20.30, 2.45 «**Гучныя справы**» (16+).
21.35 **Камедыя «Бойфрэнд з будучыні»** (16+).
23.50 «**Мумія**». **Маст. фільм** (16+).
2.00 «**90-я**» (16+).

TV 1000 ТВ1000

6.10 **Цуд** (12+).
8.10 **Аднойчы ў Амерыцы** (16+).
12.15 **Рамза і Джульета** (12+).
14.25 **У гасцях у Эліс** (16+).
16.10 **Цуд** (12+).
18.10 **Неверагоднае падарожжа містара Співета** (6+).
20.10 **Ван Хельсінг** (12+).
22.30 **Хелбой**: **герой з пекла** (16+).
0.40 **Хелбой II**: **залатая армія** (16+).
2.40 **Вялікія вочы** (16+).
4.15 **Кейт і Леа** (12+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.15 **Суперменеджар**, **ці Матыка Лёсу** (16+).
9.00 **Нябесны суд** (16+).
10.55 **Аднакласніцы** (16+).
12.15 **Аднакласніцы**: **Новы паварот** (16+).
13.35 **Павук** (16+).
15.30 **Грэцкі арэшак** (16+).
17.20 **Мужчына з гарантыяй** (16+).
19.00 **Шакал** (16+).
20.55 **Глухар у кіно** (16+).
22.35 **Чалавек з будучыні** (16+).
0.00 **Госці** (16+).
1.35 **Хатабыч** (16+).
3.05 **Недараваны** (16+).
4.50 **Як я стаў рускім** (16+).

National Geographic

6.00 **Шалёныя вынаходнікі** (16+).
6.25 **Асушыць акіян** (16+).
7.15, 10.30 **Зона будаўніцтва** (16+).
8.10 **Цяжкае золата Аляскі** (16+).
8.55 **Панарама 360 градусаў** (16+).
9.40, 18.15 **Злавіць кантрабандыста** (16+).
12.10 **Аўта-SOS** (16+).
12.55 **Экспедыцыя на Марс** (16+).
14.25 **Сіла племені** (16+).
15.10, 21.20, 2.50 **Расследаванні авіякатастроф** (16+).
16.40 **Служба бяспекі аэрапорта**: **Перу** (16+).
17.25 **Секунды да катастрофы** (16+).
19.00, 22.05, 1.10, 4.25 **Інстынкт выжывання** (16+).
19.45 **Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці** (16+).
20.30 **Крытычная сітуацыя** (16+).
22.55 **Уварванне на Зямлю** (16+).
1.55 **Ліхтугі за мяжой** (16+).
5.15 **Гульні розуму** (16+).

Discovery Discovery

8.00 **Залатая ліхаманка**: **закінуты прыіск Дэйва Турына** (16+).
8.50, 15.45, 22.10 **Махінатары** (12+).
9.40, 5.00 **Як гэта ўстроена?** (12+).
10.30, 17.35, 2.40 **У пагоні за класікай** (12+).
11.20, 23.05 **Паляўнічыя на склады** (16+).
12.15 **Разбуральнікі легенд**: **брудны тузін** (12+).
13.05 **Бітвы робатаў** (12+).
13.55, 20.20, 3.30, 6.30 **Залатая ліхаманка** (16+).
16.40 **Як гэта ўстроена**: **аўтамабілі мары** (12+).
18.30, 4.15 **Паляўнічы на цацкі** (12+).
19.25, 5.45 **Аўтабан А2** (12+).
21.15 **Зроблена з другой сыравіны** (12+).
0.00 **Аляска**: **сям'я з лесу** (16+).
0.55 **Аляска**: **апошні руж** (16+).
1.50 **Голья і напалоханыя** (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы, Беларусь!**
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны.**
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі.**
7.10, 8.10 **Зона Х.** Крымінальная хроніка (16+).
9.10 **Меладрама «Дзіўныя справы твае, Госпадзі!» 3-я і 4-я серыі (16+).**
10.45 **Дзень у вялікім горадзе.**
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 **Меладрама «Скажы праўду». Заклучныя серыі (16+).**
14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+)
14.50, 15.25 **Меладрама «Вольная грамата» (16+).**
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна.**
17.05 **Сэнс жыцця.** Аляксандр Яфрэмаў (12+).
17.30 **Маршрут пабудаваны (12+).**
18.15 **Зона Х.** Вынікі тыдня (16+).
21.00 **Панарама.**
21.50 **Клуб рэдактараў (16+).**
22.30 **Меладрама «Дзіўныя справы твае, Госпадзі!» 1—4-я серыі (16+).**
2.00 **Дзень спорту.**

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.20 **Тэлебарометр.**
9.05, 20.05 **Серыял «Сляпяя» (16+).**
10.10 «Чалавек-невідзімка» (16+).
11.10, 18.25 **Серыял «Знішчальнікі» (12+).**
12.55 **Серыял «Жаночы доктар-4» (16+).**
13.50 «ЖаннаПажані» (16+).
14.55 **М/с «Пінгвіны з Мадагаскара» (0+).**
15.40 **Нічога сабе нюз (12+).**
15.45 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
16.25 «**Не нарадзіся прыгожай.**» **Серыял (12+).**
17.25 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).
21.10 **Спортлато 5 з 36, КЕНО.**
21.15 **Меладрама «Дыхай дзеля нас» (16+).**
23.20 **Меладрама «Адзін дзень» (16+).**

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35 «**Беларуская кухня.**» Шамшуркі.
8.05, 12.00, 20.15 **Навіны культуры.**
8.25, 20.35 «Гэты дзень».

8.30, 18.05 «**Зоя.**» **Маст. фільм. 8-я серыя, заклучная (16+).**
9.20 «Кіно маёй краіны». Частка дзясятая. «Новыя надзеі. Кіно сучаснай Беларусі».
10.05, 15.40 «**Чатыры танкісты і сабака.**» **Маст. фільм (12+).**
12.25, 21.05 «**Вянок санетаў**» (12+) [СЦ].
14.00, 19.00 **Вялікая Пятніца.** Прамая трансляцыя са Свята-Духава кафедральнага сабора г. Мінска.
15.00 «Сіла веры».
15.25, 23.35 «**Архітэктура Беларусі**» [СЦ].
17.40 «**Рэдакцыя**» з Барысам Герстэнам. Праграмы для дзяцей.
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «**Калыханка**» (0+).
22.30 «**Люблю і памятаю.**» Аўтарская праграма Уладзіміра Арлова.
23.10 «**Народны майстар.**» Наталля Дамянікава (саломалляценне).
20.00 «Суразмоўцы».

5 Беларусь 5

6.55 **Азбука спорту.**
7.10 **Футбол.** Ліга Еўропы. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Арсенал» — «Валенсія».
9.20 **Трэнеравачны дзень.**
9.50 **Футбол.** Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Дынама-Мінск» — «Нёман».
11.45 **На шляху да Токія.** Відэа-часопіс.
12.15 **Хакей.** КХЛ.
14.25 **Футбол.** Ліга Еўропы. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Айнтрахт» — «Чэлсі».
16.35 **Свет англійскай прэм'ер-лігі.** Відэа-часопіс.
17.05 **Вось гэта спорт!**
17.20 **Футбол.** Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Белшына» — «Смалявічы». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
19.20 **Футбол.** Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Шахцёр» — «Случск». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.25 **Хакей для ўсіх.**
21.55 **Змешаныя адзінаборствы.** Міжнародны турнір. Мінск.

Н АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «**Наша раніца.**»
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны.**
9.10 «**Тэорыя змовы**» (16+).
9.55 «**Жыць здорава!**» (16+)
11.10 **Серыял «Забойная сіла-2» (16+).**
12.10 «**Модны прыговор**» (6+).
13.10 **Серыял «Здрада» (16+).**
15.15 «**Давай пажэнімся!**» (16+)

16.20, 1.40 «**Трывожная кнопка**» (16+).
16.40, 18.20 «**Мужчынскае/Жаночае**» (16+).
18.50 «**Удача ў прыдачу!**». Дзённік (12+).
18.55 «**Поле цудаў**» (16+).
20.00 **Час.**
21.10 **Маст. фільм «Вяселля не будзе» (16+).**
23.00 «**Што? Дзе? Калі?**» ў Беларусі. Вясновая серыя гульні (16+).
0.25 **Нашы навіны.** Вынікі дня.
0.40 «**Пра каханне**» (16+).

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45 «**Раніца СТБ.**»
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны».**
9.00, 0.30 «**Загадкі чалавецтва**» (16+).
10.40 «**Студэнты.**» **Серыял (16+).**
12.20 «**Вадзіць па-руску**» (16+).
12.40, 21.20, 23.50 «**Самыя шакіруючыя гіпотэзы**» (16+).
13.50, 23.00 «**Таямніцы Чапман**» (16+).
14.45, 20.30 «**Неверагодна цікавыя гісторыі**» (16+).
15.45, 16.50 «**Следчы Ціханаў.**» **Серыял (16+).**
20.05 «**Сталічныя падрабязнасці.**»
20.15 «**Міншчына.**»
22.10 «**Глядзець усім!**» (16+)

МІР МІР

6.00 **Серыял «Закон і парадак. Аددзел апэратыўных расследаванняў» (16+).**
8.20, 10.20 **Серыял «Кулінар» (16+).**
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок).**
10.10 «**У гасцях у лічбы**» (12+).
13.15 «**Справы судовыя.**» **Грошы вярніце!**» (16+)
14.10 «**Справы судовыя.**» **Бітва за будучыню**» (16+).
15.05 «**Справы судовыя.**» **Новыя гісторыі**» (16+).
16.20 «**Прысуд!**?» (16+)
17.20 **Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).**
18.20 «**Сусветныя гульні розуму**» (12+).
19.15 **Ток-шоу «Слабае звяно» (12+).**
20.10 «**Гульня ў кіно**» (16+).
20.55 **Маст. фільм «Адзінокім даецца інтэрнат» (6+).**
22.45 **Маст. фільм «Новыя амазонкі» (16+).**
0.50 «**Начны экспрэс**» (12+).
1.55 **Маст. фільм «Танцуй-танцуй» (12+).**
4.05 **Маст. фільм «Мара» (12+).**
5.45 **М/ф (6+).**

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «**Новая раніца.**»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі.**
11.30 «**Пра самае галоўнае.**» **Ток-шоу (12+).**
12.35 «**Лёс чалавека**» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь.**
14.40 **Серыял «Тайны следства» (12+).**
17.15 «**60 хвілін**». **Ток-шоу.**
18.35 «**Андрэі Малахаў.**» **Прамы эфір» (16+).**
20.40 «**Аншлаг і Кампанія**» (16+).
23.10 **Маст. фільм «Чужыя дзеці» (12+).**

НТБ—Беларусь

6.05 «**Астрапрагноз.**»
6.10 **Спорт-мікс.**
6.25 **Беларусы (6+).**
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 **Сёння.** **Галоўнае.**
7.10 «**50 рэцэптаў першага**» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння.**
8.25 **Спецыяльны рэпартаж (12+).**
8.45, 10.25 **Серыял «Псеўданім «Албанец» (16+).**
9.35 «**ЧП.by**».
11.10 **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).**
13.25, 16.30 **Агляд.** **Надзвычайнае здарэнне.**
13.55 **За гранню (16+).**
14.05 **Серыял «Вонкавае назіранне» (16+).**
17.00 «**ДНК**» (16+).
18.00 **Дэтэктыў «Пёс» (16+).**
19.50 **Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+).**
21.55 «**ЧП.by: час вынікаў.**»
22.25, 23.25 **Маст. фільм «Апошні герой» (16+).**

8 канал мой

7.00, 16.00, 19.45, 21.00, 1.45 «**Надвор'е.**»
7.10, 16.10 «**Мультипарад:** «Дзіўны свет Гамбола» (6+).
7.30, 16.05, 20.50 «**Прыколы 13-й школы**» (6+).
7.35 **Фантастыка «Метро» (16+).**
9.45, 19.50 **Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).**
10.45 **Дак. фільм.**
11.00 **Трылер «Выпрабаванне агнём» (16+).**
13.10 «**Доктар адказвае.**»
13.15, 18.10 **Серыял «Унутры» (16+).**
14.50 «**Моцная жанчына.**» **Фільм пра фільм (12+).**
16.30 **Камедыя «Паміж небам і зямлёй» (12+).**
20.55 «**Вечарніца**» (6+).
21.10 **Прыгоды.** «**Прыгоды на Алясцы**» (12+).
23.20 **Трылер «Людзі Ікс (16+).**

ВТВ ВТВ

6.05 «**Дурні і дарогі**» (16+).
7.20 «**Лаві момант**» (16+).
8.35 **Серыял «Сямейны бізнес» (16+).**
9.35 **Фантастыка «Макс Стыл» (12+).**
11.20 **Скетч-шоу «Даеш моладзі» (16+).**
12.40, 22.35 **Серыял «Апошні з Магіян» (16+).**
14.10, 1.00 **Серыял «Маладзёжка» (16+).**
16.05, 2.40 «**Супермачка**» (16+).
17.05 **Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).**
18.00, 0.05 «**Уральскія пельмені**» (16+).
19.00 **Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).**
20.00 **Драма «Ваяр» (12+).**
3.30 **Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).**
4.50 **Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).**

КУЛЬТУРА Культура

10.00, 21.30 «**Дастаеўскі.**» **Серыял.**
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45 **Вялікія маленькім.**
11.05, 22.30 «**Следства вядуць знаўцы.**» **Маст. фільм.**
12.30 **Academia.** **Томасо Каларко.** «**Будучыя квантавыя тэхналогіі.**»
13.20 «**Белая студыя.**» **Уладзімір Косма.**
14.05 **Спектакль Маскоўскага тэатра юнага гледача «Скрыпка Ротшыльда».** **Пастаноўка Камы Гінкаса.** Запіс 2010 года.
15.35, 17.20 **Прыгожая планета.**
15.55, 0.00 **Да 80-годдзя Уладзіміра Васільева.** «**Вялікі балет.**» **Фільм 2-і [СЦ].**
16.20 «**Уладзімір Васільеў.**» «**І майстэрства, і натхненне...**». **Сцэны з балетаў.**
17.35 «**Палілот.**» **Англійская з нуля за 16 гадзін! № 8.**

18.25 **Кіно пра кіно.** «**Пяць вечароў да світаньня.**» **Дак. фільм.**
19.10 **Адкрыты музей.**
19.35 «**Іншыя Раманавы.**» «**Выкрасліць і забыццэ**» [СЦ].
20.00 «**Ісус Хрыстос.**» **Жыццё і вучэнне.** **Праект мітрапаліта Іларыёна [СЦ].**
20.50 «**Гульня ў бісер.**»
0.25 **Уладзімір Васільеў і Кацярына Максімава ў фільме-балеце «Дуэт».**
1.35 **XX стагоддзе.** «**Бабулі напалам казалі.**» **Барыс Уладзіміраў і Вадзім Тонкаў.** 1979 год.
2.45 **Колер часу.** **Ван Дэйк.**

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 **Фільм-спектакль «Мы не ўбачымся з табой».** 1981 год (16+).
7.55 «**Рытмы планеты.**» 1985 год (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).
9.45, 11.00, 12.55, 14.35, 15.45, 17.00, 21.45, 23.00, 3.45, 5.25 **Музычная настальгія (12+).**
10.00, 16.00, 22.00, 0.00 «**Народжаныя ў СССР.**»
12.00 «**Б'ю час**» з **Аляксандрам Паліткоўскім:** «**Савецкі анекдот.**» 2006 год (16+).
13.15 **Маст. фільм «Каханне — смяротная гульня» (18+).**
18.00 «**Спяем, сябры!**» з **Таццянай Візбар.** **Госці праграмы — Вадзім і Валерыя Мішчукі.** 2007 год (12+).
19.05 «**Пад знакам задыяка.**» 1994 год (16+).
20.30 **Маст. фільм «Шчаслівы Кукушкін» (16+).**
1.05 **Фільм-канцэрт «Інтэр-поп-шоу.**» 1989 год (12+).
2.15 «**...Да 16 і старэйшым.**» 1991 год (16+).
4.00 **Маст. фільм «Ранішня шаша» (16+).**

ТВ 3 ТБЗ

6.00 **Дакументальная калекцыя Беларусьфільма (12+).**
6.30 **М/ф (6+).**
7.25 «**Школа Доктара Камароўскага**» (6+).
7.55 «**Доктар I...**» (16+).
8.25 «**Другое дыханне.**» **Серыял (16+).**
10.15, 15.35, 4.30 «**Суд ідзе.**» **Дак. серыял (16+).**
11.15, 18.40 «**Сляпяя**» (16+).
12.20, 19.50 «**Варажбітка**» (12+).
13.25, 17.35, 2.55 «**Містычныя гісторыі**» (12+).
14.25, 2.30 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).
16.35, 3.40 «**Знакі лёсу**» (16+).
21.00 «**Менталіст.**» **Серыял (16+).**

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00 **Аўтагонкі.** **World Endurance — 2017 (12+).**

2.30 **Веласпорт.** «**Джыра д'Італія**» (12+).
4.00 **Скачкі на лыжах з трампліна.** «**Турнэ 4 трамплінаў**» (12+).
9.30 **Тэніс.** «**Ралан Гарос**» — 2017 (6+).
11.00 **Тэніс.** «**Ралан Гарос**» — 2018 (6+).
12.30 **Снукер.** **The Players Championship — 2019 (6+).**
15.00 **Веласпорт.** «**Джыра д'Італія**» (12+).
18.45 **Веласпорт.** «**Тур дэ Франс**» (12+).
20.00 **Алімпійскія гульні.** **Барселона-1992.** **Баскетбол (12+).**
22.00, 23.00 **Алімпійскія гульні.** **Тэлечасопіс «Зала славы» (12+).**

КІНОКОМЕДЫЯ Кінакамедыя

2.00 **Графілактыка на тэлеканале.**
10.10 **Ну, прывітанне, Аксана Сакалова!** (16+)
12.10 **Бабуля лёгкіх паводзін (16+).**
13.50 **Бабуля лёгкіх паводзін-2.** **Састарэлыя мсціўцы (16+).**
15.30 **Даспехі Бога (16+).**
17.10 **2+1 (16+).**
19.30 **1+1 (16+).**
21.40 **Робін Гуд (16+).**

ТВ 1000 ТБ1000

7.30 **Дурань (16+).**
9.40 **Цёмны свет (16+).**
11.40 **Цёмны свет: Раўнавага (12+).**
13.25, 19.00 **Павук (16+).**
15.20, 1.25 **Шпіён (16+).**
17.15 **Як я стаў рускім (16+).**
21.00 **Вікінг (12+).**
23.25 **Яраслаў.** **Тысячу гадоў таму (16+).**
3.35 **Добры хлопчык (12+).**
5.30 **Хатабыч (16+).**

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 **Рабі стаўкі і ўзрываў (16+).**
6.25 **Асушыць акіян (16+).**
7.15 **Інжынерныя ідэі (16+).**
8.05 **Шаша праз пекла (16+).**
8.55 **Разумныя гарады свету: Сан-Дыега (16+).**
9.40, 12.05 **Аўта-SOS (16+).**
10.30 **Інжынерныя ідэі (16+).**

12.50 **Першая ізраільская месяцавая місія (16+).**
13.35 «**10 самых**» (16+).
0.10 «**Лінія абароны**» (16+).
0.40 «**Пастка.**» **Маст. фільм (16+).**
6.10 **Тры метры над узроўнем неба (16+).**
8.35 **Тры метры над узроўнем неба.** **Я цябе хачу (16+).**
10.55 **Вялікія вочы (16+).**
12.50 **Кейт і Леа (12+).**
14.55 **Пацучыны бег (12+).**
17.00 **Шэрлак (16+).**
1.45 **Вялікая гульня (18+).**
4.05 **Каханне і іншыя лекі (16+).**
10.55 **Вялікія вочы (16+).**
12.50 **Кейт і Леа (12+).**
14.55 **Пацучыны бег (12+).**
17.00 **Шэрлак (16+).**
1.45 **Вялікая гульня (18+).**
4.05 **Каханне і іншыя лекі (16+).**
10.30, 17.35 **У пагоні за класікай (12+).**
11.20, 23.05 **Паляўнічыя на склады (16+).**
12.15 **Разбуральнікі легенд і тыдзень акул (16+).**
13.05 **Бітвы робатаў (12+).**
13.55, 7.15 **Вялікае і Рычард Хаманд (12+).**
14.50 **Самыя небяспечныя вірусы.** **Каранавірус (16+).**
16.40, 5.00 **Як гэта ўстроена? (12+).**
18.30 **Паляўнічы на цацкі (12+).**
19.25, 5.45 **Аўтабан А2 (12+).**
20.20, 2.40 **Залатая ліхаманка (16+).**
21.15 **Дзіўныя фургоны (12+).**
0.00 **Дальнабойшчык у В'етнаме (12+).**
0.55 **Невядомая экспедыцыя (16+).**
1.50 **Голья і напалоханыя (16+).**
4.15 **Паляўнічыя на рэліквіі (16+).**
6.30 **Голья і напалоханыя XL (16+).**

Discovery Discovery

8.00 **Дальнабойшчык у Амерыцы (12+).**
8.50, 15.45, 22.10 **Махінатары (12+).**
9.40 **Як гэта зроблена? (12+).**
10.30, 17.35 **У пагоні за класікай (12+).**
11.20, 23.05 **Паляўнічыя на склады (16+).**
12.15 **Разбуральнікі легенд і тыдзень акул (16+).**
13.05 **Бітвы робатаў (12+).**
13.55, 7.15 **Вялікае і Рычард Хаманд (12+).**
14.50 **Самыя небяспечныя вірусы.** **Каранавірус (16+).**
16.40, 5.00 **Як гэта ўстроена? (12+).**
18.30 **Паляўнічы на цацкі (12+).**
19.25, 5.45 **Аўтабан А2 (12+).**
20.20, 2.40 **Залатая ліхаманка (16+).**
21.15 **Дзіўныя фургоны (12+).**
0.00 **Дальнабойшчык у В'етнаме (12+).**
0.55 **Невядомая экспедыцыя (16+).**
1.50 **Голья і напалоханыя (16+).**
4.15 **Паляўнічыя на рэліквіі (16+).**
6.30 **Голья і напалоханыя XL (16+).**

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.50 Зона Х. Кримиальная хроніка (16+).
9.10 Меладрама «Дзіўныя справы твае, Госпадзі!». 1-я і 2-я серыі (16+).
10.45 Дзень у вялікім горадзе.
11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Меладрама «Скажы праўду» (16+).
14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+).
14.50, 15.25 Меладрама «Вольная грамата» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Беларуская часінка.
21.00 Панарама.
21.50 Серыял «След» (16+).
23.30 Сфера інтарэсаў.
0.10 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.15 Тэлебарометр.
9.05, 20.05 Серыял «Сляпая» (16+).
10.10, 22.45 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+).
11.05, 18.20 Серыял «Знішчальнікі». 1-я і 2-я серыі (12+).
12.50, 23.40 Серыял «Жаночы доктар-4» (16+).
13.45 «Шэрлакі» (16+).
14.50 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара». 1-я, 2-я серыі (0+).
15.40 Нічога сабе нюз (12+).
15.45 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
16.25 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).
17.20 «Арол і рэшка. Перазагрузка» (16+).
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.
21.15 «Кароль дэсертаў» (12+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35 «Беларуская кухня». Малочны суп з агароднінай.
8.05, 20.15 Навіны культуры.
8.25, 18.35 «Зоя». Маст. фільм (16+).
9.20 «Кіно маёй краіны». Частка дзявятая. «Пратуберанцы ўдач. Кіно незалежнай Беларусі».
10.05, 16.15 «Чатыры танкісты і сабака». Маст. фільм (12+).

12.00 Вялікі Чацвер. Прамая трансляцыя са Свята-Духава кафедральнага сабора г. Мінска.
13.00 «Архітэктура Беларусі».
13.15, 21.05 «Дняпроўскі рубеж». Маст. фільм (16+) [СЦ].
15.35 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
18.10 «Рэдакцыя» з Барысам Герстэнам. Творчае аб'яднанне «Тэлефільм».
19.35 «Дом, дзе жыве мастацтва». Дак. фільм да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Фільм пяты.
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
23.20 «Хроніка Мінскага гета». Фільм чацвёрты. «Зондэргета» (12+).

5 Беларусь 5

6.55 Азбука спорту.
7.10 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Барселона» — «Ліверпуль».
9.20 Слэм-данк.
9.50, 17.15 Хакей. КХЛ.
11.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў Англіі.
13.55 Футбол. Чэмпіятат Беларусі. Агляд тура.
14.40 Барацьба. Чэмпіятат Еўропы.
19.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіятат Беларусі. «Дынама-Мінск» — «Нёман». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.25 Трэнервачны дзень.
21.55 Футбол. Ліга Еўропы. Сезон 2018—2019. 1/2 фіналу. «Айнтрахт» — «Чэлсі».

Н АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ] Навіны навіны.
7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+).
9.10 «Аб'ектыўна» (16+).
10.10 «Жыць здорава!» (16+).
11.10 Серыял «Забойная сіла-2» (16+).
12.10 «Модны прыговор» (6+).
13.10 Серыял «Здрада» (16+).
15.15, 0.00 «Давай пажэнімся!» (16+).
16.20, 0.55 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
17.20, 18.20 «У нас усе дома» (16+).
18.50 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 Час.
21.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+).

21.40 «Сышчык». Серыял (16+).
22.45 «Док-ток» (16+).
23.45 Навіны навіны. Вынікі дня.

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 0.35 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40 «Студэнты». Серыял (16+).
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 21.45, 23.50 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+).
14.45, 20.55 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).
15.45, 16.50 «Следчы Ціханаў». Серыял (16+).
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Міншчына».
20.30 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».

МІР МІР

6.00 Серыял «Закон і парадак. Аددзел аператыўных расследаванняў» (16+).
9.45, 10.15, 22.15, 0.00 Серыял «Кулінар» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок).
13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+).
14.10, 1.45 «Справы судовыя. Бітва за будучыню» (16+).
15.05, 2.30 «Справы судовыя. Новая гісторыя» (16+).
16.20 «Прысуді!» (16+).
17.20, 19.20, 4.30 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+).
19.55 «Гульня ў кіно» (16+).
20.40 «Сусветныя гульні розуму» (12+).
21.15 Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+).
0.35 «Начны экспрэс» (12+).
3.10 Маст. фільм «Таямнічы востраў» (6+).

БЕЛАРУСЬ РТР— Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу (12+).
12.35 «Лёс чалавека» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.

14.40 Серыял «Тайны следства» (12+).
17.15 «60 хвілін». Ток-шоу.
18.35 «Андрэі Малахаў. Прамы эфір» (16+).
20.40 Серыял «Зулейха адкрывае вочы» (16+).
22.30, 23.10 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 Спорт-мікс.
6.25 Беларусы (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.50, 23.10 Сёння. Галоўнае.
7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.25 Спецыяльны рэпартаж (12+).
8.45, 10.25 Серыял «Псеўданім «Албанец» (16+).
9.35, 21.55 «ЧП.by».
11.10 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).
13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 За гранню (16+).
14.05 Серыял «Вонкавае назіранне» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Дэтэктыў «Пёс» (16+).
19.50 Баявік «Неўскі. Цень Архітэктара» (16+).
22.15 Драма «Чужы сярод сваіх» (16+).
23.25 Серыял «Чацвёртая змена» (16+).

8 канал мой

7.00, 16.05, 19.45, 21.00, 1.30 «Надвор'е».
7.05, 16.15 «Мультпарад»: «Дзіўны свет Гамбола» (6+).
7.30, 16.10, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).
7.35 Прыгоды «Кінгсмен. Сакрэтная служба» (18+).
9.45 Серыял «Цемра» (18+).
10.35 «Прызнайся, што смачна!» (6+).
11.00 Трылер «12 малпаў» (16+).
13.15, 18.25 Серыял «Унутры» (16+).
14.40 Серыял «Моцная жанчына» (12+).
16.25 Камедыя «Бландзінка ў законе» (12+).
18.10 «Фэшн is my прафэшн» (12+).
19.50 Серыял «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
20.55 «Вечарніца» (6+).
21.05 Трылер «Метро» (16+).
23.20 Прыгоды «Выпрабаванне агнём» (16+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 Серыял «Сямейны бізнес» (16+).
9.35 Драма «Ваяр» (12+).
12.10 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
12.40, 22.40 Серыял «Апошні з Магікян» (16+).
14.10, 1.05 Серыял «Маладзёжка» (16+).
16.05, 2.45 «Супермамачка» (16+).
17.05 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
18.00, 0.10 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 Серыял «Міша псуе ўсё» (16+).
20.00 Камедыя «Каратэпацан» (12+).
3.35 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
4.55 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лісты з правінцыі». Ахтубінск (Астраханская вобласць).
7.00 «Легенды сусветнага кіно». Валянціна Караваева.
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 Вялікія маленькім.
7.35, 19.35 «Іншыя Раманы». «Руская нявеста для крэўнага ворага» [СЦ].
8.00, 20.00 «Ісус Хрыстос. Жыццё і вучэнне». Праект мітрапаліта Іларыёна [СЦ].
8.55, 1.45 ХХ стагоддзе. «Музыка ў кіно, у тэатры, на тэлебачанні. Фільмы Эльдара Разанава». Вядучыя А. Мягкоў, Э. Разанаў. Частка 1-я. 1981.
10.00, 21.30 «Дастаеўскі». Серыял.
11.00, 22.30 «Следства вядуць знаўцы». Маст. фільм.
12.30 Academia. Сігурд Шміт. «Гісторыя дзяржавы Расійскага» Н. М. Карамзіна». 1-я лекцыя.
13.20 «Гульня ў бісер».

14.05 Спектакль тэатра «Сатирикон» «Не ўсё кату масленіца». Паста-ноўка Алы Пакроўскай. Запіс 2012 года.
15.55, 0.00 Да 80-годдзя Уладзіміра Васільева. «Вялікі балет». Фільм 3-і [СЦ].
16.20 Уладзімір Васільеў і Кацярына Максімава ў фільме-балеце «Дуэт».
17.35 «Паліглот». Англійская з нуля за 16 гадзін! № 9.
18.25 Кіно пра кіно. «Масква слязам не верыць» — вялікая латарэя». Дак. Фільм.
19.10 Адкрыты музей.
20.50 «Энігма. Ёханес Фішэр».
0.30 Уладзімір Васільеў. Клас Майстра.
2.45 Колер часу. Жан Эцьен Ліатар. «Цудоўная шакаладніца».

НОЎАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Савецкі анекдот». 2006 год (16+).
6.55, 8.35, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 18.55, 20.45, 21.45, 23.00, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.15 Маст. фільм «Каханне — смяротная гульня» (18+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР».
12.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. Госці праграмы — Вадзім і Валерыя Мішчукі. 2007 год (12+).
13.05 «Пад знакам задыяка». 1994 год (16+).
14.30 Маст. фільм «Шчаслівы Кукушкін» (16+).
18.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Майк Навуменка». 2005 год (18+).
19.10 Маст. фільм «Перамена долі» (16+).
23.20 Дак. фільм «Чаўнакі. Школа выжывання». 1-я серыя. 2011 год (16+).
0.00 Фільм-спектакль «Мы не ўбачымся з табой» (16+).
1.55 «Рытмы планеты». 1985 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 1.15 Аўтагонкі. World Endurance — 2018 (12+).
2.30, 15.00 Веласпорт. «Тур дэ Франс» (12+).
4.00 Горныя лыжы. Кубак свету. Венген (12+).
5.30, 7.50 Горныя лыжы. Кубак свету. Кіцбюэль (12+).
7.00 Горныя лыжы. Кубак свету. Адэльбодэн (12+).
8.40 Горныя лыжы. Кубак свету. Шладмінг (12+).
9.30 Тэніс. US Open — 2017 (6+).
11.00 Тэніс. Australian Open — 2018 (6+).
12.30 Снукер. Northern Ireland Open — 2019 (6+).
20.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2018 (6+).
23.00 Алімпійскія гульні. Тэлечасопіс «Зала славы» (12+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.05 Зноў у школу (16+).
1.55 Улюбёнцы Амерыкі (16+).
3.50 Секс на дзве ночы (18+).
5.30 Няўдачнік Альфрэд, або Пасля дажджу... дрэннае надвор'е (12+).
7.20 Як я стаў рускім (16+).
9.10 Пенелопа (12+).
11.10 Дзяжурны тата (6+).
13.00 Як знаць... (16+).
15.25 Даспехі Бога: апе-рацыя Ястраб (12+).
17.30 Дзядуля лёгкіх па-водзін (18+).
19.30 Муві 43 (18+).
21.15 Ананасавы экспрэс: сяджу, куру (18+).
23.25 Авецка Долі была злая і рана памерла (6+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
6.45 «Школа Доктара Камароўскага» (6+).
7.15 «Доктар I...» (16+).
7.45 «Другое дыханне». Серыял (16+).
9.35, 23.25 «Улегцы» (12+).
10.05, 15.25, 4.30 «Суд ідзе». Серыял (16+).

11.05, 18.30 «Сляпая» (16+).
12.10, 19.40 «Варажбітка» (12+).
13.15, 17.25, 3.10 «Міс-тычныя гісторыі» (12+).
14.15, 4.00 «Палаўнічыя на прывідаў» (16+).
16.25 «Знакі лёсу» (16+).
20.50 «Менталіст». Серыял (16+).
22.40 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
23.55 «Знак якасці» (16+).
0.40 «Адвакат Д'ябла». Маст. фільм (16+).

TV1000 ТБ1000

6.10 Васабі (16+).
8.05 Кейт і Леа (12+).
10.10, 4.40 Што хавае хлусня (16+).
11.50 Каханне і іншыя лекі (16+).
13.50 Тры метры над узроўнем неба (16+).
16.05 Тры метры над узроўнем неба: я цябе хачу (16+).
18.25 Васабі (16+).
20.10 Аднойчы ў Амерыцы (16+).
0.15 Гладыятар (18+).
2.55 Рамэа і Джульета (12+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.10 Як я стаў рускім (16+).
8.55 Вікінг (12+).
11.20 Яраслаў. Тысячу гадоў таму (16+).
13.15, 19.05 Павук (16+).
15.10 Час Першых (6+).
17.40 Суперменеджар, ці Матыка Лёсу (16+).
21.05, 5.30 Выкрутасы (12+).
22.55 Нябесны суд (16+).
0.45 Аднакласніцы (16+).
2.20 Аднакласніцы: Новы паварот (16+).
3.50 Грэцкі арэшак (16+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Рабі стаўкі і ўзрываў (16+).
6.25 Асушыць акіян (16+).
7.20, 10.30 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).

8.10 Шаша праз пекла (16+).
8.55 Панарама 360 градусаў (16+).
9.40 Дзікі тунец (16+).
12.05 Аўта-SOS (16+).
12.50 Місія Сатурн: унутры кольцаў (16+).
13.35 Этці: забойства ў ільдах (16+).
14.20 Сіла племені (16+).
15.05, 21.20, 2.50 Расследаванні авіякатастроф (16+).
16.40 Служба бяспекі аэрапорта: Перу (16+).
17.25 Секунды да катастрофы (16+).
18.10, 22.05, 1.10, 4.25 Злавіць кантрабандыста (16+).
19.45 Сакрэтныя матэрыялы старажытнасці (16+).
20.30 Крытычная сітуацыя (16+).
22.50 Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+).
23.35 Гарачыя межы: Латынская Амерыка (16+).

Discovery Discovery

2.00 Ліхтугі за мяжой (16+).
5.15 Гульні розуму (16+).
8.00 Залатая ліхаманка: закінуты прыёск Дэйва Турына (16+).
8.50, 15.45, 22.10 Махінатары (12+).
9.40 Як гэта зроблена? (12+).
10.30, 17.35 У пагоні за класікай (12+).
11.20, 23.05 Палаўнічыя на склады (16+).
12.15 Разбуральнікі легенд: брудны тузін (12+).
13.05 Бітвы робатаў (12+).
13.55, 7.15 Дальнабойшчык у В'етнаме (12+).
14.50 Невядомая экспедыцыя (16+).
16.40, 5.00 Як гэта ўстроена? (12+).
18.30, 4.40 Палаўнічы на цацкі (12+).
19.25, 0.00, 2.40 Залатая ліхаманка (16+).
21.15 Зроблена з другой сыравіны (12+).
1.50 Голья і напалоханыя (16+).

4.15 Палаўнічыя на рэліквіі (16+).
5.45 Аўтабан А2 (12+).
6.30 Голья і напалоханыя XL (16+).

МАЛАДЫЯ – СТАЛЫМ

ДАСТАТКОВА ПАТЭЛЕФАНАВАЦЬ

Як валанцёры БРСМ падтрымліваюць пажылых людзей

Цяпер ва ўсіх рэгіёнах краіны дзейнічаюць гарачыя лініі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі для пажылых людзей. Каб тыя, хто жыве адзін або мае інваліднасць змаглі атрымаць дапамогу па дастаўцы прадуктаў харчавання, медыкаментаў або рэчаў першай неабходнасці ад добраахвотнікаў. Паслуга бясплатная, дастаткова патэлефанаваць і пакінуць звар’уку. Пры кожнай тэрытарыяльнай структуры Саюза моладзі створаны валанцёрскія штабы, якія дапамагаюць цэнтрам сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. На сёння агульнымі сіламі ўжо прынята больш за дзевяць тысяч заявак з розных куткоў краіны, з іх Саюзам моладзі — каля шасці тысяч. І работа не спыняецца.

— Нашы валанцёры працуюць з панядзелка да суботы з дзевяці да васьмнадцаті гадзін, — больш падрабозна расказвае **сакратар ЦК ГА «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» Аляксандра ГАНЧАРОВА**. — Усяго па краіне 860 чалавек, усе яны — паўналетнія студэнты і навучэнцы або прадстаўнікі працуючай моладзі. З добраахвотнікамі праводзіцца навучанне: на працягу некалькіх дзён у даступнай форме мы расказваем маладым людзям, якія прафілактычныя меры трэба прымаць, каб пазбегнуць каранавіруснай інфекцыі. Тлумачым, як правільна карыстацца індывідуальнымі сродкамі абароны (маскамі, пальчаткамі, антысептыкамі), расказваем пра механізм бескантактнай дастаўкі прадуктаў або лекаў і іншае. На гэты момант у буйных гарадах у валанцёрскіх штабах налічваецца па дваццаць валанцёраў. Пакуль такой колькасці дастаткова, але пры неабходнасці яна будзе павялічвацца.

У краіне шмат адзіночых грамадзян, і цяпер ім асабліва важна максімальна ізалявацца ад людзей кантактаў, пазбягаць грамадскіх месцаў, але пры гэтым трэба, каб ізаляцыя не паўплывала на камфорт і жыццёвыя звычкі. «Калі мы адкрывалі гарачыя лініі, разумелі, што катэгорыя грамадзян, з якімі мы ўзаемадзейнічаем, не сядзіць у сацсетках, таму нашы тэлефоны размяшчаем у раённых газетах.

Тэрытарыяльныя структуры, дарэчы, змяшчаюць патрэбную інфармацыю на дошках абвестак каля пад’ездаў», — дадала Аляксандра Ганчарова.

Карэспандэнты «МС» стэлефанаваліся з куратарамі валанцёрскіх груп некаторых абласцей.

— У Гомельскай вобласці працуе больш за 130 валанцёраў, — расказвае **другі сакратар абласнога камітэта БРСМ Юлія ЛІПОЎСКАЯ**. — На сёння аказалі дапамогу больш чым трыццаці бабулям і дзядулям, прынялі больш за 60 званкоў на гарачую лінію. У сярэднім у дзень атрымліваецца не больш за дзясцят заявак па вобласці. Калі чалавеку патрэбна нешта, што не звязана з нашымі кампетэнцыямі, мы перанакіроўваем іх да вузкіх спецыялістаў. Калі валанцёры наведваюць пажылых людзей, яны імкнуча мінімізаваць кантакт з імі, але тым, каму цяжка хадзіць, прадукты прыносяць у дом.

— Па Брэсцкай вобласці налічваецца 154 добраахвотнікі, больш за ўсё іх у Пінску і Баранавічах і, зразумела, у Брэсце — па 20 хлопцаў і дзяўчат, — расказвае **другі сакратар абласнога камітэта БРСМ Максім ХАРЫТОНІК**. — Актыўна ўключаецца ў работу і сельская моладзь. Прадукты ў большасці выпадкаў пакідаем падзвяржам. Па жаданні актывісты Саюза моладзі могуць дапамагчы пажылым людзям праз інтэрнэт замовіць тавары першай неабходнасці. Таксама



добраахвотнікі могуць падказаць бабулям і дзядулям тэлефоны тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і іншыя. Важна, што наша дапамога будзе працягвацца столькі, колькі спатрэбіцца.

— Усяго па нашай вобласці працуюць 168 валанцёраў, з моманту пачатку работы гарачай лініі яны наведвалі больш за 160 пажылых людзей, — паведаміла **другі сакратар Магілёўскага камітэта БРСМ Ганна ДАШКЕВІЧ**. — Маладыя людзі разносяць рэцэпты дзядулям і бабулям. Таксама ў нас наладжана ўзаемамяняльнасць: калі хтосьці з добраахвотнікаў захварэе або не будзе паспяваць спраўляцца з задачамі, нехта з таварышаў яго замяніць або падстрахуе.

— Гэта мой першы вопыт валанцёрства, — кажа васьмнадцатцігадовая **студэнтка Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта Вольга РАК**. — Удзень з маёй напарніцай наведваем дзвюх-трох бабулек. Хоць мы і замацаваны з Маскоўскім раёнам Брэста, яшчэ ні разу нашы «кліенты» не паўтараліся. Людзі, да якіх мы ходзім, вельмі добра-злычлівыя, заўсёды запрашаюць

прайсці ў дом, але мы тлумачым, што цяпер гэтага рабіць нельга. Каб ведаць, пакідаць прадукты дома ці перад дзвярыма, мы загадзя бяром у пажылых людзей кантактны нумар тэлефона. У асноўным наведваем тых, хто жыве недалёка ад нас, каб дапамога была мабільная. У мяне з сабою заўсёды бэйдж з подпісам і пячаткай, які даказвае, што я член БРСМ і ўдзельніца валанцёрскага руху. Яго трэба паказваць пажылым, таму што бываюць людзі, якія хочуць падмануць састарэлых.

— Дапамагаць старэйшым для мяне не ўпершыню, гэта ўжо як лад жыцця. Валанцёрам БРСМ стаў чатыры гады таму, калі прыйшоў на месца педагога-арганізатара ў Дашкаўскую сярэднюю школу, што на Магілёўшчыне, — расказвае **трыццацігадовы Артур ШКУРКО**. — Калі ў нашай краіне ўзнікла каранавірусная інфекцыя, да якой найбольш схільныя пажылыя людзі, адразу пачалі набіраць добраахвотнікаў. Я прыступіў да работы 20 сакавіка, быў больш чым на дзясцят выездах. Аграгарадок невялікі, ёсць крама і паліклініка побач, так што з дастаўкай пра-

дуктаў праблем няма, робім усё хутка. Заўсёды ходзім у масках, пальчатках, стараемся максімальна не кантактаваць з пажылымі. І нагадваем ім пра меры прафілактыкі: каб часцей мылі рукі, не бывалі ў шматлюдных месцах, пры дрэнным самаадчуванні звярталіся па медыцынскую дапамогу.

85-гадовая Ніна Мікалаеўна Гардзюк з Брэста жыве ў кватэры адна, бліжэйшыя сваякі — у Жодзіне. Да валанцёраў звярталася пакуль што аднойчы, але яна ўпэўнена: гэта не апошні раз. «Калі ўзнікла сітуацыя з каранавірусам і паўсюль абвясцілі, што людзям пажылога ўзросту трэба знаходзіцца дома, унучка патэлефанавала мне і сказала, куды трэба звяніць, каб дапамаглі з дастаўкай рэчаў першай неабходнасці. Дагэтуль у краму і паліклініку хадзіла сама. А тут звязалася з гарачай лініяй, і мне хутка даслалі дзвюх дзяўчынак. Вельмі спадабалася, як яны працуюць. Адчуваецца падтрымка, а яна для нас важная. Прыемна, што пра пажылых клапаціцца і берагуць нас».

Людміла Іванаўна Ніжнікавай са Жлобіна восемдзесят васьм гадоў. Жыве ў сваім доме адна. Жанчына расказвае, што самаізаляцыя для яе вялікай ролі не адыграла, бо яна і так на вуліцу амаль не выходзіла — вельмі баляць ногі. «Мне заўсёды дапамагалі сацыяльныя работнікі. А зараз даведалася і пра паслугу ад валанцёраў, зацікавілася. Ужо звярталася да іх некалькі разоў: яны не толькі купляюць прадукты, але і прыносяць лекі, ды і ў двары наводзяць парадак. Задаволеная імі і ўдзячная: маладыя людзі вельмі свядома і адказна да нас ставяцца».

Дар’я ШЛАПАКОВА.
Фота ўзята з сайта БРСМ.

ОАО «Гомельоблрелклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению СООО «АгроЭнергия» (продавец) в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Шевченко А. В. извещает о проведении 13 мая 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ лота	Наименование предметов торгов	Начальная цена продажи имущества, без учета НДС (20%), бел. руб.	Шаг аукциона – 5%, бел. руб.	Сумма задатка, без учета НДС (20%), бел. руб.
<p>Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного имущества на аукционе. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20%.</p> <p>Местонахождение лотов: Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/1</p>				
1	Изолированное помещение с инв. № 333/D-58922, площадью 987,6 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – помещение складское . Местонахождение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/7-2. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000159 общей площадью 10,8010 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/27)	134 000,00	6 700,00	13 400,00
2	Укомплектованная линия для брикетирования соломы LTBS (инв. № 000000013). Комплект оборудования (транспортёр ленточный, транспортер скребковый) (инв. № 000000006). Удлинитель стрелы ПМС-08.600.000 (инв. № 000000008). Весы электронные промышленные MASSA-K 4D-P-3-2000 (зав. № 0667) (инв. № 000000016)	71 760,00	3 588,00	7 176,00

Продавец: СООО «АгроЭнергия», 247694, Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/1. **Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.:** 8 (029) 324-25-97 управляющий в деле о банкротстве – ИП Шевченко Андрей Викторович. **Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо:** 1. Оплатить задаток на расчетный счет **Организатора торгов (ОАО «Гомельоблрелклама»):** р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBVY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с **10 апреля 2020 г.** по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе **заканчивается 11 мая 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактному телефону Организатора торгов).** Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. **Организатор аукциона вправе отказать от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Для участия в аукционе представляются:** документ, подтверждающий внесение суммы

задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). **В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %.** Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Невяка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается **Организатором торгов** в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о

результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение **5 (пяти) календарных дней** от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение **30 (тридцати) календарных дней** с момента его подписания. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого аукционного общества «Гомельоблрелклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. **Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by или www.gomeloblrelkama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by.** **Дополнительная информация по контактному телефону Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.**

ВАЙНА І ПАЛОН, ГІСТОРЫЯ І ПАМЯЦЬ

Экс-дэпутат Вярхоўнага Савета БССР 12-га склікання Юрый Папоў ужо больш за 20 гадоў даследуе тэму гістарычнай памяці аб вайне і людзях, якія па волі лёсу трапілі ў жорны нечалавечых выпрабаванняў у нямецкіх палоне. Вынікамі гэтай работы сталі шэраг навукова-папулярных выданняў, выступленні з дакладамі на міжнародных канферэнцыях, на сустрэчах з моладдзю. Апошняю кнігу «Палон» аўтар прысвяціў юбілею вызвалення роднага Мінска.

Тэму падказалі выбаршчыкі

Чаму ён узяўся даследваць гэтую складаную і, шчыра скажам, не такую блізкую беларусам тэму? Мы больш прывыклі гаварыць пра масавы партызанскі рух, герояў падполля, аперацыю «Баграціён»... А палон раней, ды і сёння, — яшчэ недастакова даследаваная тэма. Больш за тое, лічыць Юрый Папоў, яна ў савецкай гістарыяграфіі, ды і публіцыстыцы, была ў пэўным сэнсе табуіравана і не віталася. Доўгі час пра палон не вельмі любілі казаць па зразумелых і агульнавядомых прычынах.



Ю. ПАПОЎ (першы злева) у час работы сесіі ВС БССР.

— Гэтая тэма мяне зацікавіла, — прызнаецца Юрый Папоў. І дадае, што прыкладам для яго стаў вядомы савецкі пісьменнік Сяргей Смірноў, дзякуючы якому свет даведаўся пра бессмяротны подзвіг абаронцаў Брэсцкай крэпасці, пра паўстанне і ўцёкі палонных з нямецкага канцлагера Маўнтхаўзен. Смірноў сваёй грамадзянскай публіцыстыкай шмат зрабіў для вяртання добрага імя салдат і афіцэраў, якія трапілі ў гітлераўскі палон.

— А падтурхнулі мяне да вывучэння тэмы выбаршчыкі маёй Заслаўскай акругі ў Мінскім раёне: жыхары Ждановіч, Заслаўе, Ратамкі... У час выбарчай кампаніі, ды і потым, ужо ў статусе намесніка старшыні Камісіі па абароне і нацыянальнай бяспецы Вярхоўнага Савета, я неаднойчы чуў ад людзей, якія перажылі жахі вайны ў Мінску і яго наваколлях, пра лагер для палонных — шталаг № 352. Бадай, самае жудаснае месца ў акупаваным Мінску, — расказвае Юрый Папоў.

Колы пекла шталага № 352

Цяжка, невыносна, ды і, шчыра кажучы, няма вялікага жадан-

ня падрабязна пераказваць змест апошняга выдання Юрыя Папова «Палон». Там кожная старонка пранізана болей і спачуваннем да ахвяр палону, нянавісцю да фашысцкіх катаў і іх памагатых, да тых, хто здэкаваўся з людзей і забіваў іх штодзень сотнямі. Але на асобных фрагментах кнігі трэба ўсё ж спыніцца, каб лепш зразумець трагізм становішча зняволеных.

Нагадаем, шталаг — гэта лагер германскіх узброеных сіл (вермахта) для ваеннапалонных радавога складу. Дык вось, шталаг № 352 знаходзіўся паміж чыгункай на Маладзечна і вёскай Масюкоўшчына ў казармах кавалерыйскай часці. Сюды звозілі людзей адусюль. Хворых і нямоглых расстрэльвалі, выяўлялі і ізаліравалі яўрэй, астатніх заганылі ў баракі. Палонных часта размяшчалі ў стайнях па 400—500 чалавек, яны жылі ў неверагоднай цеснаце і антысанітарыі, спалі пад нарамі і ў праходах паміж імі проста на падлозе, нярэдка мокрай пасля дажджу і снегападу.

Асабліва невыносна была зіма першага года вайны. Тады 80 працэнтаў вязняў шталага зімвалі ўвогуле амаль пад адкрытым небам. Зразумела, пераважная большасць загінула. Са снежня 1941 да сакавіка 1942 года штодзень паміраў 200—300, а ў асобныя дні аж па 500 вяз-

Папова засталіся ўспаміны бацькоў пра нямецкіх палонных, якія пасля вайны аднаўлялі імі ж зруйнаваную беларускую сталіцу. Тады бацька Юрыя разам з іншымі спецыялістамі ўдзельнічаў у будаўніцтве Мінскага аўтазавода. Адначасова непадалёк узводзіў уласны дом для сям'і: жылля ў разбуранай сталіцы катастрофічна не хапала. У дапамогу бацьку адміністрацыя аўтазавода перыядычна накіроўвала групку нямецкіх палонных, чатыры—пяць чалавек. З умовай: не падкормліваць іх. Але дзе там! Зразумела, дзяліліся з небаракамі сім-тым з вельмі сціплага сямейнага стала. Такая ўжо славянская натура. Увогуле, да палонных немцаў ставіліся без асаблівай варожасці. Нават шкадавалі.

Асабліва невыносна была зіма першага года вайны. Тады 80 працэнтаў вязняў шталага зімвалі ўвогуле амаль пад адкрытым небам. Зразумела, пераважная большасць загінула.

Аб бязлітаснай жорсткасці


Даследаванні Юрыя Папова абвяргаюць даволі распаўсюджаны пасля вайны тэзіс аб тым, што злачынствы супраць чалавечтва ў асноўным былі на рахунку СС, гестапа і іх структурных падраздзяленняў. А вось вермахт тут лічыўся амаль ні пры чым: яго салдаты нібыта толькі ваявалі на франтах, выконвалі загады. На аснове аналізу шматлікіх дакументаў у Юрыя Папова склалася супрацьлеглае меркаванне.

Работа над тэмай вайны і палону нібы ўзяла ў палон самога Папова. Ён шмат працаваў у архівах Беларусі, Расіі, Літвы, Латвіі, музеех, бібліятэках. Там удалося адшукаць дакументы, якія раней не друкаваліся. Гэта пратаколы допытаў, справаздачы камандаванню ў Берлін і г. д. Даследчык рабіў дэпутацкія запыты ў кампетэнтныя органы з просьбай даслаць у парламенцкую камісію звесткі аб ваеннапалонных на тэрыторыі Беларусі. З атрыманых лічбаў і фактаў, як пазл, складвалася рэальная карціна злачынстваў вермахта ў перыяд акупацыі.

Свае высновы Юрый Папоў абгрунтоўвае спасылкамі на нямецкія ваенныя загады і інструкцыі, змест якіх сведчыць аб загадзя спланаваных забойствах будучых савецкіх палонных. Яшчэ вясной 1941 года вермахту рэкамендавалі не разглядаць чырвонаармейцаў як салдат-франтавікоў, а знішчаць. У загадзе камандуючага 6-й арміі «Аб паводзінах войскаў на Усходзе» забеспячэнне савецкіх ваеннапалонных харчаваннем называлася «непатрэбным гуманізмам». І такія цытаты можна прыводзіць бясконца.

Імёны неведомых герояў

Доўгі час панавала меркаванне, што савецкія ваеннапалонныя ўяўлялі сабой раскіданую па нямецкіх канцлагерах велізарную масу няшчасных, бездапамож-



У цеснаце і антысанітарыі, голодзе і холадзе трымалі немцы палонных.

ных, пакрыўджаных лёсам людзей, якія з усіх сіл імкнуліся выжыць у нечалавечых умовах. Чым больш Юрый Папоў унікаў у тэму палону, тым больш відавочная для яго становілася несправядлівасць гэтага меркавання. У кнігах «Вайна і палон» і «Палон» ён прыводзіць шмат прыкладаў геаграфічнага супраціўлення савецкіх ваеннапалонных, у тым ліку і беларусаў, як у месцах зняволення, так і ў партызанскіх атрадах Францыі, іншых краін.

Доўгі час панавала меркаванне, што савецкія ваеннапалонныя ўяўлялі сабой раскіданую па нямецкіх канцлагерах велізарную масу няшчасных, бездапаможных, пакрыўджаных лёсам людзей.

Так атрымалася, што ў кола службовых дэпутацкіх абавязкаў Папова ўваходзілі кантакты з замежнымі калегамі, што выводзіла на новыя павароты ў абранай тэме. У прыватнасці, яму даручылі каардынаваць сувязі Вярхоўнага Савета з парламенцкай асамблеяй НАТА. Падчас стасункаў ён пазнаёміўся з нарвежцам, які паведаміў, што ў яго краіне ў гады вайны немцы таксама пабудавалі канцлагеры для савецкіх ваеннапалонных. Нарвежац нават перадаў Юрыю Папову карту з каардынатамі месцаў пахавання гэтых палонных. З ініцыятывы Юрыя капсулы з зямлёй з тых нарвежскіх могілак даставілі ў Мінск, дзе яны ва ўрачыстай абстаноўцы былі падхаваны каля Стоўбцаў, на мемарыяле ў гонар салдат Першай і Другой сусветных войнаў.

Ваенна-гістарычныя выданні абавязкова патрабуюць ад аўтара дакладнасці, асцярожнасці, уважанасці ў выкладанні фактаў і іх аналізу. Юрый Папоў наўрад ці здолеў бы сам сабраць і сістэматызаваць велізарны па аб'ёме матэрыял аб ваеннапалонных. Сярод дарадцаў і памочнікаў ён з асаб-

лівай удзячнасцю называе Раісу Максімаўну Чарнаглазаву, супрацоўніцу Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, знаўцу партызанскага руху ў Беларусі. Тэма палону таксама была ёй блізкая і зразумелая. Раіса Чарнаглазава часта кансультавала Юрыя Папова адносна дакументаў і матэрыялаў па вайне.

Нагадаць сабе і свету

Тут час сказаць некалькі слоў пра самога даследчыка. Юрый Папоў па адукацыі і прафесіі журналіст, а не гісторык. А па прызначэнні, прабачце за пафас, грамадскі дзеяч з абвостраным пачуццём справядлівасці. У нашым выпадку — гістарычнай памяці пра людзей, якія амаль 80 гадоў таму трапілі ў варажы палон. Менавіта дзякуючы дэпутаткаму досведу і папярэдняй журналісцкай загартоўцы ён здолеў выдаць пяць навукова-папулярных кніг. Іх, дарэчы, можна нейкім чынам выкарыстаць у экспазіцыі будучага музея беларускага парламентарызму.

Такую ідэю агучыў Александр Вярцінскі, калега Папова па былым Вярхоўным Саветах БССР 12-га склікання, сёлета на прыёме грамадзян старшыні Савета Рэспублікі Наталля Качанавай. Тая палічыла прапанову слушна і абяцала падтрымку. Стварэнне музея Юрый Папоў падтрымлівае абедзюма рукамі. У ім неабходна, па яго словах, адлюстраваць і ўнёсак парламентарыяў у захаванне памяці пра вайну, пра тыя падзеі, пра вызваліцеляў Еўропы ад нацызму.

Юрый Папоў кажа, што ў яго даўно выклікаюць заклапочанасць тэндэнцыйныя тлумачэнні асобных заходніх даследчыкаў, дакументалістаў аб Другой сусветнай вайне, яе прычынах і выніках. І святкаванне 75-й гадавіны Перамогі — выдатная нагода для таго, каб напаміць сабе і свету праўду пра тую самую жорсткую ў гісторыі чалавечтва катастрофу. У тым ліку і праз музей беларускага парламентарызму.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Фота з архіва
Юрыя ПАПОВА.

ЗВЯЗДА

СПРАВЫ НАДЗЁННЫЯ

УСЁ РАСПІСАНА ПА ХВІЛІНАХ

Карэспандэнт «МС» правяла адзін дзень са старшынёй сельскага Савета дэпутатаў

Чым толькі не даводзіцца займацца кіраўнікам пярвічнага звяна ўлады. І неўладкаванымі сем'ямі, у якіх дзеці знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, і асацыяльнымі асобамі, што злоўжываюць спіртным, і пошукам работы для тых, хто не надта імкнецца працаваць, і добраўпарадкаваннем тэрыторый, наведзеннем парадку на зямлі і г. д. і да т. п. Спіс спраў можна працягнуць бясконца. Часта дзень распісаны літаральна па хвілінах.

Старшыня Рачэнскага сельскага Савета дэпутатаў Святлана ШВЕД сустрэла мяне ў цэнтры Любані на службовай «Шкодзе», якая, па ўсім відаць, прайшла шмат тысяч кіламетраў.

— Гэта падарунак былога старшыні Мінаблвыканкама Сямёна Шапіры. Сямён Барысавіч нарадзіўся ў Рачэні, землякі яго ўспамінаюць з вялікай цеплынёй і павагай. Вядома, гэты аўтамабіль, як кажуць, быў «з прабегам», але ў параўнанні з папярэднімі дабітымі «Жыгулямі» як неба і зямля, — кажа Святлана Васілеўна.

Па дарозе да месца дыслакацыі яна расказвае пра свае ўладанні. На яе тэрыторыі знаходзяцца 42 населеныя пункты, 1267 гаспадарак, жыве 2711 чалавек. Тут размешчаны школьныя і дзіцячыя ўстановы, установы культуры, медыцыны, бібліятэкі, комплексны прыёмны пункт, філіял ашчаднага банка, 11 магазінаў. Для аказання камунальных паслуг насельніцтву ў вёсцы Атраднае створаны вытворчы ўчастак РУП «Любанская ЖКГ».

Непрыкметна за размовай пад'язджаем да невялікай вёсачкі.

— Гэта Жораўка, — знаёміць яна. — Дакладней, як называюць мясцовыя жыхары, — Старая Жораўка, а па другі бок — Новая Жораўка. Там ААТ «Забалацкі» пабудавала дамы для сваіх работнікаў. У Старой Жораўцы знаходзіцца вядомы ў раёне Дом народных традыцый. Яго загадчыца Ірына Жудрык пячэ хлеб па даўніх сямейных рэцэптах.

У вёсцы не засталася сацыяльных аб'ектаў. Сюды прыязджаюць мабільная пошта, аўтакрама. А будынак былой школы выкупіла ТАА «Пасат» з Салігорска. У вёсцы ёсць ФАП, частку плошчы з яго работнікамі дзеліць **вядучы спецыяліст Рачэнскага сельвыканкама Людміла КОРБУТ**. Менавіта да яе мы і наведваліся. Некалі Людміла Іванаўна працавала сакратаром Ляхаўскага сельсавета, які пасля рэарганізацыі далучылі да Рачэнскага.

— Мы пакінулі тут спецыяліста для зручнасці людзей, бо ехаць пенсія-



Святлана ШВЕД вітае жыхароў са святам вёскі.

нерам па справах у Рачэнь далёка, — удакладняе Святлана Швед.

— Наведвальнікі прыходзяць сюды па даведкі, з нейкімі просьбамі, пытаннямі. Калі трэба, разам са старшынёй сельвыканкама выязджаем на месцы, сустракаемся з людзьмі, — дадае Людміла Корбут.

Едзем далей. Каля адной з вёсак кіроўца рэзка тармазіць. На абочыне дарогі работнікі ЖКГ выгружаюць на машыну кантэйнер са смеццем. Ды вакол застаюцца пластыкавыя пакеты, папера і шмат чаго іншага.

— Хлопцы, акуратней, — просіць Святлана Васілеўна.

Мужчыны паслухмяна пачынаюць збіраць раскіданае па зямлі.

— Камунальнікі паставілі кантэйнер для ПЭТ-бутэлек. Але мясцовыя жыхары завальваюць яго розным бытавым хламам, ёмістасць часта перапаўняецца. Зразумела, вядзём прафілактычныя гутаркі. Ды не ўсе адказна ставяцца да асобнага збору адходаў, — адзначае Святлана Швед. — Атрымліваецца, кантэйнер толькі стварае лішнія клопаты. Два разы ў месяц па графіку ў кожную вёску прыходзіць спецыяльная машына, якая забірае бытавыя адходы, упакаваныя ўладальнікамі ў мяшкі, пакеты.

Старшыня сельвыканкама папрасіла намесніка начальніка ЖКГ вырашыць пытанне з прыборкай смецця або ўвогуле забраць кантэйнер.

— Нам аказваюць садзейнічанне ў добраўпарадкаванні тэрыторыі сельгасарганізацыі «Рачэнь» і «Забалацкі». Летась вывезлі з іх дапамогай (даюць тэхніку, людзей) смецце з усіх 17 грамадзянскіх могілак, ліквідавалі 9 стыхійных звалак. ААТ «Рачэнь»

дапамагло ва ўстаноўцы і афарбоўцы жалезабетоннай агароджы на двух грамадзянскіх могілках у вёсцы Дунцы. У добраўпарадкаванні зямлі вялікая роля старастаў вёсак. Менавіта яны ініцыююць шмат добрых спраў. Прыклад паказваюць старасты вёсак Старая Дуброва Алена Курда і Дунцы Міхаіл Андруховіч. На лета ў штат бяром двух рабочых па добраўпарадкаванні. Дзякуй ЖКГ: перадалі нам бясплатна дзве мотакасы, — тлумачыць Святлана Швед.

Ёсць важная праблема — закінутыя старыя хаты. Дакладней, іх спадчыннікі, якіх часам вельмі цяжка знайсці. Некаторыя прыязджаюць, наводзяць каля дамоў парадак. Але не ўсе. У адваротным выпадку сельвыканкам афармляе дакументы і падае іскавую заяву ў суд. Калі суд прызнае жыллё безгаспадарчым і перадае яго ва ўласнасць сельсавета, то яго можна знесці або прадаць.

Сёлета ўпершыню ў гісторыі раёна сельвыканкам прадаў такі дом. Грошы атрымалі невялікія, але затое цяпер тут ёсць гаспадар, які даглядае будынак, і ўчастак. А ў вёсцы Вобчын самі жыхары выказалі прапанову знесці пустыю хату. Сельвыканкам ініцыятыву падтрымаў.

Спраўды, апошнім часам многія населеныя пункты прыкметна папрыгажэлі, сталі больш утульныя і камфортныя для пражывання. За вокнамі машыны праплываюць дыхтоўныя дамы, утульныя прыдамыя тэрыторыі з дэкаратыўнымі агароджамі, альтанкамі, разнастайнымі малымі архітэктурнымі формамі, альпінарыямі, кветнікамі.

Нашу размову перапыняе званок жыхаркі Марыі Чайко наконт выдзялення дадатковай пашы для кароў.

— Марыя Уладзіміраўна і яе муж — пенсіянеры. Пераехалі ў бацькоўскі дом з Салігорска, завялі карову. А цяпер у іх падсобнай гаспадарцы ажно чатыры рагулі, — кажа старшыня.

Яна запэўнівае жанчыну, што пагутарыла з дырэктарам ААТ «Рачэнь» па гэтым пытанні. Яно вырашана станоўча.

Дарэчы, сама Святлана Васілеўна як старшыня сельвыканкама паказвае прыклад руплівай гаспадыні, трымае свойскую птушку і парсочку. Яна вырасла ў вялікай сям'і, дзе гадавалася сем дзяцей, была самая малодшая. Таму да сялянскай справы звыклая і добра разумее запыты вясцоўцаў.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ,

Любанскі раён.



Такі прывабны выгляд маюць многія сядзібы сельсавета.

Сведзення о результатах проведения Рекламной игры «КОТИКИ ХОТЯТ ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ ОТ WHISKAS»

Сведзення об организаторе: Белорусско-эстонское совместное предприятие «ПРАЙМЭРИ» общество с ограниченной ответственностью с местом нахождения по адресу: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Казарменный, дом 4, помещеніе 2. УНП 101132766.

Наименование Рекламной игры: «Котики хотят выиграть призы от Whiskas»
Срок начала и окончания Рекламной игры: Срок начала Рекламной игры – 09 марта 2020 года. Срок окончания Рекламной игры – 17 апреля 2020 года.
Сведзення о государственной регистрации Рекламной игры: Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 2 марта 2020 года, свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3757.

Сведзення о количестве участников Рекламной игры: В Рекламной игре приняло участие 1779 человек.
Сведзення о розыгрыше призового фонда: Призовой фонд Рекламной игры разыгран полностью.
Фамилии и инициалы победителей, их выигрыши: По одному Ежедневному призу, включающему в себя Денежный приз в сумме 100,00 белорусского рубля, выиграли:

№ п/п	ФИО Победителя
1	Гуреева И. Д.
2	Карпенко Л. С.
3	Воробьева Я. В.
4	Кожемякина Т. А.
5	Забенько В. А.
6	Саковец Е. Е.
7	Кашик А. Д.
8	Самонин А. С.
9	Скадорва А. В.
10	Гончарова Н. Н.
11	Прач Л. В.
12	Шаркова Т. А.
13	Остроумов П. А.
14	Краснослава В. А.
15	Яренкова А. Н.
16	Коваленко М. И.
17	Шпаковская А. И.
18	Зусманова Н. О.
19	Амелькович М. Ю.
20	Грек А. С.
21	Бородько О. Н.
22	Макарова О. В.
23	Корда Е. А.
24	Штоколова А. В.

Дополнительный приз 1, включающий в себя Планшет Apple Ipad Air 64GB LTE стоимостью 1 794,97 белорусского рубля, а также денежные средства в размере 247,30 белорусского рубля, которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза, выиграл (а):

№ п/п	ФИО Победителя
1	Королева В. Ю.

Дополнительный приз 2, включающий в себя Apple Iphone 11 Pro 64GB стоимостью 2 799,00 белорусского рубля, а также денежные средства в размере 397,32 белорусского рубля, которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза, выиграл (а):

№ п/п	ФИО Победителя
1	Кузнецова Д. А.

Главный приз, включающий в себя Денежный приз 3 000 белорусского рубля, а также денежные средства в размере 427,36 белорусских рублей, которые удерживаются Организатором для уплаты за Победителя подоходного налога с общей стоимости приза, выиграл (а):

№ п/п	ФИО Победителя
1	Ковганко Т. В.

Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры +375 17 239 07 22.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении на ЭТП «ТОРГИБЕЛ» повторных электронных торгов по продаже административного помещения МОО «Красный металлист»

Лот № 060420001: Административное помещение, инв. № 700/D-137723, площадь – 1820,2 кв. м, г. п. – 1973. Адрес: г. Могилев, ш. Гомельское, 15А-1. Обременение: аренда: площадь – 87,1 кв. м на 3 года. Начальная цена продажи с НДС, бел. руб. – 389 700,00. Задаток, бел. руб. – 38 970,00. Шаг электронных торгов – 5 %

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола. 2. Условия оплаты приобретенного объекта согласовываются сторонами при заключении договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору электронных торгов вознаграждение в размере 1 % от цены продажи предмета электронных торгов, а также стоимость услуг оператора ЭТП в течение 3 (трех) банковских дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения электронных торгов составляет 2 000,00 бел. руб.

Дата и время начала проведения электронных торгов 05.05.2020 в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденного постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (<http://torgi.by>). Продавец: МОО «Красный металлист», 212013, г. Могилев, шоссе Гомельское, д. 15а, тел. 8 (0222) 76-27-16. Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Электронный адрес ЭТП: <http://torgi.by>. Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС банка BPSB2X, г. Минск, не позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах 05.05.2020. Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 29.04.2020 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» от 21.11.2019

Организатор электронных торгов: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ПОЛЫМЯ БЕГЛА ПА СУХОЙ ТРАВЕ...

Грамадская думка можа стаць заслонам вясновым палам

Нядаўна пад Пінскам адбыўся маштабны пажар. «Гарыць як у кіно» — пісалі на форуме заклапочаныя пінчукі і выкладвалі ў сеткі вячэрнія здымкі, калі яны выглядалі найбольш эфектна. Некалькі дзён гараджане адчувалі едкі дым і смурод. Асабліва несла з боку набярэжнай Піны, якая выходзіць на гістарычную частку горада.

Па злой волі ці па дурасці

У гэтым месцы, недалёка ад вёсак Горнава і Высокае, ратавальнікам давялося тушыць пажар два дні. Як раскажаў потым журналістам **намеснік начальніка Пінскага гарадзела па надзвычайных сітуацыях Мікалай ЦІТОЎ**, становішча ўскладнялася тым, што мясцовасць балочыстая, тэхніка не ўсюды праходзіць. Хуткаму распаўсюджванню агню спрыяла высокая расліннасць — чарот і кустоўе ў асобных месцах дасягаюць трох з паловай метраў. А калі яны сухія, то гараць сцяной, адсюль і «эфектная» карцінка ў інтэрнэце. Вясна цяпер амаль без дажджоў, таму па версе гарэла хутка. Давялося задзейнічаць шмат сіл і сродкаў, каб утаймаваць полымя.

— А пачынаецца ўсё як заўсёды: з чалавечай неабачлівасці, безадказнасці, нават глупства, калі кідаюць запалку ў леташнюю сухую траву, — кажа **старшыня Пінскага раённага Савета дэпутатаў Іосіф ГУЗІЧ**. — Такое здараецца штогод. Цяпер удалося справіцца адносна хутка, таму што зямля была даволі вільготная і тарфянікі не загарэліся. Але ж апошняе не здымае з грамадзян адказнасці за іх паводзіны.

На жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць зламаныя рукі пры падпальванні травы. Хоць усе ведаюць, што вясновыя палы забаронены, аднак... Таму застаецца карпатліва выхоўваць насельніцтва, — працягвае Іосіф Іванавіч.



Фота Валерыя КАРАЎЯ.

Старшыня райсавета раскажаў, што кожны з сельскіх Саветаў праводзіць тлумачальную работу з жыхарамі вёсак. На большасці сельскіх сходаў бываюць супрацоўнікі райаддзела па надзвычайных сітуацыях, просяць, тлумачаць, раздаюць памятку. І работа дае свае вынікі. Палы ўжо не носяць масавага характару, як раней, дзясцаткі ці два гады таму. Але ж час ад часу знаходзіцца аматар падпаліць, а то і проста неабачлівыя паляўнічыя ці рыбаковы забудуць па-тушыць касцёр.

Рэйды — у кожным раёне

Прадстаўнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення МНС Сяргей Машноў адзначае, што тлумачальную работу супрацоўнікі МНС выдуць круглы год, а з пачаткам вясны накіроўваюцца ў рэйды. Такія рэйды праходзяць і цяпер у кожным раёне.

Напрыклад, у Маларыцкім у сакавіку адбылося 19 пажараў у эксістэмах на плошчы больш за два гектары. У большасці выпадкаў прычынай узгаранняў стала неабачлівасць гаспадароў сядзіб, якія наводзілі парадак на сваіх падворках і сотках, дзе спалывалі смецце. Падчас аднаго з такіх рэйдаў інспектар Маларыцкага РАНС Аляксандр Арышчук па рацыі атрымаў паведамленне, што гарыць сухая трава ў вёсцы Лешніца. Аказалася, што трывогу забіў староста вёскі Мікалай Хявук. Мікалай Мікалаевіч хутка арганізаваў людзей, вясцоўцы

прыбеглі з лапатамі, вёдрамі, перакапалі зямлю. У выніку стварылі перашкоду агню, потым яго затушылі вадой. Такім чынам, справіліся самастойна.

Але так бывае не заўсёды. Напрыклад, летась невялікі касцёр на ўчастку ў вёсцы Струга стаў прычынай пашкоджання амаль 200 гектараў лесу. Цяпер той выпадак ратавальнікі згадваюць у кожнай гутарцы з вясцоўцамі падчас рэйдаў. Так было і ў Вялікарыце, калі жанчына паліла сухія рэшткі на сваім участку. Побач стаяла ёмістасць з вадой, а сама гаспадыня не адыходзіла ад кастра, а вось праз колькі дамоў гаспадар забыўся на правілы бяспекі, там сухія лісты і іншае смецце тлелі без нагляду. Грамадзяніну зрабілі заўвагу і нагадалі пра адміністрацыйную адказнасць за падобнае парушэнне правілаў бяспекі.

Асуджэнне на форумах

Праходзяць такія рэйды і ў Жабінкаўскім, Лунінецкім, Камянецкім раёнах. Супрацоўнікі МНС, старшыні сельскіх Саветаў як станоўчы адзначаюць той факт, што людзі ў сацсетках выказваюць заклапочанасць вясновымі паламі і безадказнасцю землекаў. Калі ўзнік пажар у пойме ракі Лясной каля самага Камянца, то ў інтэрнэце паднялася моцная хваля абурэнняў. Многія пыталіся: «Людзі, хто гэта зрабіў?» Згадвалі, што нядаўна загарэлася трава на кар'еры пад Раснай гэтага раёна.

Як адзначыла **старшыня Белавежскага**

сельскага Савета Жанна ХІЛЮЦІЧ, сёлета на тэрыторыі сельсавета не было падобных здарэнняў. Паводле яе слоў, людзі сёння дэманструюць сацыяльную сталасць, калі абмяркоўваюць гэтую тэму ў сацыяльных сетках, даюць сваю ацэнку негатыўным фактам, такім чынам удзельнічаюць у фарміраванні грамадскага меркавання адносна вясновых палаў.

Некалькі гадоў таму мае калегі-журналісты сталі сведкамі маштабнага пажару ў Белавежскай пушчы. Сорак чалавек з дапамогай тэхнікі і падручных сродкаў амаль гадзіну адстойвалі вёску Акольнік Пружанскага раёна, якой пагражала знішчэнне. У вёсцы палічылі, што пажар узнік ад таго, што нейкі неабачлівы чалавек выкінуў попел з вуглямі ў сухую траву. Ну і загарэла.

Фотакарэспандэнт Валерыя Кароль так апісваў свае ўражанні відавочцы: «Век бы не падумаў, што здаровая зялёная сасна за секунды ўспыхвае як свечка, пры гэтым агонь паглынае яе з гукам, падобным на выбух. Па сухой траве полымя распаўсюджваецца за імгненні, невялікі ўчастак на вачах ператвараецца ў мора агню, утаймаваць якое вельмі і вельмі цяжка. Полымя літаральна бегла па сухой траве ў рост чалавека і хутка падступала да крайніх хлявоў».

Тады, на шчасце, усе службы спрацавалі хутка. Па новай абязной дарозе вакол Белавежскай пушчы за хвіліны прыбылі пажарныя разлікі з Шарашэва, Клепачоў, Сухопалля, Нацыянальнага парку. Полымя пагражала не толькі вёсцы, але і ляснаму масіву пушчы.

Агонь не пусцілі ў вёску, у якой ад перажытага асобным пажылым людзям пасля моцнага стрэсу нават спатрэбілася дапамога медыкаў. Здарэнне магло закончыцца вельмі дрэнна. І ўсё ад банальнага вясновага палу.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Общество с ограниченной ответственностью
«ИПМ-Консалт оценка», организующее электронные торги на основании договора поручения, извещает о проведении электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Волес Юнион» (УНП 192022460), в отношении которого открыто производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) № 600-26Б/2019 в экономическом суде города Минска

Адрес ЭТП		www.ipmtorgi.by			
Предмет электронных торгов – дебиторская задолженность					
№ лота	Кредитор	Дебитор	Сумма дебиторской задолженности	Начальная цена (без НДС)	Минимальная цена (без НДС)
1	ООО «Волес Юнион»	ООО «АРКАДИЯ-ТЕКС» (г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3, ОГРН 5137746157621, ИНН 7717770567, КПП 771701001)	4 817 865,00 рос. руб.	4 817 865,00 рос. руб.	3372505,50 рос. руб.
2	ООО «Волес Юнион»	ОАО «Смиловичская вальебно-войлочная фабрика» (УНП 600011780)	51 135,95 бел. руб.	51 135,95 бел. руб.	35 795,18 бел. руб.

Размер шага составляет 5 (пять) процентов от начальной цены лота

Имеющиеся обременения в отношении имущества: отсутствуют

Задаток 10 % (по лоту № 1 – по курсу НБРБ на дату платежа) от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи 10 (десять) рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяется Постановлением Министерства экономики № 9 от 1 апреля 2019 года «Об электронных торгах по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)»

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 5 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте www.ipmtorgi.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время окончания электронных торгов	Начало торгов: 13.05.2020 в 09.00. Окончание торгов: 13.05.2020 в 16.00
Дата и время окончания приема заявок	Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 11.05.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны	+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Центр Промышленной Оценки
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703		
Продавец	Червенское райпо, Минская обл., г. Червень, ул. Ленинская, 32		
Предмет аукциона			
Наименование (назначение)	Общая площадь	Инвентарный номер	Адрес
Магазин (здание специализированное розничной торговли)	428,2 кв. м	615/С-15965	Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. К. Маркса, д. 7

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0929 га предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации объектов торговли

Начальная цена с НДС 20 % – 146 754,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60LBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи 10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона	12.05.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время окончания приема документов	11.05.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные телефоны	+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
САМСТА ДЛЯ ВЫКАРМЛЕННЯ І ДАДАТКОВЫХ ВЯСНОВЫХ РАБОТ

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15

ад 17 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30
9 красавіка 2020 года.